



КАРАТКЕВІЧ,  
ЭКЛЕЗІЯСТ  
І «КАХАННЕ  
ПАДЧАС  
ХАЛЕРЫ»...

5

ГРАМАДСКАЕ  
СУМПЕННЕ  
І ШТУЧНЫЯ  
КВЕТКІ

МС



Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



# ЗВЯЗДА

17 КРАСАВІКА 2020 г.  
ПЯТНІЦА  
№ 75 (29189)

9-24 стар.

МЯСЦОВАЕ  
САМАКІРАВАННЕ

+TV ПРАГРАМА

КЛАСА ДЛЯ ВЫПАРЫЧКАЎ І ДОПУЛІТКУ МАСШТАБНАСЦІ

## ЦЫТАТА ДНЯ



Уладзімір АНДРЭЙЧАНКА,  
старшыня Палаты  
прадстаўнікоў  
Нацыянальнага сходу:

«Вялікая Перамога — гэта не толькі гістарычная дата і напамін аб цане, якую заплаціў беларускі народ за мір. Дзень Перамогі служыць перасцярогай аб недапушчальнасці ўзнікнення новай сусветнай вайны, якая можа стаць для чалавецтва апошняй. Мы павінны зрабіць усё магчымае, каб гісторыя не была перапісана, каб будучыя пакаленні захавалі мір як найвышэйшую каштоўнасць на зямлі».

## У спадарожным напрамку



Фота Анастася КЛЕШЧУКА

Будаўнікі кампаніі «Белаўтадар» вядуць новую аўтамагістраль ад Кургана Славы да горада-спадарожніка Мінска — Смалявіч. На здымку — пракладка і мантаж тунэля развязкі на аграгарадок Слабада.

### Чацвёртая чвэрць

## Урокі на адлегласці

Ці заплацяць настаўнікам за двайную нагрузку? Міністэрства адукацыі падзялілася сваім бачаннем арганізацыі дыстанцыйнага навучання

Што чакае школьнікаў і настаўнікаў з пачаткам чацвёртай вучэбнай чвэрці? Гэтае пытанне хвалюе сёння ўсіх. Вясеннія канікулы ўжо двойчы падаўжаліся. Але 20 красавіка могуць распачацца школьныя заняткі...

Падчас анлайн-канферэнцыі ў БелТА, прысвечанай выкарыстанню ў навучальным працэсе інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій, начальнік упраўлення агульнай сярэдняй адукацыі Міністэрства адукацыі Ірына КАРЖОВА паведаміла, што школа будзе працаваць «у залежнасці ад таго, як будзе складвацца сітуацыя і з улікам рэкамендацый Міністэрства аховы здароўя».

— Калі атрымаецца, што частка навучэнцаў будзе сядзець за партай і атрымліваць веды ў школе, а частку перавядуць на індывідуальны вучэбны план і для іх будзе прадугледжана суправаджэнне педагога, то нагрузка на настаўніка ўзрастае, — патлумачыла Ірына Каржова. — Сёння Міністэрства адукацыі прадугледжвае магчымасць дадатковай даплаты настаўнікам, задзейнічаным у інфармацыйным суправаджэнні школьнікаў, якія навучаюцца на адлегасці. Ужо ёсць папярэдняя дамоўленасць з Міністэрствам фінансаў. Пра тое, якія гэта будуць даплаты і як іх увядуць, зможам канкрэтна казаць, калі з'явіцца адпаведны нарматыўна-прававы дакумент. Але работа ў гэтым кірунку вядзецца.

Міністэрства адукацыі працягвае маніторыць сітуацыю. На сёння каля 40 % вучняў гатовыя прыйсці ў школы і працягнуць навучанне ў чацвёртай чвэрці, астатнія аддаюць перавагу дыстанцыйнай падрыхтоўцы. Для навучэнцаў, якія па заяве бацькоў не прыйдуць у школы, вывучаецца магчымасць арганізацыі адукацыйнага працэсу з выкарыстаннем інфармацыйных тэхналогій.

СТАР. 4

### Як у глыбінцы?

## «РУКА ДАПАМОГІ» ДЛЯ ПАЖЫЛЫХ

У састарэлых людзей на поўначы краіны, якія падчас пандэміі найбольш рызыкуюць заразіцца, з'явілася магчымасць лішні раз не турбаваць медыкаў. Наш карэспандэнт на свае вочы ўбачыў, як у Віцебскім раёне ўкараняецца новая ініцыятыва стварэння мабільнай рэабілітацыйнай дапамогі.

Да аграгарадка Кіраўская, дзе праводзіцца эксперымент, ад абласнога цэнтра зусім недалёка. Тут жыве каля 1040 чалавек. Цікава, што тутэйшыя жыхары — ужо не адно пакаленне — жартоўна называюць свой вельмі ўтульны гарадок Кубай.

СТАР. 4



Фота Аляксандра ПУКЦАНСКАГА

ISSN 1990 - 763X



9 771990 763008



# «ГЭТА САПРАЎДНЫ АКТ ГУМАНІЗМУ, ЯКІ ДЗЯРЖАВА ПРАЯЎЛЯЕ ДА АСУДЖАНЫХ»

## Пералік асоб, якія падпадаюць пад амністыю, сёлета пашыраны

Учора ў Палацы Незалежнасці абмеркавалі пытанні амністыі і памілавання асоб, асуджаных за злачынствы ў сферы незаконнага абароту наркатыкаў. Напярэдадні падзеі нацыянальнай значнасці (75-годдзя Перамогі) па даручэнні Прэзідэнта Аляксандра Лукашэнкі Вярхоўны Суд падрыхтаваў праект Закона аб амністыі.

**«Гэта сапраўдны адпаведны акт гуманізму, які дзяржава праяўляе да асуджаных. У дадзеным выпадку напярэдадні 75-годдзя Вялікай Перамогі.** У дакуменце адлюстраваны ўсе раней агучаныя мною падыходы да вызначэння кола асоб, якія падпадаюць пад амністыю. У гэтым годзе такі пералік пашыраны. У яго ўключаны непаўналетнія распаўсюджвальнікі наркатыкаў у складзе арганізаванай групы і асобы, асуджаныя за карупцыю. Для гэтых катэгорый злачынцаў прапанавана скараціць тэрмін адбыцця пакарання на адзін год», — сказаў Прэзідэнт.

Што датычацца асуджаных за карупцыю, спіс асоб, якіх прапануюць амнісціраваць, будзе пакладзены на стол Прэзідэнта для яго персанальнага разгляду як дадатка да дакумента. Пытанне выклікала дыскусію і сумненні нават у плане скарачэння тэрміну пакарання карупцыянераў на адзін год.

«А то мы павыпускаем сяброў і родных некаторых чыноўнікаў. Вы разумееце, аб чым ідзе размова. Я ўважліва пагляджу, за якія

злачынствы яны асуджаны, ці варта ім увогуле скарачаць тэрмін», — заўважыў Аляксандр Лукашэнка.

Ён пацікавіўся, ці будзе правільным такое скарачэнне, ці не паставіць дадзенае рашэнне пад сумненне ўсю працу, якая праводзіцца судамі і іншымі праваахоўнымі органамі, а таксама як паўплываюць паслабленні на далейшае развіццё сітуацыі з наркатычнымі злачынствамі.

«Сёння, калі прынятыя **меры ў сферы барацьбы з наркаабаротам, як мне дакладваюць, дазволілі пераламаць сітуацыю, мы павінны дзейнічаць разумна**, — заўважыў Прэзідэнт. — Да крываўнай адказнасці прыцягнута ня мала моладзі, многія адбываюць пакаранне ўпершыню. Таму я даручыў асобна прапрацаваць пытанне аб магчымасці памілавання такіх асоб».

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што адказнасць за моладзь ляжыць у тым ліку і на дарослых — педагогах, бацьках, якія не змаглі ўсачыць за падлеткамі. Ён прапанаваў асоб, асуджаных за наркатыкі, забіраць на пачатку. Тым самым будзе развівацца інстытут паручальніцтва, калі людзі пачнуць разумець сваю сацыяльную адказнасць за вызваленыя з турмы родных.

Разам з тым задача ўлады — забяспечыць не толькі непазбежнасць пакарання за зробленае, але і больш хуткую сацыялізацыю такіх асоб.

«Адрозніваюць падкрэсліць: **не павінна быць паблажкі да закаранельных збытчыкаў наркатыкаў, якія атрымалі**


### У БЕЛАРУСІ ЗНІЖАЕЦЦА КОЛЬКАСЦЬ АСУДЖАНЫХ ЗА НАРКАЗЛАЧЫНСТВЫ

За злачынствы, звязаныя з незаконным абаротам наркатыкаў (артыкулы 327-332 НК), асуджана:



Па арт. 328 НК\* асуджана 2191 асоба - 95,9% усіх асуджаных за нарказлачынствы (на 7,4% менш, чым у 2018 годзе), па ч.1 арт. 328 НК асуджана 1551 асоба (70,8%), па ч. 2-5 арт. 328 НК асуджана 640 асоб (29,2%).

### Колькасць непаўналетніх, асуджаных за нарказлачынствы з мэтай збыту, павялічылася:



\* Артыкул 328 Крываўнага кодэкса - незаконны абарот наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчываў, іх прэкурсораў і аналагаў.

Крыніца: Вярхоўны суд Беларусі.

© Інфраграфіка

**лёгка грошы.** Гаворка можа ісці толькі аб памілаванні людзей, якія не ўяўляюць небяспекі для грамадства і дзяржавы», — канстатаваў Аляксандр Лукашэнка. Ён канкрэтызаваў словы прыкладам: спатыкнуўся чалавек, своечасова ўсвядоміў цяжар зробленага, а родныя за яго паручыліся. Іх просьбу разгледзяць. Менавіта пад іх асабістую адказнасць асуджаных атрымаюць шанцы пачаць усё з чыстага ліста. Назіраць за гэтымі людзьмі будучы, вядома, і праваахоўныя органы.

«Як я сказаў, не дай бог, яны зноў вернуцца да свайго занятку ці будуць ужываць наркатыкі, натуральна, **месца будзе іх там на доўгую**

**перспектыву».** — дадаў Прэзідэнт.

Камісіі па памілаванні трэба будзе старанна вывучыць хадайніцтва кожнага прэтэндэнта на памілаванне: якое яго стаўленне да зробленага, чым жыве, якія ў гэтага чалавека планы. Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што неабходна выпрацаваць пэўны механізм працы з рашэннямі аб памілаванні.

«Канечне, прымаць канчатковыя рашэнні дзевяццаці Прэзідэнта ўказам, але я хачу папярэдзіць, што **за ўсе гэтыя прапановы адказнасць будучы несці тыя па вертыкалі, хто будзе ўносіць іх».** — рэзюмаваў кіраўнік дзяржавы.

Марыя ДАДАЛКА.

## Каментарый у тэму

### Па амністыі будуць вызвалены з месцаў пазбаўлення волі прыкладна 2000 чалавек

Аб гэтым пасля нарады па пытаннях амністыі і памілавання асоб, асуджаных за злачынствы ў сферы незаконнага абароту наркатыкаў, паведаміў старшыня Вярхоўнага Суда Валянцін СУКАЛА.

Паводле яго слоў, звесткі прыбліжныя, бо будзе разглядацца кожны асобны чалавек. А менавіта, як ён сябе паводзіць, ці не парушае рэжым утрымання, наколькі вярнуў страты і раскаяўся.

«Мы лічым, што пад Закон аб амністыі могуць падпаасці прыкладна 2000 асоб, якіх цалкам вызваляць з месцаў зняволення. 3500 будуць вызвалены ад усіх іншых відаў пакаранняў, якія ёсць у Крываўнавым кодэксе. Прыкладна для 6500 асуджаных можа быць зніжана пакаранне на адзін год», — паведаміў Валянцін Сукала.

Старшыня Вярхоўнага Суда падкрэсліў, што асноўная задача праекта Закона аб амністыі — спалучыць баланс інтарэсаў, максімальна зрабіць магчымым вызваленне асоб і не ўскладніць крываўнагенную абстаноўку ў краіне.

«Таму мы зыходзілі з агульнай крываўнагеннай сітуацыі ў краіне, ста-

ну судзімасці, правапарадку ў краіне і ўлічвалі вопыт мінулых амністыяў», — дадаў Валянцін Сукала.

Па яго словах, агульны рэцыдывы амнісціраваных асоб — 8-9 працэнтаў. Вярхоўны суд спадзяецца, што гэтая амністыя не выклікае павелічэння колькасці злачынстваў у краіне.

Ён таксама адзначыў сур'ёзныя дэбаты наконт прымянення амністыі да асуджаных за карупцыю. «Мы прыводзілі свае доказы, аргументы, што нават тыя асобы, якія асуджаны за сур'ёзныя злачынствы, часам заслугоўваюць паблажкі, калі яны пакрылі страты, калі яны раскаяліся і вярнулі незаконна атрыманы даход», — расказаў Валянцін Сукала.

### Інстытут паручальніцтва пры памілаванні, магчыма, будзе замацаваны заканадаўча

Пра гэта журналістам расказала **намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Вольга ЧУПРЫС.**

«Было падтрымана такое рашэнне, каб за асоб, якія адбываюць пакаранне па наркатычных артыкулах, калі яны падаюць хадайніцтва аб памілаванні, паручаліся блізкія сваякі. Інстытут паручальніцтва не новы ў крываўнальна-прававой практыцы, але новы для гэтай катэго-

рыі, — падкрэсліла намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта. — Прэзідэнт гаворыць пра тое, што мэтазгодна на заканадаўчым узроўні замацаваць неабходнасць прадстаўлення паручальніцтва, каб гэты інстытут быў сацыяльнай гарантыяй ці абавязкам тых асоб, якія паручаюцца за сваіх блізкіх».

Вольга Чупрыс таксама растлумачыла журналістам адрозненні паняццяў «амністыя» і «памілаванне».

Першае ўстанаўліваецца законам і прымяняецца да многіх груп асуджаных. Памілаванне — індывідуальна вызначанае рашэнне Прэзідэнта, якое прымяняецца да канкрэтнага асуджанага пры наяўнасці падстаў: «Калі кажуць аб прымяненні інстытута амністыі, то ён датычыцца некалькіх тысяч і распаўсюджваецца на тысячы асоб. Інстытут памілавання распаўсюджваецца на адзінкі. Таму перад тым, як Прэзідэнта дакладаюць варыянт памілавання ў адносінах да канкрэтнага асуджанага, працуе цэлая камісія, якая разглядае прадстаўленыя матэрыялы», — канстатавала Вольга Чупрыс.

У год у Камісію па пытаннях памілавання пры Прэзідэнце паступае ад 50 да 100 хадайніцтваў. Па сутнасці, па словах Вольгі Чупрыс, разглядаецца не больш як палова з іх. Іншыя не падпадаюць пад устаноўленыя правілы, а становяцца рашэнне выносіцца толькі ў некалькіх выпадках.

## ЖЫВЁМ ПА СРОДКАХ

### Рэсурсаў для штатнага выканання бюджэту ў Беларусі дастаткова

«На сёння рэсурсаў для дзейнасці ўстаноў аховы здароўя ў цяперашніх складаных эпідэміялагічных умовах дастаткова. Мінфін забяспечвае своечасовае фінансаванне гэтых выдаткаў», — адзначыў кіраўнік ведамства **Максім ЕРМАЛОВІЧ.**

Паводле яго слоў, удакладненні ў бюджэт будуць уносіцца з улікам таго, як у далейшым па факце складзецца ўзровень выдаткаў на ахову здароўя. Пакуль такога ўдакладнення не патрабуецца, для органаў і ўстаноў аховы здароўя даступны ўвесь гадавы аб'ём фінансавання.

Рашэнні ж па падтрымцы галін, якія пацярпелі ад сітуацыі з COVID-19, будуць прымацца на працягу ўсяго года. У Беларусі ўважліва вывучаюць захады, якія робяць іншыя краіны, аналізуюць вынікі і прымаюць адпаведныя рашэнні.

Міністэрства фінансаў праводзіць маніторынг таго, што адбываецца ў асобных галінах у сувязі з неспрыяльнай эпідэміялагічнай сітуацыяй. Некаторыя галіны знаходзяцца ў даволі складаным становішчы. Мінфін працуе над тым, каб знізіць негатыўны наступствы эпідэміі і дапамагчы ім.

Ведамства падрыхтавала ўжо каля дзесяці праектаў рашэнняў кіраўніка дзяржавы і ўрада. Дакументы праходзяць узгадненне з дзяржаўнымі органамі. Некаторыя ўжо прыняты і дзейнічаюць. У першачарговым пакеце асноўныя намаганні былі накіраваны на тое, каб забяспечыць усім неабходным устаноў аховы здароўя.

«Цяпер вядзецца работа па падтрымцы галін эканомікі, сацыяльнай абароны грамадзян», — працягнуў **Максім Ермаловіч.** У тым ліку для найбольш пацярпелых галін прадугледжваецца крэдытная падтрымка, часовае зніжэнне падатковай нагрукі і іншыя эканамічныя і сацыяльныя меры.

Гаворка ідзе таксама аб падтрымцы малога і сярэдняга бізнесу. Плануюцца меры, якія будуць спрыяць выкананню прадпрыемствамі сваіх абавязачельстваў перад крэдытарамі і контрагентамі, па сацыяльнай абароне работнікаў.

«Істотных праблем з выкананнем абавязачельстваў па працэнтных плаццяжах, па выкананні асноўнага доўгу ў бягучым годзе ў нас не ўзнікае», — сказаў міністр.

Максім Ермаловіч пракаментаваў, як адбываюцца на выплаты па знешнім доўгу змены курса беларускага рубля. Ён растлумачыў, што рэзервы фарміраваліся як у нацыянальнай, так і ў замежнай валюце. «Мы валютныя рызыкі ўлічваем у сваёй рабоце. Нейкага істотнага ўплыву курсавыя змены на выкананне бюджэту, плаццяжы па дзярждоўгу не акажуць», — адзначыў міністр.

Складанасцю бягучага года ён назваў адсутнасць камфортнага доступу да міжнародных рынкаў пазык. **Максім Ермаловіч** выказаў надзею, што сітуацыя будзе часовай. «Мы працуем з усімі міжнароднымі фінансавымі арганізацыямі, каб свае плаццяжы па знешніх абавязачельствах і планы па прыцягненні знешніх рэсурсаў выканаць сёлета незалежна ад таго, як будзе развівацца сітуацыя па доступе на знешні рынкі запазычанняў», — дадаў ён.

Увогуле, Мінфін Беларусі не чакае негатыўнага развіцця сітуацыі з выкананнем бюджэту з-за каранавіруса. **Максім Ермаловіч** падкрэсліў, што неабходнасці ў экстранных зменах у бюджэт для забеспячэння барацьбы з COVID-19 няма.

«У нас дастаткова рэсурсаў для штатнага выканання бюджэту. Якога-небудзь негатыўнага развіцця сітуацыі з выкананнем бюджэту мы не чакаем ні ў найбліжэйшай перспектыве, ні ў больш доўгатэрміновай», — сказаў міністр.

Калі ўзнікнуць недапакупленні ў бюджэт, то яны будуць у поўным аб'ёме кампенсаваны сродкамі, якія Мінфін захоўвае на сваіх рахунках у Нацыянальным банку.

«Перагляд параметраў усё роўна будзе адбывацца. Спатрэбіліся і будуць патрабавацца дадатковыя сродкі для ўстаноў аховы здароўя. Мы праводзім работу па абмежаванні непершачарговых расходаў», — адзначыў **Максім Ермаловіч.**

Што датычыцца выканання бюджэту за першы квартал, то істотных адхіленняў ад запланаваных параметраў не адбылося.

Паводле БелТА.

## Блізкая ўлада

### Тэлефануйце перад Вялікаднем

Традыцыйна, па суботах, аблвыканкамамі і Мінскім гарвыканкамам праводзяцца прамыя лініі ў мэтах павышэння эфектыўнасці работы са зваротамі грамадзян і юрыдычных асоб, выкаранення фактаў бюракратызму і цяганіны, паператворчасці, а таксама для аператыўнага вырашэння праблемных пытанняў, якія ўзнікаюць у людзей.

Тэлефонныя лініі ў суботу, 18 красавіка, з 9.00 да 12.00 правядуць:

- намеснік старшыні Брэсцкага аблвыканкама Вадзім Іванавіч АЛЬШЭЎСКІ. Тэл. 8 016 221 31 21;
- першы намеснік старшыні Віцебскага аблвыканкама Алег Сяргеевіч МАЦКЕВІЧ. Тэл. 8 021 222 22 22;
- намеснік старшыні Гомельскага аблвыканкама Андрэй Васілевіч КАНЮШКА. Тэл. 8 023 233 12 37;
- намеснік старшыні Гродзенскага аблвыканкама Уладзімір Іосіфавіч ДЗЯШКО. Тэл. 8 015 273 56 44;
- намеснік старшыні Магілёўскага аблвыканкама Руслан Барысавіч СТРАХАР. Тэл. 8 022 250 18 69;
- намеснік старшыні Мінскага аблвыканкама Іван Станіслававіч МАРКЕВІЧ. Тэл. 8 017 500 41 60;
- старшыня Мінскага гарадскога Савета дэпутатаў Андрэй Аляксандравіч БУГРОЎ. Тэл. 8 017 222 44 44.

Парламенцкі дзённік

# АБ ПРЫБЫТКУ, ЭКСПАРЦЕ І ПЕРАМОЗЕ

## Беларусь дадаткова будзе атрымліваць каля 78 мільёнаў рублёў у бюджэт штогод

**Адпаведны законапраект разгледжаны на пасяджэнні другой сесіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу.**

«Асноўная мэта Еўразійскага эканамічнага саюза — стварэнне ўмоў для стабільнага развіцця эканомікі дзяржаў-членаў у інтарэсах павышэння жыццёвага ўзроўню насельніцтва. Змяненні, якія ўносяцца ў Пракакол, дазваляць Беларусі штогод дадаткова залічваць у бюджэт каля 78 мільёнаў рублёў», — паведаміла журналістам член Пастаяннай камісіі па бюджэце і фінансах Палаты прадстаўнікоў Святлана БАРАТША.

Дэпутат растлумачыла, што каэфіцыент нарматыву размеркавання ўвазных мытных

пошлін упершыню з 2010 года скараціліся на 0,3 працэнта да 4,86 працэнта (0,2 працэнта ўступіла Расія, 0,1 — Казахстан).

На пасяджэнні разгледжаны праект пастановы Палаты прадстаўнікоў «Аб Заяве Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь у сувязі з 75-годдзем Вялікай Перамогі.

Як паведаміла **намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па правах чалавека, нацыянальных адносін і сродках масавай інфармацыі Лілія АНАНІЧ**, лейтматыў Заявы — Вялікая Перамога свяшчэнная, не падлягае забыццю і перагляду.

«Вялікая Перамога музіць заставацца ў сядомасці цяперашняга і будучых пакаленняў беларусаў, народаў свету як самы

важны маральны арыенцір. Заява падрыхтавана, бо мы не можам быць безудзельныя да спроб перапісаць гісторыю, укінуць у медыйную прастору іншыя ацэнкі. Мы нашчадкі Вялікай Перамогі, і мы прыналежаць да яе праз лёсы бацькоў, дзядоў, і сёння наша чарга несці эстафету памяці», — адзначыла Лілія АНАНІЧ.

Як нагадаў член Пастаяннай камісіі па аграрнай палітыцы **Аляксандр ЛЯУЧУК**, часам беларуская прадукцыя пры экспарце выклікала нараканні. У праекце змяненняў Закона аб ідэнтыфікацыі, рэгістрацыі, прасочваемасці сельскагаспадарчых жывёл (статкаў), ідэнтыфікацыі і прасочваемасці прадуктаў жывёльнага паходжання (ён раз-

глядаўся ў першым чытанні) прадугледжаны меры, якія дазваляць адстаяць інтарэсы айчынных вытворцаў, даказаць, што беларускія тавары цалкам бяспечныя і адпавядаюць сусветным стандартам якасці.

«Гэта дазволіць канкураваць на знешніх рынках. На дадзены момант празрыстасць вядзення жывёлагадоўлі вельмі ўплывае на збыт нашай прадукцыі, і калі будзе ўсё гэта адкрыта, дакладна рэгістравацца і прасочвацца, усе нашы прадукты — якасныя і бяспечныя — выйдучы не толькі на Мытны саюз, Еўразійскі эканамічны саюз, але і на Еўрапейскі саюз», — падкрэсліў Аляксандр Ляўчук.

Варвара МАРОЗАВА.

На слыху

# Пуцёўкі ў санаторыі патаннеюць, адключэнні гарачай вады перанясуць

## Спецыялісты расказалі, на што яшчэ паўплывае сітуацыя з распаўсюджваннем COVID-19

У краіне зарэгістравана 4 202 чалавекі з наяўнасцю каранавіруснай інфекцыі (адлік вядзецца з моманту выяўлення першага выпадку). 65 пацыентаў маюць патрэбу ў падтрымцы апарата штучнай вентыляцыі лёгкіх. Памерла 40 чалавек з шэрагам хранічных хвароб і выяўленай каранавіруснай інфекцыяй.

Гэтымі днямі старшыня Савета Рэспублікі Наталля Качанова і міністр аховы здароўя Уладзімір Каранік наведваюць Віцебск, дзе сустракаюцца з медработнікамі. На актуальныя пытанні, звязаныя з распаўсюджваннем COVID-19, адказалі прадстаўнікі міністэрстваў аховы здароўя і жыллёва-камунальнай гаспадаркі, а таксама Рэспубліканскага цэнтра па аздараўленні і санаторна-курортным лячэнні насельніцтва.

Медыцынскія аспекты агучыў **начальнік галоўнага ўпраўлення арганізацыі медыцынскай дапамогі, экспертызы, звароту грамадзян і юрыдычных асоб Міністэрства аховы здароўя Аляксандр ПАЦЕЕЎ**.

**Экспрэс-тэсты з'явіцца ў краіне на гэтым тыдні, праўда, не для масавага карыстання**

— Колькі выпадкаў і хворых у школах і дзіцячых садках?

— Зарэгістравана 116 дзяцей, інфіцыраваных COVID-19. Яны хварэюць у бессімптомнай ці лёгкай форме. Усе дзеці, у тым ліку кантакты першага і другога ўзроўняў, шпіталізаваны. Дзяцей у цяжкім стане, якім патрабуецца штучная вентыляцыя лёгкіх, у краіне няма. Па працэнце захварэлых дзяцей мы не адрозніваемся ад іншых краін.

— Як пераносіць інфекцыю дзеці малодшага ўзросту?

— Захворванне працякае ў лёгкай ці бессімптомнай форме. Калі з'яўляюцца катаральныя з'явы, яны тыповыя: слабасць, вяласць, адмова ад ежы, магчымыя мляоснасць і рвота, павышэнне тэмпературы да субфебрыльнай, ліхаманка.

— Хутка трэба ісці ў дзіцячы садок. Як атрымаць даведку?

— Калі вы проста афармляецеся ў дзіцячы садок, то атрымаеце даведку па выніках раней пройдзенай дыспансерызацыі. Калі ісці трэба пасля перанесенага захворвання і знаходжання дома, то мы не зачынялі паліклінікі, а толькі раздзялілі патокі пацыентаў. Варта патэлефа-

наваць у рэгістратуру, і вам падкажуць, у які час неабходна прыйсці.

— Ці будуць адменены даведкі аб стане здароўя для абітурыентаў?

— Калі абітурыент прайшоў медагляд раней, ён можа атрымаць даведку. Калі яшчэ варта праходзіць, то лепш пачакаць, калі эпідэміялагічная абстаноўка стане больш спрыяльнай, — да чэрвеня час яшчэ ёсць.

— Калі з'явіцца экспрэс-тэсты на COVID-19?

— На гэтым тыдні мы чакаем пробную партыю. З яе дапамогай мы адпрацуем алгарытм работы. Экспрэс-тэсты маюць пэўныя асаблівасці выкарыстання і мэтавую аўдыторыю. Масавага выкарыстання экспрэс-тэстаў мы не плануем да атрымання станючых вынікаў апрабацыі, паколькі яны яшчэ не зарэгістраваны ў Беларусі. Пытанне аб свабоднай рэалізацыі таксама разгледзім, калі пройдзе апрабацыя.

— Дзе і калі ў Беларусі можна будзе здаць тэст на COVID-19? Чаму ў дыягностыцы не задзейнічаны прыватныя лабараторыі?

— На сёння ёсць дзве групы паказанняў для правядзення тэстаў — клінічныя і эпідэміялагічныя. Зыходзячы з гэтых крытэрыяў, мы абследаем насельніцтва. Ёсць тры прыватныя лабараторыі, якія ўдзельнічаюць у лабараторнай дыягностыцы па COVID-19. Усяго на сёння іх задзейнічана 24.

— Якія першыя сімптомы каранавіруса?

— Найбольш часты — ліхаманка (ён сустракаецца ў 20—80 % інфіцыраваных), некаторыя хворыя пачынае трэсці (да 40 %), таксама магчымы задыхка, кашаль, боль у горле, заложанасць носа, дыярэя.

— Агучце прыкметы бессімптомнага працякання хваробы? Ці можа яно прывесці да смерці?

— Бессімптомнае цячэнне — гэта поўная адсутнасць усялякіх сімптомаў і прыкмет, фактычна гэта носьбіцтва, і мы яго выяўляем толькі ў выпадку дыягностыкі. Вірус у арганізме ёсць, але чалавек не хварэе, і такі стан прывесці да смерці не можа.

— Чаму не спынены прафлагляды?

— Іх неабходнасць прапісана ў заканадаўстве, і адказнасць за гэта ляжыць на наймальніку. З улікам таго, што ў паліклініках раздзелены плыні пацыентаў, прафлагляды праводзяцца.

— Ці магчыма выдача бальнічных з'яваў і бронхіальнай астмы больш чым на 12 дзён?

— У нарматыўных дакументах на гэты конт нічога не мянялася. Усё залежыць ад цяжкасці захворвання, стану пацыента, індывідуальных асаблівасцяў цячэння.

— Тэрмін інваліднасці заканчваецца ў маі. Ці магчыма яго аўтаматычнае падаўжэнне або зноў трэба ісці ў паліклініку?

— Аўтаматычнага падаўжэння інваліднасці ў нас не плануецца. Гэтае пытанне рэгулюецца заканадаўствам. З улікам таго, што стан здароўя можа мяняцца, трэба праходзіць медыцынскі агляд.

— Знаходжуся на самаізаляцыі як кантакт першага ўзроўня. Ці выдадуць мне бальнічны або даведку «харчавачца паветрам»?

— Ёсць пастанова Савета міністраў № 208, якая прадугледжвае выдачу лісткаў непрацаздольнасці кантактам першага ўзроўня на ўвесь перыяд самаізаляцыі. Паветрам харчавачца не даведзецца.

— Навашта скарачаюць тэрмін самаізаляцыі кантактаў першага ўзроўня да 3—5 дзён?

— Тэрмін самаізаляцыі кантактаў першага ўзроўня 14 дзён, і яго ніхто не скарачае.

**Паслугі беларускіх санаторыяў патаннеюць на 10—40 %**

На пытанні пра санаторна-курортнае лячэнне ў цяперашні час адказаў дырэктар Рэспубліканскага цэнтра па аздараўленні і санаторна-курортным лячэнні насельніцтва **Генадзь БАЛБАТОЎСКІ**.

— Якія меры прымаюцца ў санаторыях, каб не дапусціць завозу інфекцыі?

— Мы прынялі рашэнне абмежаваць накіраванне на санаторна-курортнае лячэнне, у прыватнасці, цалкам спыніць яго для непрацуючых пенсіянераў і інвалідаў. Акрамя гэтага, мінімізуем рызыкі на этапе рэгістрацыі новых адпачывальнікаў: яны праходзяць тэрмометрыю, агляд урача, і толькі пасля гэтага магчымае засяленне.

— Якія меры сацыяльнага дыстанцыравання прымяняюцца ў санаторыях?

— Адменены масавыя мерапрыемствы — экскурсіі, канцэрты, дыскатэкі. Харчаванне арганізавана ў некалькі змен з захаваннем дыстанцыі пры расадцы ў 1,5—2 метры.

Сярэдняя запаўняльнасць цяпер па ўсіх санаторыях — 40 %, таму гэтыя меры выконваць нескладана.

— Ці будзе раздзяленне пуцёвак па абласцях, каб, скажам, жыхары Мінска не завезлі інфекцыю ў санаторыі Гродзеншчыны?

— Мы прадугледжваем тэрытарыяльны прынцып размеркавання пуцёвак і выкарыстоўваем яго для працуючых дарослых і дзяцей.

— Колькі санаторыяў у Беларусі закрыты на каранцін?

— На каранцін не закрыта ніводнага. Ёсць некалькі тых, якія працуюць у абмежаваным рэжыме, яшчэ два не працуюць па рашэнні ўласнікаў у сувязі з нізкай загрузкай і глыбіні продажы пуцёвак.

— Ці зніжца цэны на пуцёўкі для беларусаў у сувязі з тым, што замежнікі да нас не прыедуць?

— Уласнікі прымаюць меры па актывізацыі работы на ўнутраным рынку. Штогод больш за 200 тысяч замежных грамадзян праходзілі ў нас санаторна-курортнае лячэнне. Шукаем варыянты па кампенсацыі гэтага кантынгенту, уласнікі зніжаюць цэны ад 10 да 40 % на пэўныя віды паслуг з улікам масавых адмоў ад браніравання на красавік-май. Тыдзень таму ўзровень рэалізацыі на ўнутраным рынку павысіўся на 70 %. Спадзяёмся, што беларусы будучы карыстацца нашымі санаторыямі.

— Як санаторыі рыхтуюцца да летняга сезона?

— Пакуль у планавым парадку. Апошнія некалькі гадоў у летні час запаўняльнасць складала 100 %, а попыт перавышаў прапанову. Спадзяёмся, што гэтым летам замежных гасцей заменіць грамадзяне нашай краіны.

— Ці ёсць план дзеянняў на выпадак выяўлення каранавіруса ў санаторыі?

— Алгарытмы дзеянняў існуюць і зацверджаны з мясцовымі медыцынскімі ўстановамі і санітарна-эпідэміялагічнай службай. Санаторыі забяспечаны сродкамі для аховы супрацоўнікаў і правядзення супрацьэпідэмічных мерапрыемстваў. Праводзіцца штодзённая бягучая дэзынфекцыя, а таксама прыборка з выкарыстаннем сродкаў дэзынфекцыі, даступныя санітайзеры, праводзіцца дадатковае кварцаванне.

— Якім чынам кампенсуюць адпачынак у беларускіх санаторыях за мяжой тым, хто завяршыў яго датэрмінова з-за закрыцця граніц?

— Сапраўды, з нашых пяці санаторыяў у Літве, Латвіі і Расіі мы вымушаны былі вывезці адпачывальнікаў. Наша пазіцыя такая: даць магчымасць завяршыць аздараўленне па пуцёўцы, калі засталася пяць і больш дзён. Гэта стане магчымым, калі паездкі за мяжу будуць адноўлены.

**Майскія адключэнні гарачай вады перанясуць на верасень**

Пытанні працы жыллёва-камунальнай гаспадаркі асвятліў першы намеснік міністра жыллёва-камунальнай гаспадаркі **Генадзь ТРУБІЛА**.

— Як даведацца, ці праводзілася дэзынфекцыя пад'езда?

— Рэкамендуем праводзіць дэзынфекцыю пад'ездаў раз на суткі. У месцах, дзе вывешваюцца графікі прыборкі, павінна рабіцца адпаведная адзнака.

— «Хуткая» забрала нашу сядку. Імкнуліся дабіцца апрацоўкі пад'езда ад ЖЭСа...

— У выпадку выяўлення ўзбуджальніка інфекцыі апрацоўку праводзяць санітарна-эпідэміялагічныя цэнтры, а не ЖЭС. Яны робяць гэта па факце, тэлефанаваць туды не трэба.

— Чаму не праводзіцца дэзынфекцыя вуліц і дваровых тэрыторый у буйных гарадах?

— Гэта не так: яна праводзіцца ў адпаведнасці з планами, узгодненымі з цэнтрамі гігіены і эпідэміялогіі. Апрацоўка дэзсродкамі вулічна-дарожнай сеткі выконваецца раз на суткі з наступнай прамыўкай тэхнічнай вадой. Таксама раз на суткі праводзіцца дэзынфекцыя прыпыначных пунктаў, а падземных і наземных пешаходных пераходаў і платформ — двойчы на суткі. Толькі ў Мінску на вулічна-дарожнай сетцы штодзень задзейнічана больш за 500 адзінак дарожнай тэхнікі, у тым ліку каля 180 палівачных машын.

— У Мінску з 11 мая пачынаюцца адключэнні гарачай вады. СААЗ раіць рэгулярна мыць рукі. З адсутнасцю гарачай вады не ўсе змогуць рабіць рэгулярна і якасна гігіенічныя працэдурі...

— Мы разумеем гэтую праблему. Па рашэнні мясцовых распарадчых органаў пастараемся перанесці майскія адключэнні на верасень. У цэлым прафілактычныя адключэнняў не пазбегнуць, гэта залог бяспекі ў зімовы перыяд.

Алена КРАВЕЦ.



# Урокі на адлегласці

(Заканчэнне.  
Пачатак на 1-й стар.)

У цэнтры ўвагі быў шэраг пытанняў. Па-першае, тэхнічная гатоўнасць устаноў адукацыі. Больш за 90 % з іх маюць хуткасны інтэрнэт, больш за 85 % тэхнічна могуць сёння пачаць навучанне на адлегласці. Па-другое, аналізавалася гатоўнасць педагогаў. Высветлілася, што больш за 85 % настаўнікаў гатовы весці адукацыйны працэс з выкарыстаннем інфармацыйных тэхналогій. Сярод навучэнцаў сваю гатоўнасць навучацца дыстанцыйна пацвердзілі 75 % ад агульнай колькасці.

Міністэрства адукацыі сумесна з Нацыянальным інстытутам адукацыі адкарэкціравала каляндарна-тэматычнае планаванне, каб завяршыць навучальны год ва ўстаноўленыя тэрміны і правесці атэстацыю навучэнцаў.

Тых, хто не гатовы сесці за парту і прыступіць да заняткаў вочна, прапануецца перавесці на індывідуальны вучэбны план.

— Гэтая форма не новая, яна знаёмая і настаўнікам, і ўстановам адукацыі, і бацькам, — заспакоіла Ірына Каржова. — Асабліваць заключаецца ў тым, што пры пераводзе на індывідуальны вучэбны план педагогам будзе забяспечана суправаджэнне навучання. Яно мае на ўвазе дастаўку вучнога асноўнага аб'ёму матэрыялу, інтэрактыўнае ўзаемадзеянне навучэнцаў і настаўнікаў, прадастаўленне школьніку магчымасці самастойнай работы па засваенні вучэбнага матэрыялу, кантроль яго ведаў і навыкаў.

Каналы ўзаемадзеяння (гэта можа быць электронная пошта, сайт устаноў адукацыі, скайп, вайбер) выбірае ўстанова адукацыі ў залежнасці ад спецыфікі, магчымасцяў і тэхнічнага абсталявання.

— Менавіта настаўнікі і адміністрацыя ўстаноў адукацыі вызначаюць механізм узаемадзеяння са школьнікамі, якія будуць вучыцца аддалена, і вызначаюць платформу, на якой будзе арганізавана навучанне, — канкрэтызавала дырэктар Нацыянальнага інстытута адукацыі Валянціна ГІНЧУК. — Мы б рэкамендавалі ў якасці



платформы выкарыстоўваць у першую чаргу сайт устаноў адукацыі, але падрыхтаваны таксама пералікі іншых сэрвісаў, якія можна выкарыстоўваць. Што датычыцца кантролю ведаў, то мы рэкамендавалі некаторыя сэрвісы, якія можна выкарыстоўваць для арганізацыі зваротнай сувязі, каб кансультаваць маладых людзей, калі ўзнікаюць цяжкасці ў працэсе самастойнага вывучэння матэрыялу. Менавіта настаўнік вызначае, у якім фармаце неабходна прадаставіць выканання заданні, прапанаваныя для самастойнай работы. І гэтыя заданні будуць ацэнены.

У нас маюцца электронныя навучальныя рэсурсы, размешчаныя на нацыянальным адукацыйным партале на платформе Moodle, якая патрабуе рэгістрацыі. Таму сёння я магу казаць пра лічбы. Па стане на 1 красавіка для выкарыстання гэтых рэсурсаў зарэгістраваліся амаль 54 тысяч карыстальнікаў, з іх 14 тысяч — педагогі, астатнія — навучэнцы. Мы рэкамендуем задзейнічаць гэтыя рэсурсы для навучання.

На нацыянальным адукацыйным партале ёсць і іншыя вучэбныя выданні, распрацаваныя раней па праграме комплекснай інфарматызацыі, ёсць гукавыя дадаткі да навучальных дапаможнікаў па замежных мовах.

Настаўнікі маюць права і магчымасць распрацаваць свае дадатковыя матэрыялы, выкарыстоўваючы інфармацыйна-камунікацыйныя тэхналогіі. У дапамогу настаўніку мы падрыхтавалі пералік інтэрнэт-сэрвісаў, якія можна выкарыстоўваць для распрацоўкі інтэрактыўнага кантэнту, арганізацыі ўзаемадзеяння з навучэнцам, відэатрансляцыі навучальных матэрыялаў,

арганізацыі зваротнай сувязі з навучэнцам. Гэтыя рэкамендацыі разам з пералікам сэрвісаў размешчаны на adu.by. Метадычныя падказкі, як працаваць з гэтымі сэрвісамі, і рэкамендацыі таксама можна знайсці на нашым партале ў раздзеле «Дыстанцыйны ўсёнавучч» для педагогаў. Там жа будзе адкрыта рубрыка «З вопыту работы педагогаў». Мы ведаем, што ў рэгіёнах сёння вядзецца вялікая работа па распрацоўцы электронных адукацыйных рэсурсаў.

**Рэктар БДПУ Аляксандр ЖУК** расказаў пра цікавы анлайн-праект «Будучыя педагогі — дзецям», які запушчлі на гэтым тыдні ва ўніверсітэце.

— Улічваючы цяперашнюю сітуацыю і працяглыя канікулы ў школьнікаў, мы як ВНУ, што рыхтуе педагогаў, вырашылі рэалізаваць валанцёрскі адукацыйны анлайн-праект «Будучыя педагогі — дзецям». Многія нашы студэнты ўжо праходзілі практыку, рыхтаваліся да выпрабавальных урокаў. Таму мы прапанавалі ім прадставіць свае найлепшыя напрацоўкі. Гэта не сістэмная работа ў адпаведнасці з раскладам, навучальнымі планами і праграмамі, а фрагменты ўрокаў, вопыты, эксперыменты, матэрыялы ў даступнай і зямальнай форме. Наша мэта — развіццё пазнавальнай цікавасці школьнікаў, — падкрэсліў Аляксандр Жук. — Праект ужо набыў папулярнасць у навучэнцаў. Урокі апублікаваны на Youtube-канале БДПУ, і ў нас ужо каля 32 тысяч падпісчыкаў. Два апошнія ўрокі выклікалі вялікую цікавасць у школьнікаў. Студэнтка фізмата правяла відэаўрок «Упісаньня і апісаньня чатырохкутнікі» для навучэнцаў 9-х класаў — за два дні ў яго было 24 тысячы праглядаў. А магістрантка факультэта прыродазнаўства падрыхтавала ўрок па тэме «Філасофія вады», дзе паказала фізічныя і хімічныя ўласцівасці вады, яе ўплыў на жывыя арганізмы і чалавека. За дзень — пяць тысяч праглядаў. Да працэсу падключаюцца і навучэнцы педагагічных класаў краіны. Гэта добрая дапамога настаўнікам. Плюс карысна будучым педагогам. Мяркуем, што разам мы зможам павысіць у школьнікаў цікавасць да вучобы.

**Надзея НИКАЛАЕВА.**

## НЕШТА ХОЛАДНА Ў ГЭТЫМ КРАСАВІКУ...

Сярэднясутачная тэмпература паветра гэтымі днямі на 2—6 градусаў ніжэйшая за кліматычную норму

**Атмасферныя фронтны, якія рухаюцца да нас з паўночнага захаду Еўропы, вызначаюць няўстойлівае надвор'е з ападкамі ў выглядзе мокрага снегу і дажджу. А моцны парывісты вецер у гэтыя выхадныя будзе ствараць адчуванне пранізлівага холаду, паведамляюць спецыялісты Рэспубліканскага цэнтра па гідрометэаралогіі, кантролі радыеактыўнага забруджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя Мінпрыроды.**

У Белгідрамеце адзначаюць, што ў найбліжэйшыя тры сутак істотных змяненняў у характары надвор'я не чакаецца. Яго будуць фарміраваць халодныя няўстойлівыя паветраныя масы, якія паступаюць з поўначы Еўропы. І ў суботу зноў паўсюдна пахаладае.

Уначы месцамі па Віцебскай вобласці, а ўдзень у паўночна-ўсходніх і цэнтральных раёнах краіны пройдзе выключна кароткачасовы мокры снег. Раніцай і ўдзень у суботу месцамі па краіне прагназуецца ўзмацненне ветру парывамі да 15—18 м/с. Тэмпература паветра ўначы складзе ад мінус 4 градусаў да 1 цяпла. Удзень будзе ад плюс 4 да плюс 11.

Паводле прагнозаў айчынных сіноптыкаў, у нядзелю ў паўночна-ўсходніх і цэнтральных раёнах краіны пройдзе кароткачасовы мокры снег. Падмарожваць будзе ўначы, зусім не цёпла будзе і ўдзень. Тэмпература паветра ў начныя гадзіны складзе ад мінус 5 градусаў да 1 цяпла. Удзень паветра прагрэецца ад плюс 4 да 11 цяпла. Вось такая ў нас нясмелая вясна. Галоўнае — не захварэць...

**Сяргей КУРКАЧ.**

## «РУКА ДАПАМОГІ» ДЛЯ ПАЖЫЛЫХ

(Заканчэнне.  
Пачатак на 1-й стар.)

Літаральна хвілін дзесяць ад кальцавой трамвая — і вы ўжо ў пасёлку з усімі выгодамі. У мясцовым садку, пабудаваным яшчэ ў саветскія часы, ёсць свой басейн. Ёсць у Кіраўскай і школа, прываслаўная царква, крамы, ФАП.

Аддзяленне сацыяльнай рэабілітацыі для грамадзян пажылога ўзросту і інвалідаў тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Віцебскага раёна адкрылася тут мінулай восенню, калі святкавалі «Дажынкi». **Загадчыца Алена ВАРШАЭНЬ** з гонарам падкрэслівае, што менавіта ў іх установе з'явіўся першы ў раёне сенсорны пакой для пажылых. Сярод іншага тут ёсць і труба для візуальнай стымуляцыі зроку. Глядзець на відовішча, калі яна працуе, можна доўга: і нервы супакойвае, і прыгожа, і зрок паляпшаецца натуральна... А яшчэ можна прыняць «сухі душ», навучыцца займацца самамасажам і не толькі.

Цяпер прадстаўнікі ведамства сацыяльнай дапамогі засвойваюць новую практыку работы з састарэлымі.

— У няпростай эпідэміялагічнай сітуацыі тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Віцебскага раёна і кафедра медыцынскай рэабілітацыі і фізічнай культуры Віцебскага дзяржаўнага ордэна Дружбы народаў медыцынскага ўніверсітэта пачалі рэалізоўваць праект. Ён мае назву «Рука дапамогі», — тлумачыць Алена Варашэнь.

З першых дзён напружанай абстаноўкі тут арганізавалі ў анлайн-рэжыме кансультацыі са спецыялістамі ўніверсітэта: герыятрам, кардыёлагам, тэрапеўтам, баратэрапеўтам, неўролагам, рэабілітолагам. Былі вызначаны дні і час кансультацый для спецыялістаў тэрытарыяльнага цэнтра і пажылых людзей. Таксама праводзіліся заняткі-кансультацыі па фізічнай актыўнасці з выкарыстаннем скайпу. Вяскоўцы маюць магчымасць задаць пытанне на любую цікавую ім тэму аб стане свайго здароўя.

— Падчас аналізу агучаных людзьмі пытанняў выявілі праблему ў жыхаркі аграгарадка. У яе няма магчымасці пракантраляваць узровень цукру ў крыві самастойна — у перыяд самаізаляцыі, не наведваючы паліклініку. Адрэагавалі на сітуацыю хутка. На працягу працоўнага дня быў набыты глюкометр, і паслуга аказана спецыялістам дома з захаваннем усіх мер бяспекі. У далейшым плануецца аказаць дадзеную паслугу на пастаяннай аснове і дома ў грамадзян, — дадае **спецыяліст па сацыяльнай рабоце Аляксандр ВАРШАЭНЬ.**

«Рука дапамогі» ўдзельнічае ў самым вялікім конкурсе сацыяльных праектаў у Беларусі — Social Weekend. Кардынатар праекта — цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Віцебскага раёна. Паводле слоў кіраўніка ўстаноў Кацярыны Лазоўскай, паслугі рэабілітацыі па месцы жыхарства ў пажылых грамадзян маюць вялікае значэнне для паляпшэння якасці аказання паслуг насельніцтву. Праект ужо выйшаў у чвэрцьфінал. Але, як запэўніла Кацярына Лазоўская, нават калі не перамогуць, паслугі аказваць працягнуць.

**Аляксандр ПУКШАНСКІ.**

## ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА

### Страты Еўрасаюза склалі тры трыльёны еўра

Меры па стрымліванні каранавіруса і страты ад каранціну ўжо абышліся еўрапейскім краінам сама меней у тры трыльёны еўра. Пра гэта заявіла кіраўнік Еўракамсісі Урсула фон дэр Ляен. ЕС аб'яўляе аб глабальным зборы сродкаў спонсараў: гэтыя грошы неабходны як на дапамогу эканоміцы, так і на распрацоўку вакцыны. Лекі, па словах Урсулы фон дэр Ляен, павінны быць даступны ўсім краінам. Кіраўнік ЕК падкрэсліла, што ў Еўрасаюза з'явіўся «вельмі доўгі спіс эканамічных складанасцяў» у сувязі з пандэміяй. «Мы ўжо мабілізавалі больш за тры трыльёны еўра, каб змагацца з эканамічным крызісам. Мы дазволілі краінам ЕС уліваць ліквіднасць у свае эканомікі», — сказала фон дэр Ляен. Мяркуецца перагледзець і доўгатэрміновы бюджэт Еўрасаюза: удар каранавіруса па глабальнай эканоміцы ўжо аказаўся мацнейшы, чым пасля крызісу 2008 года. «Давядзецца стымуляваць агульны рынак, узмацніць устойлівасць еўрапейскай эканомікі», — адзначыла Урсула фон дэр Ляен.

### Партыя «Табура»

#### перамагла на выбарах у Паўднёвай Карэі

Кіруючы блок на чале з дэмакратычнай партыяй «Табура» атрымаў упэўненую перамогу на праведзеных 15 красавіка выбарах у нацыянальны сход (парламент) Рэспублікі Карэя 21-га склікання. Згодна з распаўсюджаным паведамленнем ЦВК, выбары ва ўсіх акругах адбыліся, запоўненыя ўсе



300 месцаў у аднапалатным паўднёвакарэйскім парламенце: 253 — па аднамандатных акругах і 47 — па партыйных спісах. Кіруючая партыя ўпершыню за апошнія 16 гадоў атрымала пераважную большасць месцаў у парламенце, што дазволіць ёй самастойна прымаць практычна любыя законы, за выключэннем тых, якія датычацца перагляду канстытуцыі. Яны патрабуюць адабрэння 200 заканадаўцаў. Адметнай рысай гэтага плебісцыту сталі павышаныя меры перасцярогі, якія прымаліся паўднёвакарэйскімі ўладамі з-за распаўсюджвання каранавіруса.

### Прэзідэнт Ізраіля перадаў мандат на стварэнне ўрада ўсяму кнэсэту

Рэўвен Рыўлін даручыў фарміраванне ўрадавай кааліцыі па выніках выбараў 2 сакавіка ўсяму складу кнэсэта (парламента) 23-га склікання. Гэта адбылося пасля таго, як скончыўся тэрмін, выдзелены на фарміраванне кабміна лідару партыі «Кахоль-Лаван» і спікера парламента Бені Ганцу. Аб гэтым кіраўнік дзяржавы напісаў у Twitter.

«Спадзяюся, што большасць у парламенце зможа знайсці рашэнне як мага хутчэй, з тым, каб не дапусціць правядзення чацвёртых выбараў запар», — адзначыў Рыўлін. Па законе цяпер парламентарыі цягам 21 дня павінны большасцю галасоў (61 з 120 дэпутатаў) рэкамендаваць кіраўніку дзяржавы аднаго дэпутата, якому пасля гэтага будзе аддана 14 дзён на спробу стварыць урад. Калі парламенту не ўдасца сфарміраваць устойлівы кабмін за вызначаны час, у Ізраілі яшчэ праз 90 дзён пойдучы на трэція паўторныя і чацвёртыя з красавіка мінулага года выбары.





## ЯК РАВУЦЬ БЯЛУГІ

...У школе ўсё і ўсім было зразумела: настаўнікі, урокі, адзнакі, мары.

Але ж вось адгучаў апошні званок, і перад кожным з выпускнікоў адкрылася свая дарога. Некага чакала паступленне, некага — працоўныя будні, хлопцаў — служба ў войску.

...Першы, хто з нашых аднакласнікаў атрымаў позу ў ваенкамат, быў Сяня.

З'явіўся туды. Падстрыглі. Пайшоў служыць. І... непазнавальна змянілася наша сяброўка Ніна. Яны з Сёнем дзесяць школьных гадоў праседзелі за адной партай. І калі ў малодшых класах хлопчык болей тузаў яе за коскі, то ў старэйшых — ужо моўчкі, з пакарай хадзіў следам... Чым, вядома ж, здзіўляў, бо быў сапраўдным «дзядзькам Сцёпам» з вядомага вершыка, а вось Ніна хутчэй дзюймовачкай — з казкі.

Лісты ад Сёні прыходзілі да яе штодня. У адным, помню, хлопце прасіў прысласць яму фотку.

Ніна з гэтай просьбай прыйшла да мяне. «Давай, — сказала, — удзвух сфатаграфуем. Адной мне сорамна». Я здзіўляўся: ну чаму б і не?

Выслалі мы тую фотку, а праз нейкі час ліст з армейскім трохкутнікам прыходзіць і мне — ад саслужыўца Сёні з прапановай ліставацца, сябраваць...

Не прыняў яе неяк не выпала: я, сабраўшыся з думкамі, напісала адказ. Міша, у сваю чаргу, не затрымаўся з новым лістом, у якім неяк дужа настойліва папрасіў маё фота.

Дасылаць яго, шчыра кажучы, не хацелася. Да таго ж перада мной якраз ляжала кніга з гумарыстычнымі вершамі... Я вырашыла адказаць — прозай, але ж з падкалкай. Маўляў, вітаю цябе, мой саколік! Успамінаю той дзень (пра сябе: гэта ж які?), калі ты ад'язджаў з вакзала (цікава: з якога?)... Раўла я тады бялугай (паслухаць бы, як равучы!)... Чакаю не дачакаюся, калі скончыцца служба, а найперш — ліста з тваёй фотакарткай, бо раптам ты моцна змяніўся і пры сустрэчы я не пазнаю...

Да гэтага ж ліста замест сваёй карткі я прыклала плакат. На першым плане там была дзядзька з даёнкай, на заднім — статак кароў, а ўнізе заклік: «Павысім удоі малака на 50 %».

Адказ ад Мішы быў больш чым нечаканы: да мяне ў госці прыйшлі двое — Ніна і Сяня. Яна з усмешкай да вушы, а ён — нейкі трохі разгублены. Пытаецца: «Што ты напісала майму камандзіру? Чаму ён заўжды смяецца, калі мы сустракаемся? А пазаўчора і наогул... Скажаў, што я добра паказаў сябе на вучэннях (ды і чаму здзіўляцца, калі ў цябе такія аднакласніцы?), і даў

адпачынак на 10 дзён.

Сяня правёў іх з каханай дзядзьчынай, у радасці. А я тым часам атрымала ліст ад яго камандзіра. Гумар, дзякаваць богу, ён зразумеў...

Многія тады перапісваліся з салдатамі (у тым ліку — зусім незнаёмымі). Некаторыя нават замуж за іх выходзілі — як Ніна за Сёню.

А вось мне за Мішу, відаць, не лёс быў.

З. М.,

Глыбоцкі раён.

## НЕ КАПАЙ ЯМЫ ІНШАМУ...

Кажуць, што ў вёсцы хто не злодзей, той не гаспадар. І не гаспадыня.

...Пятровічу, калгаснаму заатэхніку, «разведка» неяк раз данесла, што даяркі з аддаленай фермы ідуць дамоў не з пустымі рукамі, што ў грэлках ці слоіках (пластыкавай тары ў той час яшчэ не было), як быццам, нясуць малака. Ад добрага жыцця, не ад добрага — разбірацца не выпадала, а вось злавіць і тым самым выслужыцца заатэхніку хацелася. Для гэтага ён і вырашыў учыніць аблаву.

Надвечоркам, падчас вяртання доўгі, удвух з брыгадзірам яны неўпрыкмет занялі пост у кормазепарніку, які стаяў трохі наводдале. Месца выбралі ўдалае: дзверы кароўніка — як на далоні, сцэжка, па якой павінны ісці даяркі, таксама...

Прыстаўшы ля невялічкага акенца, мужчыны ціха гаманілі, курылі, чакалі. Дзверы за сабой не зачынялі (пакінулі ладны прасвет), каб у патрэбны момант спрытней было выскачыць, знянацку з'явіцца на сцэжцы перад даяркамі. І вось...

Ці то гутарка ў мужчын была дужа цікавая, ці то даяркі — занадта ціхі і асцярожныя, але ж ні Пятровіч, ні Рыгоравіч не згледзелі, калі жанчыны скончылі працу, калі сталі разыходзіцца па дамах...

Апомніліся канспіратары хіба тады, калі адна з даярак са словамі: «І хто гэта тут дзверы не зашчапіў? Усю ночку ветрам ганяла б...» — добрасумленна зачыніла іх і накінула кручок.

У той момант мужчыны яшчэ маглі падаць голас — выйсці з «пасткі», у якой апынуліся, але ж тады давялося б сказаць, чаму яны тут — што робяць. Выкрываць сябе начальству, вядома ж, не хацелася. Ды і спадзяваліся яшчэ, што неяк вылезуць...

Але ж не: як той казаў, не з іхнім шчасцем! Акенца ў памяшканні было замалое — праз яго такім бугаям не выбрацца, пра сотаваыя тэлефоны ў той час ніхто і не чуў.

Аж да раніцы ім, бедным, давялося кукаваць. А ўжо намерзнуцца... (На дварэ была позняя восень.)

З няволі іх выпусціў вартаўнік і толькі на досвітку.

Уважліва ўсё выслушаў, як быццам з разуменнем паставіўся да просьбы трымаць язык за зубамі, аднак, мусіць, рады не даў, бо плёткі пра гэты канфуз па акрузе ўсё ж папаўзлі.

І тым самым яшчэ раз нагадалі ўсім крылатае: «Не капай ямы іншаму, тады і сам у яе не трапіш».

Галіна Нічыпаровіч, в. Магільна, Уздзенскі раён.

## У ВЁСКУ!

Мы з мужам — людзі гарадскія. У вёску, можна сказаць, ніколі не ездзілі, бо не было да каго: ні сяброў там, ні сваякоў... Адзінае — летась вясной мужаў аднакласнік і прыяцель з дзяцінства хату пад лецішча там купіў і потым галаву задурываў сваімі расказаў: якая там прырода, якое паветра, якія людзі... А галоўнае, што здзіўляла, у іх там кожны выхадны нешта адбывалася: то вожык прыйшоў аж да ганка, то сад зацвіў, то яны ваду ў хату падвялі, то ластаўкі пасяліліся...

Мікола цікава пра ўсё расказваў, а ў канцы гаварыў адно: «Вы павінны прыехаць! Вы павінны ўбачыць!»



Не дзіва, што ўрэшце ён і ўгаварыў. У канцы жніўня, здаецца, мой муж такі адправіўся ў дарогу — на аўтобусе, бо начаваць не збіраўся, а вось выпіць — якраз наадварот (кажуць, дзеля гэтага пасля лазні можна і кальсоны прадаць).

Што далей было — з мужавых слоў:

— У вёску да Міколы я дабраўся без праблем, — расказваў Алег. — Усё там агледзеў, ацаніў. Хата стаіць наводшыбе, як бы хутарком. Ад цішыні — аж у вушах звінніць: ні машын, ні людзей... Дыхаецца лёгка. Вада ў студні смачная... Суседка два слоікі малака прынесла — кіслага і свежага... З Міколам у лес схадзілі. Грыбоў зусім мала знайшлі, але ж ад душы пацягаліся!

Па абедзе ў нас лазня была: папарыліся, памыліся. У перапынках піва папілі, а нарэшце ўжо і гарэлачкі...

Гаспадар трохі не разлічыў — за сталом заснуў, а гаспадыня між тым «гуманітарку» сабрала: як сказала, усяго пакрысе. А калі папраўдзе, то атрымалася, што апроч драбязы «вядзерца» агуркоў у адну руку, вядзерца памідораў у другую і кош бульбы ў заплечнік...

Мужа хацела будзіць, каб дапамог на прыпынак занесці. Я не дазволіў, бо свая жоноша рукі абарваў, не павінна?

Узяў, значыць, кірую на плошчу, на аўтобус. Добра, што да яго з гадзіну яшчэ: можна не спяшацца, паглядзець па баках, павітацца з людзьмі (бо яны вітаюцца). З-за нейкага плота нават пачуць: «Няслаба ты, брат, нагузіўся! Можна, грыбоў назбіраў?» — «Не, — сказаў нейкаму дзядзьку. — У лесе хіба лісічак трохі знайшлі... Гэта з агарода ўсё...»

На тым і разышліся. Я амаль да прыпынку ўжо дапоўз (бо цяжка!) — спыніўся, каб дух перавесці, і толькі тут схамануўся, што мабільнік забыў у Міколы на стала. Рвануў назад. Але ж з тымі «вядзерцамі» хіба разгонішся?

І кінучы іх не выпадае. «Што, брат, перадумаў з'язджаць?» — чую з-за таго ж плота. — «Не, — кажу, — тэлефон у гасцях забыў». — «А ў каго ты быў, ці далёка? Можна, на машыне цябе падкінуць?» — «Ды не, тут блізка, — адказваю, — павінен паспець». — «Дык ты хоць вандзэлкі свае пакінь. Без іх табе лягчэй будзе!»

Вось гэта — тое, што трэба! Скінуў я свой заплечнік, паставіў за брамкай клункі і на пяту...

Хвілін праз 20 вярнуўся з тэлефонам. Усё забраў, па-

дзякаваў чалавеку, паспеў на аўтобус».

...Колькі часу з таго дня прайшло, а муж дагэтуль нічога не забыў, ён усё яшчэ пад уражаннем. Кажы (асабліва як чарку возьме), што тут, у горадзе, чалавек — можна сказаць, не чалавек. Ні ён нікога не ведае, ні яго... У вёсцы ж зусім наадварот. Там усе і ўсё навідавоку, там добрых, працавітых людзей за вярсту відаць!

Карацей, мы таксама думаем пра хату ў вёсцы. І, здаецца, нават ведаем, у якой. У той, дзе жыве Мікола з жонкай і дзе ў мужа майго раптам з'явіўся брат.

А. Суботка,

Г. Мінск.

Рубрыку вядзе  
Валянціна ДОУНАР.

АД ЯЕ Ж...

Р.С. Калі нейкая з гісторый вам спадабалася, прымуслі ўсміхнуцца, не скупіцеся — падзяліцеся гэтай усмешкай з іншымі: перадайце газету суседу, супрацоўніку, знаёму, і тады «Звезда», магчыма, знойдзе новых падпісчыкаў, а то і аўтараў.

Не хочаце перадаваць? Што ж — гэта таксама па-нашаму. Тады пакладзіце нумар у нейкую шуфляду. Потым, калі раптам стане маркотна, дастанецца і пачытаецца: словы — гэта правераана — паранейшаю лечаца. Ад нуды — гарантыя.

Неасабісты суб'ектыў

## Класікі і аптымісты

Пра цытаты на ўсе выпадкі жыцця

У панядзелак аднекуль з захаду нацягнула цёмных бухматых хмар, узняўся вечер, ледзь не кладучы на зямлю яшчэ голяыя бярозы пад вокнамі. У пакоі раптам сцягнула. Карціна была амаль інфернальная і настрою, які і без таго трывожна-насярожаны, зусім не дабаўляла. «Навальніцу сёння сіноптыкі абяцалі», — сказаў нехта, і ўсе, хто былі ў тым пакоі, пачалі разважаць, што сёлета нешта нялюдскае робіцца: і зімы нармальнай не было, і каранавірус гэты пракляты, і навальніца вось на голы лес сабралася. Дзе яно было такое раней — каб у сярэдзіне красавіка? А хосьці больш «практыка-арыентаваны» заўважыў: «Дык дзякуй богу, што будзе. Паглядзіце, як зямлі дождж патрэбен!» І раптам прыгадалася вывучанае яшчэ ў школе, класе мо ў пятым (помніцца не столькі сам верш, колькі як яго вучыла — седзячы на плоце пад бялюткімі вішнямі): «Небу цёмна-сіняму і ветру // Скардзіліся чорныя палі: // «Сонцам мы вясновым абгрэты, // А дажджу даўно ўжо не пілі!» // І тады прыйшлі паважна хмары — // Айсбергі падсонечных вышынь. // Гром у бубны гулкія ударыў, // Цішыню густую пакрышыў»... Прачытала гэта ўголос, узнёсла ўрачыста. «Як прыгожа! Хто гэта?». «Панчанка. А верш называецца «Красавіцкая навальніца». Так што ўсё нармальна, і ў красавіку такое бывае». У пакоі, здавалася, павяцела. Прынамсі, ніхто ўжо не разважаў на тэму «Што гэта робіцца»...

УВОГУЛЕ, за апошнія тыдні я прыйшла да высновы, што менавіта добрая літаратура можа пазбавіць ад змрочных думак і прывесці ў стан душэўнай гармоніі, у якім так добра, што ўрэшце стараешся захаваць яго як мага даўжэй і пакрысе становішся гэтым сам сабе філосафам, якога можна назваць і аптымістам. Бо ў кожнай з'яве жыцця шукаеш і знаходзіш сэнс і нават пазітыў. Напрыклад, я ўжо колькі раз збіралася перачытаць Караткевічавы «Каласы...», ды ўсё не даходзілі рукі. А тут Літаратурны музей чытанне анлайн зладзіў. Спачатку да падобнага эксперымента я паставілася скептычна, бо да гэтага паглядзела анлайн з Луўра і гэтку ж віртуальную трансляцыю з Ла-Скала. Зусім не ўразіла, нічым не адрозніваецца ад балета па тэлевізары. А тут уключыла — і сама не заўважыла, як «завісла». Асабліва калі пачаў чытаць Сяргей Жбанкоў, акцёр тэатра імя Горкага. Было не толькі прыемна слухаць яго аksamітны голас — на яго самога было цікава паглядзець. Ён настолькі паглыбіўся ў прачытанае, што і сам уяўляе (і ты разам з ім, нібы чытаеш сам) і рунь абалал дарогі, па якой візілі дадому з дзядзькаванням малога Алеся Загорскага, і горка-камічныя сцэны яго знаёмства з бацькамі, і беласнежнага каня Ургу, і шанюка Алму, якіх у першы ж дзень падарылі маладому князю. А яшчэ так на душу ляглі, такімі своечасовымі падаліся словы Юрыя Загорскага, на якія раней, чытаючы, не звяртаў увагі: «Не тое перажывалі. Васямсот год за плячымі. І вера ў будучае. Я не баюся ні чумы, ні вайны... Хвала богу, усяго было. Горшага не будзе...»

Бадай, нешта падобнае жыццесцвярдзальнае можна знайсці ці не ў кожным творы прынамсі класічнай літаратуры. Я, напрыклад, зараз узялася чытаць Маркесава «Каханне падчас халеры». Уся кніга, хоць, мякка кажучы, не вельмі вясёлая, ды надзвычай аптымістычная. Там нават няшчаснае каханне пахне горкім міндалем. Асабліва мне падабаецца фінал, калі немаладыя закаханыя, апынуўшыся на караблі пад жоўтым сцягам, які сведчыў, што на судне эпідэмія (якой, калі памятаецца, там не было), не могуць сысці на бераг. Капітан карабля, які «спужаўся запозненай здагадкі, што, напэўна, жыццё яшчэ больш, чым смерць, не ведае межаў», пытаецца ў галоўнага героя: «І ці доўга, па-вашаму, мы будзем совацца па рацэ туды-сюды?». І той яму коратка адказвае: «Усё жыццё»...

А яшчэ на Страсным тыдні заўсёды дастаю з класікаў, у ёй сабраных, — цара Эклезіяста. Як вам на сёння ягонае: «Час абдымаць і час унікаць абдымкаў»? А вось гэта ўвогуле на ўсе часы: «Што было, тое і будзе, што дзеелася, тое і будзе дзеяцца, і няма нічога новага пад сонцам...»

Фатальна? А як па-мойму, дык найлепшае сведчанне таго, што будзе цяпло, будзе лета, што ўсё ў нас і ў іншых людзей абавязкова ўрэшце рэшт будзе добра.

Алена ЛЯЎКОВІЧ.



## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 1 АПРЕЛЯ 2020 г.

«Приорбанк» Открытое акционерное общество

(в тысячах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт примечаний	На 1 апреля 2020	На 1 января 2020
1	2	3	4	5	6
1	<b>АКТИВЫ</b>				
2	Денежные средства	1101		300 673	129 374
3	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102		-	-
4	Средства в Национальном банке	1103		518 417	619 465
5	Средства в банках	1104		1 057 653	645 107
6	Ценные бумаги	1105		353 952	286 328
7	Кредиты клиентам	1106		3 103 164	2 684 263
8	Производные финансовые активы	1107		435	172
9	Долгосрочные финансовые вложения	1108		33 331	25 888
10	Основные средства и нематериальные активы	1109		171 995	173 474
11	Доходные вложения в материальные активы	1110		1 314	1 906
12	Имущество, предназначенное для продажи	1111		704	7 086
13	Отложенные налоговые активы	1112		-	-
14	Прочие активы	1113		32 350	39 249
15	<b>ИТОГО активы</b>	<b>11</b>		<b>5 573 988</b>	<b>4 612 312</b>
15	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
16	Средства Национального банка	1201		-	-
17	Средства банков	1202		157 449	228 121
18	Средства клиентов	1203		4 591 248	3 563 135
19	Ценные бумаги, выпущенные банком	1204		31 848	53 092
20	Производные финансовые обязательства	1205		1 169	616
21	Отложенные налоговые обязательства	1206		-	-
22	Прочие обязательства	1207		57 923	58 279
23	<b>ВСЕГО обязательства</b>	<b>120</b>		<b>4 839 637</b>	<b>3 903 243</b>
24	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>				
25	Уставный фонд	1211		86 148	86 148
26	Эмиссионный доход	1212		-	-
27	Резервный фонд	1213		126 738	126 738
28	Фонды переоценки статей баланса	1214		80 538	81 503
29	Накопленная прибыль	1215		440 927	414 680
30	<b>ВСЕГО собственный капитал</b>	<b>121</b>		<b>734 351</b>	<b>709 069</b>
31	<b>ИТОГО обязательства и собственный капитал</b>	<b>12</b>		<b>5 573 988</b>	<b>4 612 312</b>

## ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2020 г.

«Приорбанк» Открытое акционерное общество

(в тысячах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт примечаний	На 1 апреля 2020	На 1 апреля 2019
1	2	3	4	5	6
1	Процентные доходы	2011		74 288	67 378
2	Процентные расходы	2012		21 992	18 967
3	Чистые процентные доходы	201		52 296	48 411
4	Комиссионные доходы	2021		50 981	45 088
5	Комиссионные расходы	2022		24 658	21 056
6	Чистые комиссионные доходы	202		26 323	24 032
7	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	203		-	-
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204		262	(1 076)
9	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	205		27 180	14 841
10	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	206		(2 153)	(298)
11	Чистые отчисления в резервы	207		24 077	6 249
12	Прочие доходы	208		4 972	2 176
13	Операционные расходы	209		46 928	40 990
14	Прочие расходы	210		3 611	3 771
15	Прибыль до налогообложения	211		34 264	37 076
16	Расход по налогу на прибыль	212		8 982	6 704
17	<b>ПРИБЫЛЬ</b>	<b>2</b>		<b>25 282</b>	<b>30 372</b>

Председатель Правления С.А. Костюченко

Заместитель главного бухгалтера С.И. Капцевич

Финансовая отчетность размещена на интернет-странице банка:  
<https://www.priorbank.by/kvartal-nye-otcety>

Лицензия на осуществление банковской деятельности НБ РБ  
№ 12 от 06.05.2013 года. УНП 100220190

## ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Продавец – ОАО «ОПС Гомель»  
Оператор электронной торговой площадки –  
«Единая система электронных торгов»  
[torgi.gov.by](http://torgi.gov.by)

### Предмет электронных торгов и его месторасположение

**Лот № 1. Капитальное строение** – здание магазина № 83, расположенное по адресу: г. Калинковичи, ул. Подольская, 49А, инв. № 333/С-55288, общая площадь 100,3 кв. м, назначение – здание специализированное розничной торговли; - капитальное строение, здание склада, инв. № 333/С-37902, общая площадь 118,6 кв. м, назначение – здание склада; - капитальное строение, здание, погреб, инв. № 333/С-37886, общая площадь 15,7 кв. м, назначение – здание погреба; - капитальное строение, здание, туалет, инв. № 333/С-37885, общая площадь 0,9 кв. м, назначение – здание туалета; - дерево, береза, 1 ед., инв. № 483001.

**Информация о земельном участке:** объекты расположены на земельном участке с кадастровым номером 322350100001000661, площадью 0,0956 га, право постоянного пользования, назначение – для обслуживания здания магазина № 83.

**Капитальное строение** здание столовой № 9, расположенное по адресу: г. Калинковичи, ул. Подольская, 49Б, инв. № 333/С-55303, общая площадь 250,0 кв. м, назначение – здание столовой.

**Информация о земельном участке:** объекты расположены на земельном участке с кадастровым номером 322350100001000943, площадью 0,0434 га, право постоянного пользования, назначение – для обслуживания здания столовой № 9.

**Лоту принадлежит оборудование:** камера холодильная ДНХ – 6,6, инв. № 443003, система охранной сигнализации, инв. № 446054, кондиционер марки Ballu-24Н, инв. № 444140, кондиционер марки Ballu-24Н, инв. № 444143, котел КЧМ-5-К 40кВт, 5 секций, инв. № 444129.

**Начальная цена с НДС 20 % – 72 426,89 бел. руб.  
Задаток 10 % от начальной цены – 7242,69 бел. руб.**

**Лот № 2. Капитальное строение** здание магазина № 71, расположенное по адресу: г. Калинковичи, ул. Октябрьская, 103, инв. № 333/С-85043, общая площадь 443,8 кв. м, назначение – здание специализированное розничной торговли; - капитальное строение, здание склада, инв. № 333/С-40922, общая площадь 106,9 кв. м, назначение – здание склада; - забор металлический, инв. № 333/С-420005.

**Информация о земельном участке:** объекты расположены на земельном участке с кадастровым номером 322350100002002923, площадью 0,1797 га, право постоянного пользования, назначение – для обслуживания здания магазина № 71.

**Лоту принадлежит оборудование:** кондиционер промышленный WSH-307 BE, инв. № 443135, котел КС-Т-2, инв. № 444130, система охранной сигнализации, инв. № 446600.

**Начальная цена с НДС 20 % – 97 419,84 бел. руб.  
Задаток 10 % от начальной цены – 9741,98 бел. руб.**

**1. Электронные торги состоятся 16.05.2020 на электронной торговой площадке оператора [torgi.gov.by](http://torgi.gov.by).**

**2. Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом электронной торговой площадки «Единая система электронных торгов», размещенным на сайте: [torgi.gov.by](http://torgi.gov.by)**

**3. Лицо, желающее принять участие в электронных торгах, аккредитованное на электронной торговой площадке, подает оператору электронной торговой площадки заявление и документ, подтверждающий внесение суммы задатка.**

**4. Последний день подачи заявлений – 15.05.2020.**

**5. Шаг аукциона – 5 % от начальной цены предмета торгов.**

**6. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан перечислить на расчетный счет Продавца сумму фактических затрат согласно прейскуранта торговой площадки в течение пяти календарных дней со дня проведения торгов.**

**7. После совершения победителем торгов (претендентом на покупку) названных действий и представления организатору копий платежных документов, но не позднее десяти рабочих дней, с победителем электронных торгов (претендентом на покупку) в установленном порядке, в соответствии с условиями торгов заключается договор купли-продажи имущества.**

**8. Подробную информацию о порядке, условиях проведения электронных торгов, предмете торгов можно получить по тел. 375 29 6672143.**

## ЗАО «Белреализация» ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; (8029) 690-54-09.

Продавец: ОАО «Строительно-монтажный трест № 27» (УНП 400179504) 246050, г. Гомель, ул. Жарковского, 24а, в лице управляющего по делу о банкротстве Яцевича Александра Васильевича, тел. +375 (29) 599-27-69.

Публичные торги в форме аукциона в процедуре экономического несостоятельности (банкротства) будут проведены **18 мая 2020 г. 10.00** по адресу: г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27.

№ п/п	Предмет торгов	Начальная цена, бел. руб. с НДС
1	1. Капитальное строение, инв. № 350/С-70577 (административное здание СУ № 43, площадь 1504,68 кв. м) в том числе: 1.1. Административное здание СУ № 43; 1.2. Забор (литер 1); 1.3. Забор (литер 2); 1.4. Забор (литер 3); 1.5. Ворота и калитка (литер 4 и 5). 2. Капитальное строение, инв. № 350/С-70579 (здание склада с мастерскими, площадь 1062,0 кв. м) в том числе: 2.2. Склад с мастерскими, с пристройкой; 2.3. Асфальтобетонное покрытие. 3. Капитальное строение, инв. № 350/С-168154 (склад, площадь 479,4 кв. м) в том числе: 3.1. Склад с пристройкой; 3.2. Асфальтобетонное покрытие; 3.3. Ворота. 4. Капитальное строение, инв. № 350/С-168156 (здание гаражей и склада, площадь 154,3 кв. м). 5. Капитальное строение, инв. № 350/С-168157 (столярная мастерская с гаражами и складом, площадь 486,56 кв. м). Расположенные по адресу: г. Гомель, ул. Лепешинского, 1г на земельном участке с кадастровым номером 340100000006000691	1 079 800,00
2	1. Изолированное помещение, инв. № 350/Д-132760 (административное помещение первого этажа, площадь 472,21 кв. м). 2. Изолированное помещение, инв. № 350/Д-132761 (административное помещение второго этажа, площадь 576,45 кв. м). 3. Изолированное помещение, инв. № 350/Д-132762 (административное помещение первого этажа, площадь 581,48 кв. м). Расположенные по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 311 на земельном участке с кадастровым номером 340100000005003673	353 000,00

Телефон для ознакомления и осмотра +37529 698-53-03.

**Для участия в торгах необходимо** в срок с 17.04.2020 г. 09.00 по 15.05.2020 г. 17.00 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем за пять дней до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и учитывается при окончательных расчетах по приобретению предмета торгов. Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, оплатить аукционный сбор в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Срок заключения договора купли-продажи и оплаты – 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Срок оплаты предмета торгов – не позднее 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

**ЗАСО «Промтрансинвест» предлагает принять участие в процедуре закупки услуг медицинского ассистанса по договорам добровольного страхования медицинских расходов на территории Республики Беларусь № 2020-801970, размещенной на сайте <http://www.icetrade.by> по «Бизнес / финансы / страхование > Страхование – другое».**

УНП 100357923

## Извещение о проведении 12 мая 2020 года повторных торгов по продаже имущества, принадлежащего ОАО «ДСТ № 5»

### Предмет торгов

«Технологическая площадка для хранения и обслуживания спецтехники» с инв. № в ЕГРНИ 600/С-162566 общей площадью 9 270,6 кв. м (**Назначение:** сооружение специализированное складов, хранилищ; **составные части и принадлежности:** технологическая площадка для хранения и обслуживания спецтехники – литер А, состоящая из подъезда, трех покрытий, трех бортов, технологической площадки, дорожки, ограждения)

Сведения о земельном участке: площадь – 1,6243 га, кадастровый номер – 623650100001005212
Местонахождение – Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, г. Заславль, ул. Заводская, 17
Начальная цена – 1 311 841,00 бел. руб. с учетом НДС
Сумма задатка – 131 000,00 бел. руб.

**Продавец имущества:** ОАО «ДСТ № 5», г. Минск, ул. Лукьяновича, 4-253.

**Организатор торгов:** государственное предприятие «МГЦН», г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 10.

**Условие торгов:** победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 1 процента от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества, принадлежащего ОАО «ДСТ № 5», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также представившие организатору торгов следующие документы: заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица, а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

**Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 220035, г. Минск, пр. Машерова, 80, БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема документов на участие в аукционе.**

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и включает НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком проведения аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на участие в них подано только одним участником или для участия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) заключается после предъявления копии платежного документа о перечислении суммы затрат за организацию и проведение торгов и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи.

Торги проводятся **12 мая 2020 года в 12.00** по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются с **17.04.2020 по 08.05.2020 включительно** в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. По вопросу осмотра объекта следует обращаться по телефону (017) 388-43-58.

**Телефоны для справок:**  
**(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);**  
**(017) 388-43-58, (029) 179-23-02 (ОАО «ДСТ № 5»).**



УНП 807000255



Отчет об изменениях в капитале за 2019 год

(в тыс. бел. руб.)

	Примечания	Уставный капитал	Накопленный убыток	Итого капитал
Остаток на 31 декабря 2017 года		3 711	1 501	5 212
Влияние первого применения МСФО 9 на 1 января 2019 года		-	-	-
<b>Совокупный доход</b>				
Прибыль за период		-	991	991
<b>Операции с акционерами</b>				
Дивиденды выплаченные	12	-	(500)	(500)
Остаток на 31 декабря 2018 года	12	3 711	1 992	5 703
<b>Совокупный доход</b>				
Прибыль за период		-	3 109	3 109
Остаток на 31 декабря 2019 года	12	3 711	5 101	8 812

Отчет о движении денежных средств за 2019 год

(в тыс. бел. руб.)

	Примечания	2019 год	2018 год
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>			
Проценты полученные		279	104
Проценты уплаченные		(792)	(61)
Комиссии полученные		4 397	906
Комиссии уплаченные		(1 833)	(1 155)
Реализованный результат по операциям с иностранной валютой		(1)	5
Прочие операционные доходы		33 549	28 428
Уплаченные операционные расходы		(31 091)	(26 259)
Уплаченный налог на прибыль		(1 463)	(690)
<b>Движение денежных средств, полученных от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		<b>3 045</b>	<b>1 278</b>
Чистое увеличение операционных активов / обязательств		-	-
Прочие активы		(649)	1
Средства банков		80 108	(251)
Прочие обязательства		8 015	(236)
<b>Чистые денежные потоки от операционной деятельности</b>		<b>90 519</b>	<b>792</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	7	(2 000)	(1 425)
<b>Чистое расходование денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		<b>(2 000)</b>	<b>(1 425)</b>
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>			
Выплата дивидендов	12	-	(500)
Платежи в отношении основной суммы обязательства по аренде		(1 227)	-
Получение / (погашение) прочих займов		-	-
<b>Чистое расходование денежных средств от финансовой деятельности</b>		<b>(1 227)</b>	<b>(500)</b>
<b>Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>87 292</b>	<b>(1 133)</b>
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(192)	355
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	6	<b>48 407</b>	<b>49 185</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	6	<b>135 507</b>	<b>48 407</b>

Председатель Правления Э.Г. Гонтарь  
 Главный бухгалтер Е.М. Грибанова

Дата подписания: 02.03.2020 г.

Отчет о финансовом положении за 2019 год

(в тыс. бел. руб.)

	Примечания	31 декабря 2019 года	31 декабря 2018 года
<b>АКТИВЫ</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	6	135 507	48 407
Основные средства и нематериальные активы	7	7 801	2 695
Отложенные налоговые активы	8	115	116
Прочие активы	9	4 628	3 127
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>148 051</b>	<b>54 345</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>			
Обязательства			
Средства банков	10	133 312	47 103
Резервы под неоплаченные отпуски	11	213	132
Прочие обязательства	9	5 714	1 407
<b>Итого обязательства</b>		<b>139 239</b>	<b>48 642</b>
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал	12	3 711	3 711
Накопленная прибыль/(убыток)		5 101	1 992
<b>Итого капитал</b>		<b>8 812</b>	<b>5 703</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>		<b>148 051</b>	<b>54 345</b>

Отчет о совокупном доходе за 2019 год

(в тыс. бел. руб.)

	Примечания	2019 год	2018 год
Процентные доходы	13	279	104
Процентные расходы	13	(792)	(61)
<b>Чистые процентные доходы / (расходы)</b>		<b>(513)</b>	<b>43</b>
Комиссионные доходы	14	4 397	906
Комиссионные расходы	14	(1 846)	(1 164)
<b>Чистые комиссионные доходы / (расходы)</b>		<b>2 551</b>	<b>(258)</b>
Чистые доходы / (убыток) по операциям с иностранной валютой	15	(47)	3
Доходы по инкассации		13 571	16 773
Доходы по перевозке		11 612	8 299
Прочие доходы	16	9 701	4 149
<b>Итого операционные доходы</b>		<b>36 875</b>	<b>29 009</b>
Операционные расходы	17	(32 077)	(27 274)
<b>Прибыль до отражения расходов по налогу на прибыль</b>		<b>4 798</b>	<b>1 735</b>
Расходы по налогу на прибыль	8	(1 689)	(744)
<b>Прибыль / (убыток) за период</b>		<b>3 109</b>	<b>991</b>
<b>ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД (РАСХОД)</b>		<b>3 109</b>	<b>991</b>

Открытое акционерное общество «Дорожно-строительный трест № 3» – продавец (организатор аукциона) 13 мая 2020 года в 15.00 проводит повторный открытый аукцион по продаже имущества

Лот №	Сведения о предмете аукциона	Начальная цена продажи со снижением на 20 % без НДС бел. руб.	Место нахождения имущества	Сумма задатка, бел. руб.
Лот № 1	Бульдозер «ДЗ-110», тип ТС – бульдозер гусеничный, 1988 г. в.	5040,00	Могилевская область, г. Бобруйск, ул. Гоголя, 156	504,00
Лот № 4	Прицеп «2 ПТС-4.5», тип ТС – прицеп тракторный, 1998 г. в.	1200,00		120,00
Лот № 5	Здание мобильное «М-К1-3», тип ТС – прицеп, 2000 г. в.	1360,00		136,00

1. Наименование продавца – организатора аукциона, его место нахождения и контактные телефоны: ОАО «ДСТ № 3», г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, тел. 23-64-24, 28-41-00.  
 2. Дата, время и место проведения аукциона: 13 мая 2020 в 15.00 по адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, каб. 34.  
 3. Порядок, в соответствии с которым проводится аукцион: Положение о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества, находящегося в собственности ОАО «ДСТ № 3» от 13.04.2017 г. При подаче заявления лицо, желающее принять участие в аукционе, подписывает с ОАО «ДСТ № 3» соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.  
 4. Реквизиты текущего (расчетного) счета, на который должна быть

перечислена сумма задатка: р/с BY54BPSB3012119410119330000 код BPSB2X в региональной дирекции № 600 ОАО «БПС-Сбербанк», УНП 700049607, ОКПО 03454762.  
 5. Место, дата и время окончания приема заявлений на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами: 21.05.2020 г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, кабинет 33; дата: 11.05.2020 г.; время: 17.00.  
 6. Срок возможного снятия имущества с аукциона: за 3 дня до даты проведения аукциона.  
 7. Сроки подписания договора купли-продажи: в течение 10 рабочих дней после проведения аукциона.  
 8. Извещения о проведении открытого аукциона по продаже имущества ОАО «ДСТ № 3» размещены в газете «Звезда», на сайте ОАО «ДСТ № 3».

УНП 807000255



Закрытое акционерное общество «Небанковская кредитно-финансовая организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ»

220073, г. Минск, ул. Ольшевского, 20/11, 13 этаж  
 тел. +375 (17) 359 74 88  
 inbox.nkfo@incass-expert.by, www.incass-expert.by

Консолидированная отчетность о деятельности банковского холдинга, в состав которого входит ЗАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ», опубликована на веб-сайте www.bps-sberbank.by

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 01 апреля 2020 года

(в тыс. бел. руб.)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	01.04.2020	01.01.2020
1	2	3	4	5
<b>1 АКТИВЫ</b>				
2	Денежные средства	1101	90 786	97 536
3	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102	-	-
4	Средства в Национальном банке	1103	29	7
5	Средства в банках	1104	186	2 595
6	Ценные бумаги	1105	-	-
7	Кредиты клиентам	1106	1	1
8	Производные финансовые активы	1107	-	-
9	Долгосрочные финансовые вложения	1108	-	-
10	Основные средства и нематериальные активы	1109	3 672	3 787
11	Доходные вложения в материальные активы	1110	-	-
12	Имущество, предназначенное для продажи	1111	-	-
13	Отложенные налоговые активы	1112	-	-
14	Прочие активы	1113	5 252	5 118
15	ИТОГО активы	11	99 926	109 044
<b>16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
17	Средства Национального банка	1201	-	-
18	Средства банков	1202	86 257	96 985
19	Средства клиентов	1203	567	971
20	Ценные бумаги банка	1204	-	-
21	Производные финансовые обязательства	1205	-	-
22	Отложенные налоговые обязательства	1206	-	-
23	Прочие обязательства	1207	2 744	1 932
24	ВСЕГО обязательства	120	89 568	99 888
<b>25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>				
26	Уставный фонд	1211	3 711	3 711
27	Эмиссионный доход	1212	-	-
28	Резервный фонд	1213	404	249
29	Фонд переоценки статей баланса	1214	-	-
30	Накопленная прибыль	1215	6 243	5 196
31	ВСЕГО собственный капитал	121	10 358	9 156
32	ИТОГО обязательства и собственный капитал	12	99 926	109 044

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за три месяца, закончившихся 31 марта 2020 года

(в тыс. бел. руб.)


№ п/п	Наименование статьи	Символ	01.04.2020	01.04.2019
1	2	3	4	5
1	Процентные доходы	2011	158	27
2	Процентные расходы	2012	145	85
3	Чистые процентные доходы	201	13	(58)
4	Комиссионные доходы	2021	2 323	686
5	Комиссионные расходы	2022	554	337
6	Чистые комиссионные доходы	202	1 769	349
7	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	203	-	-
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204	-	-
9	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	205	(26)	(5)
10	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	206	-	-
11	Чистые отчисления в резервы	207	(14)	21
12	Прочие доходы	208	8 443	7 323
13	Операционные расходы	209	8 394	6 750
14	Прочие расходы	210	75	133
15	Прибыль (убыток) до налогообложения	211	1 744	705
16	Расход по налогу на прибыль	212	542	265
17	<b>ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)</b>	<b>2</b>	<b>1 202</b>	<b>440</b>
18	Сведения о прибыли на одну акцию в рублях			
19	Базовая прибыль на простую акцию			
20	Разводненная прибыль на простую акцию			

Председатель Правления Э.Г. Гонтарь  
 Главный бухгалтер Е.М. Грибанова  
 Дата подписания: 02.04.2020 г.

# БУДЗЬЦЕ ЗДАРОВЫ!

## Па гарызанталі:

3. Сэрца — ... арганізма (прык.).  
7. Месца, адкуль што-небудзь распаўсюджаецца (перан.).  
8. Быць урачом — самая высокая ... чалавека (прык.).  
10. «Бясплатная бывае ... , але не лячэнне». Цытата невядомага аўтара.  
11. Адно са знешніх адчуванняў чалавека.  
13. «Самае лепшае практыкаванне для рук — пералічванне грошай: паляпшае ..., апетыт, нармалізуе ціск, здымае боль у суставах». Цытата невядомага аўтара.  
14. Хвароб многа, а смерць ... (прык.).  
15. Брушны ... . Група мышцаў брушной поласці і дыяфрагмы.  
17. Ад хворага месца ... не адыходзіць (прык.).  
19. Каб не ... , не адзежка, была б грошай поўна дзежка (прык.).  
23. «Алкоголь адбірае больш чалавечых жыццяў, чым самая цяжкая ...» К. Бэр.  
25. Невялікая ўпадзіна на шчацэ.  
26. Старасць — не радасць, ... — не карысць (прык.).  
27. Госць, як ... : дзе заоча, там і сядзе (прык.).



Па вертыкалі: 1. Няма лепшай весялосці, чым сардэчная ... (прык.).  
2. «Рад бы ў ... , ды рэанімацыя не пускаяць». Я. Кашчэў.  
3. ... — лепшыя лекі! Смейцеся на здароўе! Будзьце здаровы! (прык.).  
4. ... і Лёля; беларускія багіні вясны, плоднасці і ўрадлівасці.  
5. Красавіцкі ... — вясны ганец (прык.).  
6. Не бяда, што славесны панос, а бяда, што ў думках ... (прык.).  
9. ... мускусная. Лекавая травяністая расліна.  
12. «Мая любімая хвароба — ... : пачухаўся і яшчэ хочацца». Ф. Ранейская.  
13. Дзе ... , там і прыгажосць (прык.).  
15. Гнілое ... і ў Пятроўку мерзне (прык.).  
16. ... — мігрэнь: есці ахвота, а працаваць лянота (прык.).

18. Хвораму дапаможа ўрач, а галоднаму — ... (прык.).  
20. Грашовая адзінка Бразіліі.  
21. Той, хто харчуецца.  
22. ... ўрача ў яго сэрцы, у любові да чалавека (грэчаская прык.).  
24. Даў ... здароўе, ды грошай няма (прык.).

Склаў Лявон Целеш. г. Дзяржынск.

Правярце, калі ласка, адказы:  
1. Рэанімацыя. 2. Скарпіёна. 3. Скарпіёна. 4. Скарпіёна. 5. Скарпіёна. 6. Скарпіёна. 7. Скарпіёна. 8. Скарпіёна. 9. Скарпіёна. 10. Скарпіёна. 11. Скарпіёна. 12. Скарпіёна. 13. Скарпіёна. 14. Скарпіёна. 15. Скарпіёна. 16. Скарпіёна. 17. Скарпіёна. 18. Скарпіёна. 19. Скарпіёна. 20. Рэал. 21. Ядок. 22. Сіна. 23. Сіна. 24. Бор.

## СЁННЯ

### Сонца

	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск	6.03	20.16	14.13
Віцебск	5.50	20.08	14.18
Магілёў	5.54	20.06	14.12
Гомель	5.54	19.59	14.05
Гродна	6.19	20.30	14.11
Брэст	6.23	20.27	14.04

### Месяц

Апошняя квадра  
15 красавіка.  
Месяц у сузор'і Скарпіёна.


### Імяніны

Пр. Адрьяна, Веніяміна,  
Георгія, Ягора, Івана,  
Іосіфа, Марыі, Мікіты,  
К. Роберта, Стафана.



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

## ЗАЎТРА



Даты	Падзеі	Людзі
17 КРАСАВІКА	1930 год — нарадзіўся Сяргей Барысавіч Неўмывакін, заслужаны архітэктар Беларусі (1991). З 1967-га ў Мінску: галоўны архітэктар праектаў, начальнік аддзела, галоўны архітэктар майстэрні інстытута «Белдзіпрагандаль», галоўны архітэктар творчай майстэрні пры Саюзе архітэктараў Беларусі. Асноўныя працы: рэспубліканскі спартыўны комплекс «Раўбічы», Палац шахмат, інтэр'ер кавярні і рэстарана гасцініцы «Юбілейная».	1745 год — нарадзіўся Сямён Фёдаравіч Шчадрын, рускі мастак. Адзін з заснавальнікаў рускай пейзажнай школы. Працаваў як прыдворны мастак, маляваў паркі Пецяргофа, Гатчыны.
1940 год — нарадзіўся Валерый Давыдавіч Рубінчык, беларускі кінарэжысёр. У 1959—1961 гадах вучыўся ў Беларускай тэатральна-мастацкай інстытуце, у 1967-м скончыў Усесаюзнае дзяржаўнае інстытут кінематографіі. У 1969-1992 гадах працаваў на кінастудыі «Беларусьфільм». Зняў фільмы «Магіла льва», «Вянок санетаў», «Дзікае паляванне караля Стаха». У Тэатры-студыі кінаакцёра паставіў спектакль «Камедыя пра Лісістрату». Лаўрэат прэміі Ленінскага камсамола Беларусі (1978).	1855 год — нарадзіўся Сямён Апанасавіч Вянгераў, рускі гісторык літаратуры і грамадскай думкі, крытык, бібліяграф, укладальнік шматтомных слоўнікаў па рускай літаратуры. З 1901-га пад яго рэдакцыяй выходзіла «Бібліятэка вялікіх пісьменнікаў» — поўныя навуковыя каментаваныя зборы твораў Пушкіна, Шэкспіра, Шылера, Байрана, Мальера. Па ініцыятыве Вянгерава ў 1917 годзе ў Петраградзе была арганізавана Расійская кніжная палата.	1975 год — «чырвоныя кхмеры» захапілі сталіцу Камбоджы (Дэмакратычнай Кампучыі) горад Пнампень і ўсталявалі рэжым дыктатуры, які пратрымаўся да студзеня 1979-га.
У той жа дзень нарадзіўся Валерый Анатолевіч Зайка, беларускі вучоны ў галіне радыёэлектронікі і інфарматыкі, доктар тэхнічных навук (2001). Распрацаваў шэраг бартавых аўтаматызаваных сістэм для маніторынгу нава-	СЕНЕКА: «Людзі вераць больш вачам, чым вушам».	

## УСМІХНЕМСЯ

Ніна Пятроўна віншуе суседку з днём нараджэння: — Волечка, дарагая, прыгажосці табе, розуму, грошай і каханню! А ўсё астатняе ў цябе ўжо ёсць!

але адказнасці ўсё роўна не нясе».

— Каханы, ты бачыў калі-небудзь скамячаныя 40 тысяч долараў?

— Не.

— Ну тады глядзі, — сказала жонка, адчыняючы гараж...

Адэса. У фае тэатра аб'ява: «Адміністрацыя за пакінутыя рэчы перажывае,



ТЭМА ТЫДНЯ

## ЗАБЯСПЕЧЫЦЬ



Калаж Яўгена ПРЯСЦІКАГА

## У ПОЎНЫМ АБ'ЁМЕ

Старшыня Савета Рэспублікі Наталля КАЧАНОВА па даручэнні кіраўніка дзяржавы азнаёмілася з вытворчасцю сродкаў індывідуальнай абароны на прадпрыемствах Мінска.

Днямі, як паведамляе прэс-служба Савета Рэспублікі, Наталля Качанова наведала швейнае прадпрыемства ТАА «Група кампаній Стэцкевіч». Яно спецыялізуецца на выпуску форменнага і спецыяльнага адзення. У сувязі з эпідэміялагічнай сітуацыяй тут перапрафілявалі вытворчасць на выпуск найбольш запатрабаваных сёння сродкаў індывідуальнай абароны — шматразовых санітарна-гігіенічных масак і ахоўных камбінезонаў. Гэтыя вырабы пастаўляюцца ў аптэчныя сеткі, РУП «Белфармацыя», а таксама на прадпрыемствы Міністэрства транспарту і камунікацый, РУП «Белпошта» і ў іншыя арганізацыі.

Старшыню Савета Рэспублікі праінфармавалі аб умовах работы вытворчасці і адгрузкі прадукцыі. Была абмеркавана магчымасць

далейшага нарошчвання аб'ёмаў выпуску медыцынскіх масак. Наталля Качанова пагутарыла з работнікамі цэха, пацікавілася ўмовамі іх працы і заробтнай платой, адказала на пытанні.

У той жа дзень яна наведала УП «Уніксфарм», дзе ўдалося павялічыць аб'ёмы вытворчасці медыцынскіх аднаразовых масак. Супрацоўнікі прадпрыемства расказалі аб пастаўках гэтай прадукцыі на ўнутраны рынак.

Як потым падкрэсліла спікер верхняй палаты парламента, у няпростай эпідэміялагічнай сітуацыі сталічныя прадпрыемствы павінны мабілізаваць існуючыя рэсурсы, для таго каб забяспечыць патрэбы арганізацый і насельніцтва ў сродках індывідуальнай абароны ў поўным аб'ёме. Такую задачу паставіў кіраўнік дзяржавы.

Леанід ГАНЧАРУК.

(Працяг тэмы глядзіце на стар. 3 «МС».)

БЛЗКАЯ ЎЛАДА

## ЗА ТРЫ ГАДЗІНЫ — БОЛЬШ ЧЫМ 30 ЗВАРОТАЎ

прыняла старшыня Савета Рэспублікі Наталля КАЧАНОВА падчас прамой тэлефоннай лініі

Званілі адусюль. Як аказалася, многія раней звярталіся са сваімі праблемамі ў мясцовыя органы ўлады, але беспаспяхова. Таму тэлефанавалі ў Савет Рэспублікі па дапамогу як у апошнюю інстанцыю. Некаторыя пытанні вырашаліся адразу, адным тэлефонным званком. Так, напрыклад, удалося дапамагчы жыхарцы Наваполацка навесці парадак у яе доме з затопленым склепам. Наталля Качанова звязалася са старшынёй гарвыканкама і параіла тэрмінова заняцца праблемай. Падтрымку атрымала і шматдзетная маці з Мінска: яе дачцэ абавязкова паспрыяюць у лячэнні. Галоўны ўрач бальніцы паабяцаў гэта спікеру верхняй палаты парламента. Пастараюцца дапамагчы і жыхарцы Гомеля ў лячэнні сына, які пакутуе ад рэдкага захворвання — спінальнай мышачнай атрафіі.

стар. 2



Фота БелТА.

## СЁННЯ Ў НУМАРЫ

### Важны ўнёсак



Па абавязку службы і поклічу сэрца.

стар. 3

### А вы ведалі?



У КДК памяншаецца колькасць праверак.

стар. 4

### Што ў планах



Якая яна, вёска будучыні?

стар. 13

### Жывая памяць



Грамадскае сумленне і штучныя кветкі.

стар. 14

### Жыллёвая бяспека



А ў нас у кватэры... газавая калонка.

стар. 15

ЧЫРВОНААРМЕЙСКАЯ, 9



## Клопат аб маладых

Старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па адукацыі, навуцы, культуры і сацыяльным развіцці Віктар ЛІСКОВІЧ правёў рабочую нараду па актуальных пытаннях развіцця маладзёжнага парламенцкага руху.

Былі абмеркаваныя пытанні функцыянавання маладзёжных парламенцкіх структур у Беларусі, а таксама ўдзел маладых парламентарыяў у мерапрыемствах VII Форуму рэгіёнаў Беларусі і Расіі.

Віктар Лісковіч звярнуў увагу на тое, што завяршаецца работа па фарміраванні Маладзёжнага савета (парламента) пры Нацыянальным сходзе Рэспублікі Беларусь. Плануецца правесці яго першае пасяджэнне ў найбліжэйшы час.

Старшыня Пастаяннай камісіі таксама адзначыў, што станючы вопыт функцыянавання Маладзёжнай палаты пры Мінскім гарадскім Савеце дэпутатаў можа быць выкарыстаны ў дзейнасці структуры, якая ствараецца.

## У рэжыме відэаканферэнцыі

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па эканоміцы, бюджэце і фінансах, старшыня праўлення «Беларусбанка» Віктар АНАНІЧ правёў у Мінску прыём грамадзян у рэжыме відэаканферэнцыі і аўдыясувязі. Са зваротамі звярнуліся жыхары Быхава, Касцюковіч і Кобрына.

Тэматыка зваротаў грамадзян была самая розная. Людзей, напрыклад, цікавілі пытанні дадання фізічным асобам магчымай адтэрміноўкі плацяжоў па крэдытах, перагляду ўмоў крэдытавання. Віктар Аніч адзначыў, што кожны асабісты зварот у банку разглядаецца індывідуальна.

Кіраўніцтва адной з устаноў аховы здароўя Быхава выказала падзяку калектыву «Беларусбанка» за аказанне спонсарскай дапамогі.

На думку сенатара, кожны зварот грамадзян у рамках асабістых прыёмаў неабходна разглядаць уважліва і прымаць па ім канкрэтнае рашэнне. Аналіз зваротаў насельніцтва дазваляе аб'ектыўна ацэньваць сітуацыю ў пэўных рэгіёнах Беларусі, а галоўнае, разумець, што менавіта сёння хвалюе там людзей.

# ЗА ТРЫ ГАДЗІНЫ – БОЛЬШ ЧЫМ 30 ЗВАРОТАЎ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Звярталіся людзі і з іншымі жыццёвымі пытаннямі. Праблемы, што ўзнікаюць у час і пасля капітальнага рамонту, — тэма, здаецца, пакуль неўміручая. Напрыклад, у Ашмянах у доме, узведзеным больш за 60 гадоў таму, рамонт зрабілі абы-як: сцены трохі пафарбавалі, але дах цячэ, падмурак не аднавілі. Жыхары Шклова прасілі прадоўжыць аўтобусны маршрут па вуліцах Партызанская і Механізатарай. А вучаніца мінскага каледжа расказала сумную гісторыю: загадзя быў заключаны дагавор з індывідуальным прадпрымальнікам аб правядзенні выпускнога вечара, заплацілі задатак. Але з-за каранавіруса вырашылі выпускны не праводзіць, папрасілі бізнесмена вярнуць грошы. Той згодны толькі на перанос даты вечара. І што цяпер рабіць моладзі?

Былі і канкрэтныя прапановы і ініцыятывы. З думкай пра маладых патэлефанавала жыхарка Смалявіч. На яе погляд,

варта арганізаваць у мясцовым клубе дадатковыя гурткі для моладзі. І калі пайшла такая размова, то яна папрасіла пасадзейнічаць і ў адкрыцці новай аптэкі. А вось мінскі суразмоўца быў незадаволены вялікай колькасцю рэкламных ролікаў на тэлеканалах і выказаў ідэю іх істотна аптымізаваць.

Як адзначылі ў прэс-службе Савета Рэспублікі, людзі таксама выказвалі словы падзякі кіраўніку дзяржавы за меры па барацьбе з каранавірусам. Падзякавалі і асабіста Наталлі Качанавай за поўную і аб'ектыўную інфармацыю, якую яна агучыла па выніках перагавораў у Савеце Рэспублікі з місіяй Сусветнай арганізацыі аховы здароўя.

Пасля прамой тэлефоннай лініі старшыня Савета Рэспублікі падвяла вынікі размовы з людзьмі. Яна звярнула ўвагу на тое, што большасць зваротаў датычылася кампетэнцыі мясцовых органаў улады. Былі вельмі простыя пытанні, напрыклад, па жыллёва-каму-



нальнай гаспадарцы або рабoце землеўпарадкавальных службаў.

— Нельга прымушаць людзей чакаць месяц, а то і два, вымушаць зноў звяртацца ў іншыя інстанцыі, таму што іх пытанне не вырашаецца. Гэта асабліва няправільна на фоне эфектыўнага заканадаўства аб зваротах грамадзян, — сказала старшыня Савета Рэспублікі.

Па яе словах, трэба ўважліва ставіцца да зваротаў, якія паступаюць. Іх Савет Рэспублікі трымае на кантролі і будзе далей рабіць усё магчымае, каб дапамагчы людзям.

Дарэчы, сёння прамую тэлефонную лінію праводзіць намеснік старшыні Савета Рэспублікі Анатоль Ісачанка.

Леанід ТУГАРЫН.

# КАБ ЗАХАВАЦЬ БАЛАНС ІНТАРЭСАЎ

НА СЕСІІ

У рэжыме відэаканферэнцыі прайшла чарговая сесія Мінскага абласнога Савета дэпутатаў.

Было разгледжана чатырнаццаць пытанняў. Яны датычыліся размеркавання нерухомай маёмасці і грашовых сродкаў, унясення змяненняў у інвестыцыйную праграму, удакладненняў у бюджэт вобласці і іншага.

З прапановай уключыць у мяжу Слуцка зямельныя ўчасткі агульнай плошчай 96 гектараў выступіў начальнік галоўнага ўпраўлення землеўпарадкавання Мінабл-

выканкама Уладзімір Гумараў. На яго погляд, гэтая мера будзе спрыяць удасканаленню адміністрацыйна-тэрытарыяльнага ўладкавання горада. Старшыня камітэта па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Мінаблвыканкама Тамара Красоўская расказала аб сацыяльнай падтрымцы інвалідаў па зроку. Сёння на Міншчыне такіх 5800. У межах ініцыятывы грамадзяне змогуць прайсці рэабілітацыю. Магчыма, гэта дапаможа ў будучым некаторым з іх асвоіць і атрымаць новую прафесію. Дзякуючы змяненням у інвестыцыйнай праграме з мэтай падтрымкі адзінока пражываючых сёлета

будзе ўведзены ў дзеянне сацыяльны аб'ект «Тэатральны».

Між іншым, галоўным складнікам дэпутацкай работы па-ранейшаму застаецца зваротная сувязь з людзьмі. Менавіта агульнымі намаганнямі населеных пунктаў Міншчыны прыгажэюць з кожным днём. Як адзначыла старшыня абласнога Савета дэпутатаў Наталля Якубіцкая, асноўная задача заключаецца ў забеспячэнні разумнага балансу інтарэсаў грамадзян і агульнадзяржаўных мэт.

— Канешне, мы будзем прыслухоўвацца да пажаданняў жыхароў рэгіёна. Гэта

паўсядзённая і карпатлівая работа. Неабходна больш увагі звяртаць на добраўпарадкаванне дваровых тэрыторый, сацыяльнай інфраструктуры, у тым ліку дзіцячых садкоў і школ, на капітальны рамонт жыллага фонду. Напярэдадні велікодных свят неабходна прывесці ў парадак нашы гарады і пасёлкі, — падкрэсліла Наталля Якубіцкая.

Пытанні навадзнення парадку на зямлі будучы таксама абмеркаваны ў рэжыме відэасувязі са старшынямі раённых Саветаў дэпутатаў.

Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ.

# НАЗВАНЫ ФІНАЛІСТЫ

ХТО ЛЕПШЫ?

На Гомельшчыне агучаны вынікі конкурсу сярод гарадскіх, пасялковых і сельскіх Саветаў

Гомельскі абласны Савет дэпутатаў падвёў вынікі штогадовага конкурсу, у ходзе якога ацэньваўся ўдзел гарадскіх (гарадоў раённага падпарадкавання), пасялковых і сельскіх Саветаў дэпутатаў, а таксама органаў тэрытарыяльнага грамадскага самакіравання ў вырашэнні пытанняў жыццезабеспячэння жыхароў. Пераможцаў чакаюць ганаровыя дыпломы, а таксама салідныя грашовыя прэміі. Іх атрымае 21 фіналіст конкурсу.

У намінацыі «Найлепшы гарадскі (гарадоў раённага падпарадкавання), пасялковы, сельскі Савет дэпутатаў» пераможцаў вызначалі па пэўных катэгорыях у залежнасці ад колькасці насельніцтва. Так, у групе з колькасцю жыхароў звыш дзвюх тысяч чалавек першае месца прысуджана **Каменскаму сельскаму Савету дэпутатаў Мазырскага раёна**. Пераможца атрымае грашовую прэмію ў памеры 1500 базавых велічынь.

Такі ж прыз і дыплом I ступені прысуджаны **Мілашавіцкаму сельскаму Савету дэпу-**

**татаў Лельчыцкага раёна**. Ён прызнаны пераможцам у групе намінантаў з колькасцю насельніцтва звыш 1,5 тысячы чалавек. Акрамя таго, грашовыя прэміі ў 1500 базавых велічынь будуць накіраваны на рахунок **Барысаўшчынскага сельскага Савета дэпутатаў Хойніцкага раёна, Ленінскага сельскага Савета дэпутатаў Добрушкага раёна і Нараўлянскага сельскага Савета дэпутатаў Нараўлянскага раёна**.

Такім чынам вызначаны пераможцы ў групах намінантаў з колькасцю насельніцтва ад 800 да 1,5 тысячы чалавек.

Між тым Гомельскім абласным Саветам дэпутатаў будуць заахвочаны і пераможцы конкурсу па вырашэнні пытанняў жыццезабеспячэння насельніцтва, якія прадстаўляюць калегіяльныя органы тэрытарыяльнага грамадскага самакіравання. Так, лідарам у рэгіёне прызнаны **Камітэт тэрытарыяльнага грамадскага самакіравання «Проспект цудаў» Савецкага раёна Гомеля**. Пераможца атрымае грашовую ўзнагароду ў памеры 100 базавых велічынь.



На другім і трэцім месцах у гэтай жа катэгорыі ўдзельнікаў конкурсу апынуліся **адміністрацыйна-тэрытарыяльная акруга № 1 Жлобіна і камітэт тэрытарыяльнага грамадскага самакіравання мікрараёна Зарэчны Мазыра**. Намінанты 2-га і 3-га месцаў атрымаюць на рахунок адпаведна 90 і 80 базавых велічынь.

Як адзначылі ў Гомельскім абласным Савеце дэпутатаў, вельмі важна, што ў межах правядзення конкурсу не абыходзіць увагай і паасобна вызначаюць лідараў руху тэрытарыяльнага грамад-

скага самакіравання з розных куткоў Гомельшчыны. Так, у намінацыі «Найлепшы аднаасобны орган тэрытарыяльнага грамадскага самакіравання» дыпломам I ступені і грашовай прэміяй 30 базавых велічынь заахвочана **памочнік старшыні Зарэцкага пасялковага Савета дэпутатаў Рэчыцкага раёна Ірына РАДЗІЮШКА**. Дыпломамі II і III ступені і грашовымі прэміямі 20 і 10 базавых велічынь адзначана работа **старасты вёскі Пясочная Буда Грабаўскага сельсавета Гомельскага раёна Святланы ЛАЗОЎСКАЙ і старэйшыны**

**аграгарадка Літвінавічы Літвінавіцкага сельсавета Кармянскага раёна Любові ГАРБАТОЎСКАЙ**.

Нагадаем, названы конкурс Гомельскі абласны Савет дэпутатаў праводзіць восьмы год запар. Усе намінацыі праходзяць вельмі сур'ёзна адбор. Падчас вызначэння фіналістаў улічваецца добраўпарадкаванне тэрыторыі, умовы для стварэння новых рабочых месцаў, развіццё сацыяльнай сферы і перспекты павышэння якасці жыцця ў сельскай мясцовасці.

Кожны год пераможцамі конкурсу выбіраюцца новыя ўдзельнікі. Іх поспех і фінансавая падтрымка ў дадатак да дыплома, а таксама высокая ацэнка кіраўніцтва рэгіёна — выдатная матывацыя да больш актыўнай работы. Конкурс становіцца ўсё больш папулярны на Гомельшчыне. У гэтым ёсць заслуга і дэпутатаў базавага ўзроўню. Яны, у прыватнасці, агітуюць грамадзян ствараць камітэты добраахвотнікаў на базе таварыстваў уласнікаў падчас будаўніцтва жылля ў новых мікрараёнах.

Наталля КАПРЫЛЕНКА.

# Дапамога ад сенатараў

**Савет Рэспублікі перадаў сродкі індывідуальнай абароны Рэспубліканскаму навукова-практычнаму цэнтру (РНПЦ) дзіцячай анкалогіі, гематалогіі і імуналогіі, які знаходзіцца ў Бараўлянах пад Мінскам.**

Гэтую місію выканаў старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па адукацыі, навуцы, культуры і сацыяльным развіцці Віктар ЛІСКОВІЧ. Ён ад імя сваіх калег і работнікаў Сакратарыята верхняй палаты парламента перадаў супрацоўнікам РНПЦ гуманітарную дапамогу. Падчас перадачы Віктар Лісковіч



фото БелТА

адзначыў, што па ініцыятыве старшыні Савета Рэспублікі Наталлі Качанавай сенатары ажыццяўляюць шэфства над гэтай медыцынскай арганізацыяй — цяпер, у прыватнасці, закупілі для цэнтру медыцынскія маскі.

Як паведаміла прэс-служба Савета Рэспублікі, Віктар Лісковіч пагутарыў з кіраўніцтвам і супрацоўнікамі цэнтру, пацікавіўся тым, якія яны працуюць ва ўмовах няпростай эпідэміялагічнай сітуацыі.

Потым старшыня Пастаяннай камісіі падзяліўся ўражаннямі аб наведванні РНПЦ. Паводле яго слоў, супрацьэпідэмічныя мерапрыемствы ў РНПЦ выконваюцца ў поўным аб'ёме, ажыццяўляецца тэмпературны кантроль тых, хто наведвае медустанову.

Таксама дзейнічае масачны рэжым, выконваюцца іншыя мерапрыемствы, няма дэфіцыту тэст-сродкаў. Гэта, на думку парламентарыя, гарантыя таго, што пацыенты тут знаходзяцца ў поўнай бяспецы.

— Будзем шукаць розныя формы супрацоўніцтва з навукова-практычным цэнтрам, каб і далей дапамагаць медыкам і маленькім пацыентам. Напрыклад, па ініцыятыве Савета Рэспублікі пры цэнтры мяркуецца стварыць апякунскі савет, у склад якога ўвойдуць сенатары, — сказаў Віктар Лісковіч.

Дырэктар цэнтру Наталля Каняпа шчыра падзякавала Савету Рэспублікі за істотную дапамогу.  
**Леанід ТУГАРЫН.**

ВАЖНЫ ЁНЕСАК

## ПА АБАВЯЗКУ СЛУЖБЫ І ПОКЛІЧЫ СЭРЦА

**Каб сумеснымі намаганнямі наладзіць работу па прафілактыцы вірусных інфекцый, у тым ліку каранавіруса, важна праводзіць работу з усімі ўразлівымі катэгорыямі насельніцтва. Менавіта гэтаму кірунку ўдзяляюць асаблівую ўвагу члены Савета Рэспублікі ад Гомельскай вобласці Ала СМАЛЯК і Таццяна АБЕЛЬ.**

— Мы ўжо выпрацавалі з нашым партнёрам, Камітэтам па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Гомельскага аблвыканкама, алгарытм дзеянняў: як дапамагчы і засцерагчы ад віруса людзей, старэйшых за 60 гадоў, — кажа член Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па адукацыі, навуцы, культуры і сацыяльным развіцці, старшыня Гомельскай абласной арганізацыі Беларускага таварыства Чырвонага Крыжа Ала Смаляк. — З супрацоўні-

камі сацыяльных службаў штодня праводзім сумесную работу. Дастаўляем прадукты харчавання, тавары першай неабходнасці, медыцынскія рэцэпты і прэпараты па прызначэнні ўрача.

Ала Віктараўна звярнула ўвагу на тое, што ў Гомельскай вобласці валанцёры ўжо зрабілі больш 340 так званых візітаў «да дзвярэй». Асаблівая ўвага ўдзяляецца падапечным медыка-сацыяльнай службы Чырвонага Крыжа «Дапамога».

— Іх у нас каля 150 чалавек. Валанцёры і супрацоўнікі службы апэратыўна рэагуюць на патрэбы людзей, — кажа Ала Смаляк. — У цяперашняй сітуацыі асабліва важна падтрымаць грамадзян розных сацыяльных груп. Адна з іх — людзі без пэўнага месца жыхарства. У рэгіёне распрацоўваецца алгарытм работы з бяздомнымі. Яны менш інфармаваныя аб прафілактыцы COVID-19. Ім неабходна і звяртаць больш пільную ўвагу на сябе, на асабістую гігіену, на навакольных, — лічыць сенатар.

У найбліжэйшы час спецыялісты пачнуць распаўсюджваць улёткі з інфаграфікай аб прафілактыцы каранавіруса.

Таксама добраахвотнікі плануюць выдаваць бяздомным антыбактэрыяльнае мыла і іншыя сродкі гігіены. Да работы з гэтай катэгорыяй людзей дадуцца валанцёры атрада хуткага рэагавання абласной арганізацыі Беларускага таварыства Чырвонага Крыжа.

— Валанцёры ўжо маюць досвед, як дзейнічаць у розных сітуацыях, добра ўкамплектаваны ў плане сродкаў абароны і выказалі гатоўнасць далучыцца да працэсу, — падкрэсліла Ала Смаляк.

Плануецца, што атрады хуткага рэагавання будуць працаваць з бяздомнымі не толькі ў абласным цэнтры, але і ў Мазыры, Жлобіне і іншых гарадах рэгіёна. Сенатар нагадала, што людзі, якія трапілі ў складаныя жыццёвыя сітуацыі, могуць звярнуцца па дапамогу ў Гомельскі крызісны цэнтр.

У сваю чаргу, член Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па адукацыі, навуцы, культуры і сацыяльным развіцці Таццяна Абель паўдзельнічала ў дабрачыннай ініцыятыве па падтрымцы грамадзян Го-



мельскага раёна. Педагогі і выхаванцы Улукаўскай школы-інтэрната арганізавалі пашыў марлевых павязак, каб перадаць іх работнікам сацыяльных службаў.

Як расказала дырэктар школы-інтэрната Наталля ПРУДНІКАВА, і педагогічны калектыў, і выхаванцы былі рады зрабіць унёсак у агульную справу. Дзякуючы іх старанням за кароткі тэрмін было выраблена некалькі сотняў марлевых павязак. Як вынік, сродкамі рэспіраторнай абароны забяспечаны кожны работнік школы-інтэрната, а ў Тэрытарыяльна-абслугоўвання насельніцтва Гомельскага раёна перададзена больш за 300 павязак.

— У такіх няпростых часах важны ўнёсак кожнага, і

мы рады, што змаглі нешта зрабіць для людзей, — падзялілася думкамі Наталля Генадзеўна. — У нашай школе працоўнаму навучанню ўдзяляецца вялікая ўвага, ёсць свая швейная майстэрня. Пад кіраўніцтвам настаўніка педагогі і выхаванцы асвоілі тэхніку пашыву марлевых павязак. Вырабы атрымаліся на-

просьбу педагогаў Улукаўскай школы-інтэрната і дапамагла зрабіць невялікую добрую справу: закупіла тканіну для вытворчасці марлевых павязак. Гэтыя вырабы супрацоўнікаў інтэрната прызначаны для работнікаў сацыяльнай абароны, якія пастаянна наведваюць састарэлых людзей у розных населе-



дзейныя і зручныя, іх можна выкарыстоўваць шматразова. Плануем шыць і далей.

Ініцыятыву Улукаўскай школы-інтэрната падтрымала член Савета Рэспублікі Таццяна Абель, якая на ўласныя сродкі закупіла неабходныя матэрыялы.

— Кожнаму з нас сёння вельмі важна знайсці магчымасць і зрабіць нешта карыснае для тых, хто знаходзіцца на пярэднім краі барацьбы з небяспечнай інфекцыяй, — зазначыла Таццяна Валер'еўна. — Гэта не толькі ўрачы, але і ўсе тыя, хто па абавязку службы ці поклічы сэрца дапамагаюць людзям. Таму я з радасцю адгукнулася на



ных пунктах Гомельскага раёна.

Сенатары кажуць, што сёння дабрыва і спагадлівасць — якасці, каштоўнасць якіх немагчыма пераацаніць. Цяпер асабліва важныя згуртаванасць і ўзаемадапамога.

**Наталля КАПРЫЛЕНКА.**  
Фота дадзена Гомельскай абласной арганізацыяй Беларускага таварыства Чырвонага Крыжа.

# Памяншаецца колькасць праверак

Аб выніках работы спецыялісты дзяржкантролю Гродзенскай вобласці расказалі падчас круглага стала

Гэтыя сустрэчы сталі традыцыйнымі. Вось і нядаўна журналісты рэгіянальных і рэспубліканскіх сродкаў масавай інфармацыі мелі магчымасць даведацца пра тое, як выкарыстоўваюцца дзяржаўныя сродкі, дзе «прабуксоўваюць» інвестпраекты, якія звароты часцей за ўсё паступаюць ад жыхароў рэгіёна.

## Праз маніторынгі і аўдыты

Можна сказаць, што работа дзяржаўных інспектараў становіцца на новыя рэйкі. За некалькі гадоў колькасць праверак знізілася ў некалькі разоў. Адпаведна, скарацілася і лічба штрафаў. Гэта не значыць, што работа КДК стала менш эфектыўная, падкрэсліў старшыня Камітэта дзяржкантролю Гродзенскай вобласці Анатоль ДАРОЖКА. Проста цяпер дзейнасць больш скіравана на прадухіленне парушэнняў праз маніторынгі і аўдыты, па выніках якіх «адміністрацыйка» не прымяняецца. Гэта дапамагае суб'ектам гаспадарання рэагаваць на заўвагі, выпраўляць іх без фінансавага пакарання.

І ўсё ж парушэнні выяўляюцца. Напрыклад, за мінулы год дзяржаўнымі інспектарамі Гродзенскай вобласці вышукана ў бюджэт амаль 30 мільёнаў рублёў і прадухілена незаконных выплат бюджэтных сродкаў на 50 мільёнаў рублёў. Па матэрыялах дзяржкантролю заведзена 61 крымінальная справа.

Па прапановах гродзенскага КДК унесена 10 змяненняў у адпаведнае заканадаўства: у тыя нарматыўныя дакументы, якія рэгулююць парадак выкарыстання бюджэтных сродкаў і дзяржмаёмасці, а таксама парадак прыёму аб'ектаў у ВНУ і каледжы.

## На кантролі — дзяржпраграмы

Гэты год завяршае пяцігодку, а разам з тым і шэраг дзяржаўных праграм. У іх ліку — праграмы ў сферы АПК, жыллёвага будаўніцтва, камфортнага асяроддзя і іншыя. Між тым, не ўсе інвестпраграмы выконваюцца. Летась было адставанне па 12 аб'ектах. Каб



Олена Гродзімовіч

паскорыць працэс, інспектары і мясцовыя ўлады карэктуюць сумесную работу. Гэта дае свой плён. Тры аб'екты будуць здадзены ў хуткім часе.

«На жаль, шмат структур хацелі б далучыцца да гэтай сферы, вялікая колькасць пасярэднікаў, якіх магло б і не быць.

Пацікавіліся журналісты і лёсам гасцініцы «Гродна». Самы вялікі такога роду аб'ект рэгіёна цяпер стаіць, як помнік. У КДК паведамілі, што трэба альбо прымаць жорсткія меры да інвестара, альбо забіраць гасцініцу назад ва ўласнасць дзяржавы. «Мы не можам мірыцца з тым, што тры гады стаіць паўразбураны будынак, — заўважыў Анатоль Дарожка. — Інвестар уклаў сродкі, але аб'ект прастойвае, нават вокны не ўсюды ўстаўлены».

На цяперашні момант на кантролі знаходзіцца крыху больш за дзве тысячы даручэнняў кіраўніка дзяржавы, у тым ліку па дзяржмаёмасці. Існуе нямала аб'ектаў, якія ў свой час не дабудавалі, яны разбураюцца. Напрыклад, намераны знос незавершанага завода па вытворчасці керамічнай пліткі ў Ваўкавыску. Гэтая работа вядзецца паэтапна, па графіку.

## Звароты і праблемы ЖКГ

Журналісты пацікавіліся, ці ёсць парушэнні жыллёвага

заканадаўства падчас капітальных рамонтаў і мадэрнізацыі дамоў. Як вядома, адбываецца павелічэнне фінансавага ўдзелу жыллёў у гэтых працэсах. Ці няма тут хібаў і недарэчнасцяў? Па словах спецыялістаў дзяржкантролю, пакуль новае заканадаўства «абкатаецца» і практычнага вопыту яшчэ мала. ЖЭСы абыходзяць сваіх жыхароў і прапануюць новыя ўмовы ўзаемадзеяння. Што датычыцца капітальнага рамонта за кошт бюджэтных сродкаў і адлічэнняў грамадзян, то тут устаноўлены парушэнні па звышненні аб'ёмаў і якасці работ. За мінулы год заданне па капрамонтах поўнасцю не выканана.

На жаль, шмат структур хацелі б далучыцца да гэтай сферы, канстатуе Анатоль Дарожка. Пры пастаўках матэрыялаў вялікая колькасць пасярэднікаў, якіх магло б і не быць.

У вобласці вядзецца маштабная работа па мадэрнізацыі цепла- і водаабеспячэння. Тут шмат закупаць. І гэтая сфера, як ніякая іншая, патрабуе кантролю. Многія пытанні, зазначылі прысутныя, удалося вырашыць. Пэўны парадак тут наведзены, бо пачынаўся кантроль з самага нізу — з высвятлення, як захоўваюцца мясцовыя віды паліва, як працуюць ацяпляльныя і электрычныя сістэмы. Часам адбывалася, што пашпарты гатоўнасці да ацяпляльнага перыяду падпісаліся аўтаматычна. Цяпер гэтага няма. Таксама больш зразумелыя сталі жыроўкі. Мы бачым, за што плацім, падкрэслілі ў КДК.

Што датычыцца зваротаў, то іх колькасць мае тэндэнцыю да

зніжэння. І ўсё ж іх не так і мала — летась было каля 900. Траціна датычыцца ЖКГ, а таксама жыллёвага будаўніцтва.

Журналістам расказалі і пра канкрэтныя факты дапамогі. Напрыклад, па звароце жыхаркі Шчучына зроблена перакладка сетак цеплавога электраабеспячэння. У Ваўкавыску абсталяваны пандус для людзей з інваліднасцю.

## ...і парадак на фермах

Падчас круглага стала была ўзнята і тэма АПК. Менавіта ў гэтай сферы існуе нямала даручэнняў кіраўніка дзяржавы. Інспектары сочаць за тым, каб яны выконваліся. Так, пасля ўмяшання КДК паскорыліся тэмпы выпуску мадыфікаванага крухмалу для нафтаперапрацоўчай галіны. Абсталяванне на рагозніцкім прадпрыемстве доўгі час прастойвала праз марудныя праверкі свідравальнымі арганізацыямі — а цяпер тут усё працуе, летась рэалізавана звыш 600 тон рэагенту, які раней паступаў з-за мяжы.

Таксама ў полі асаблівай увагі — нарыхтоўка кармоў. «На сённяшні дзень ёсць даручэнне прэзідэнта мець паўтарагадовы запас кармоў, — зазначыў Анатоль Дарожка. — Гэта даручэнне ўзнікла невыпадкова, бо большасць фермаў знаходзіцца на круглагадавым утрыманні, таму і кармоў трэба больш».

Спецыялісты КДК унеслі свае прапановы. Напрыклад, адзначылі, што не ўдзяляецца патрэбная ўвага ўкрыццю траншэй, таму кармы не ўдаецца захаваць якаснымі. А між тым сама нарыхтоўка — вельмі затратны працэс, на яго ідзе палова затрат усяго раслінаводства рэгіёна. І калі сталі паўсюдна ўкрываць траншэй, якасць кармоў узрасла.

Яшчэ адзін важны аспект — парадак на аб'ектах сельгасвытворчасці. Інспектары абследавалі больш за 600 мехдвароў і фермаў. У дачыненні да 41 кіраўніка і спецыяліста складзены адміністрацыйныя пратаколы.

І гэты паўторны абследаванні, удакладняюць у КДК. Першы раз было проста ўказана на недахопы. «У студзені абследавана яшчэ 27 гаспадарак, якім пастаўлена задача па выпраўленні сітуацыі. Ім дадзены час, каб навесці парадак, напрыклад, знесці аварыйныя будынкі», — падкрэсліў кіраўнік абласнога КДК. Таксама ў інспекцыі займаюць жорсткую пазіцыю наконт утойвання фактаў падзяжжы жывёлы. Меры, якія былі прыняты сумесна з пракуратурай, дазволілі спыніць гэтую тэндэнцыю.

## Выправіць памылку

Нядаўна ў некаторых СМІ і інтэрнэт-рэсурсах прайшла інфармацыя аб зніжэнні зарплат буджэтнікаў. Як вядома, з 1 студзеня яны выплачваюцца па новых правілах.

«Часам адбывалася, што пашпарты гатоўнасці да ацяпляльнага перыяду падпісаліся аўтаматычна. Цяпер гэтага няма. Таксама больш зразумелыя сталі жыроўкі.

Гродзенскія інспектары пацвердзілі, што зарплата не павінна зменшыцца, і правярылі, як ідуць справы ў дзвюх гарадскіх установах аховы здароўя. Браліся лісткі за лістапад, снежань і студзень па кожным работніку. Фактаў парушэння выплат не выяўлена. А ў некаторых арганізацыях яны яшчэ і выраслі. Работу па вывучэнні гэтага пытання па аб'ектах бюджэтнай сферы ў КДК будуць працягваць. «Мы разумеем, што ў такіх пытаннях магчымы скаргі, непаразуменні. І важна, каб органы мясцовай улады не адмахваліся ад гэтага, — падкрэсліў Анатоль Дарожка. — Бо чалавек не проста так звяртаецца, яго прымуслілі важныя абставіны. Таму трэба растлумачыць альбо выправіць памылку». У сувязі з гэтым у КДК Гродзенскай вобласці адкрыты маніторынг па такіх зваротах.

Маргарыта УШКЕВІЧ.

# НЕ ЗАБЫВАЦЬ ПРА ВЯСКОЎЦАЎ

Як вядома, наш паўночны край азёр і лясоў — яшчэ і лідар па колькасці населеных пунктаў. Іх у Віцебскай вобласці больш за 6,2 тысячы. Прыблізна траціна — вёскі аддаленыя, і звычайна з невялікім насельніцтвам. У дзвюх тысячах такіх вёсак жыве па дзесяць чалавек, а то і менш. І насельніцтва там не маладзее. Таму паслугі камунальных унітарных прадпрыемстваў, створаных па ініцыятыве органаў мясцовай улады, не трацяць актуальнасці.

Старшыня Віцебскага абласнога Савета дэпутатаў Уладзімір Цярэнцьеў пастаянна заклікае калег не забываць, што дапамога

вясцоўцам у апрацоўцы зямлі, нарыхтоўцы дроў, зносе аварыйных дрэў і вырашэнні іншых гаспадарчых праблем — адна з важных задач мясцовай улады. Ужо традыцыйнымі сталі і выязныя пасяджэнні прэзідыума аблсавета, пасяджэнні-семінары, падчас якіх вывучаецца мясцовы вопыт. Як станоўчы прыклад можна прывесці камунальныя ўнітарныя прадпрыемствы (КУПы) Лепельскага раёна. Сярод іншага тут займаюцца закупкай малака, аказваюць транспартныя паслугі, забяспечваюць насельніцтва мясцовымі відамі паліва. У Сенненскім раёне спектр паслуг КУП — ад збору малака да навадзнення парадку на зямлі.

КУП, створаны пры Варонаўскім сельвыканкаме Віцебскага раёна, мае вопыт дапамогі ў нарыхтоўцы кармоў, падчас сяўбы і жніва. «Купаўцы» займаюцца добраўпарадкаваннем могілак, зносам кінутага жылля і будынкаў, якія ўжо не выкарыстоўваюцца. А практыка барацьбы з баршчэўнікам вартая пераймання.

Параўнальна нядаўна, у 2017 годзе, пры падтрымцы абласнога Савета дэпутатаў зарэгістравалі камунальнае ўнітарнае прадпрыемства «Бахава» ў Дубровенскім раёне. Тады яно было забяспечана двума трактарамі «Беларус», навяснымі агрэгатамі, у тым ліку і для таго, каб чысціць сель-

скія дарогі ад снегу. Перадалі прадпрыемству і пагрузчык, мотакасілку, у арэнду КУП узяло грузавік ЗІЛ. Ужо ў наступным годзе прадпрыемства стала працаваць рэнтабельна — даход склаў 85,5 тысячы рублёў. Сёння «Бахава» займаецца добраўпарадкаваннем тэрыторыі вёсак, таксама вырабляе агароджы для грамадзянскіх могілак. Па-ранейшаму запатрабаваныя ў жыхароў глыбінкі дастаўка дроў, збор малака.

Практыка паказвае, што з часам КУПы, якія абслугоўваюць жыхароў аднаго раёна, пачынаюць аказваць паслугі і ў суседніх.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

Сваё кіно

«АЛЬПІЙСКОЙ БАЛАДЗЕ» — 55

У эфіры тэлеканала «Беларусь 3» у суботу 18 красавіка (з паўторам 20-га) глядачоў чакае паказ ваеннай драмы «Альпійская балада».



на заводзе ў Альпах — у Калінінградзе. Варта адзначыць, што права на пастаноўку кінастужкі спрабаваў набыць італьянскі кінарэжысёр Джузэпэ дэ Санціс, у Рыме нават падабралі акцёраў на галоўныя ролі, аднак кіраўніцтва кінематографу СССР яму адмовіла. І дзякуючы таму рашэнню экраннае жыццё «Альпійскай баладзе» даў «Беларусьфільм».

Фільм рэжысёра Барыса Сцяпанавы, зняты па аднайменнай аповесці Васіля Быкава, убачыў свет у 1965 годзе. Падзеі ў кінастужцы пераносяць нас у часы Вялікай Айчыннай вайны. Завод у Альпах, на якім працуюць ваеннапалонныя, аказваецца пад начнымі бамбардзіроўкамі, і пяцёра вязняў, карыстаючыся сітуацыяй, збягаюць. У іх ліку і рускі салдат Іван, яму адзінаму ўдаецца сысці ў горы. Там галоўны герой сустракае італьянскую дзяўчыну Джулію, якая таксама вырвалася з палону. У кампаніі аднаго яны пражываюць неверагодныя прыгоды і тры дні самага бязмежнага кахання ў сваім жыцці...

Здымкі фільма праходзілі ў горадзе Цэберда (Карачаева-Чаркесія), а эпізоды

дзяля. А ў 2003 годзе «Альпійская балада» ўдзельнічала ў рэтраспектыўным паказе ў Канах.

Алена ДРАПКО.

ШАХМАТНЫ КЛУБ

Выпуск № 92

Наступную задачу склаў для нашых чытачоў мінчанін Часлаў Якубоўскі (гл. дыяграму).



Белыя: Kpd3, Фа1, Ch4, Ke7 (4).

Чорныя: Кре6, pd6 (2). Мат за 2 ходы.

Дасылайце рашэнні на адрас рэдакцыі («Звязда», вул. Хмяльніцкага, 10а, Мінск, 220013) або на электронны адрас вядучага аддзела: vadim\_ne67@mail.ru

Мы ўжо згадвалі сітуацыю з турнірам васьмі прэтэндэнтаў на сусветную шахматную карону, які быў запланаваны ў Екацярынбургу з 15 сакавіка да 4 красавіка. Было шмат праціўнікаў яго правядзення ва ўмовах пандэміі. Азербайджанскі гросмайстар Тэймур Раджабаў, пераможца Кубка свету 2019 года, адмовіўся гуляць. Да таго ж расійскія ўлады якраз забаранілі правядзенне буйных міжнародных спаборніцтваў на тэрыторыі краіны.

Але Міжнародная шахматная федэрацыя на чале з буйным расійскім віцэ-прэм'ерам Аркадзем Дварковічам вырашыла па-свойму. Замест Раджабава на спаборніцтва быў запрошаны француз Максім Ваш'е-Лаграу, хоць апаненты расцанілі гэта як парушэнне спартыўных прынцыпаў адбору. Крытыку выклікала і рашэнне арганізатараў дапусціць да турніру па сваёй квоце маладога расійскага гросмайстра Кірыла Аляксеенку. Сярод удзельнікаў былі не толькі віцэ-чэмпіён свету Фабіяна Каруана, другі прызёр Кубка свету Дзін Ліжэнь, першыя два прызёры серыі турніраў Гран-пры ФІДЭ Аляксандр Грышчук і Ян Няпомняшчы, але і, напрыклад, кітайскі гросмайстар Ван Хаа, пераможца турніру на востраве

Мэн — хай сабе моцнага і буйнога спаборніцтва, ды ўсё ж такі толькі аднаго турніру (што праўда, «пуцёўка» ў прэтэндэнты была загадзя афіцыйна зацверджана).

Пасля паловы «дыстанцыі» ФІДЭ спыніла турнір, бо расійскія ўлады з наступнага дня адмянілі міжнародныя авіярэісы, таму арганізатары не маглі гарантаваць вяртанне ўдзельнікаў на радзіму. Калі і дзе адбудзецца другі этап, пакуль невядома.

На момант спынення лідзіравалі Максім Ваш'е-Лаграу (Францыя) і Ян Няпомняшчы (Расія) — па 4,5 бала з 7. Па 3,5 набралі Фабіяна Каруана (ЗША), Аляксандр Грышчук (Расія), Аніш Гіры (Нідэрланды) і Ван Хаа (Кітай), па 2,5 — Кірыл Аляксеенка (Расія) і Дзін Ліжэнь (Кітай).

Максім Ваш'е-Лаграу — Дзін Ліжэнь. 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Cb5 a6 4. Ca4 Kf6 5. 0-0 Ce7 6. Le1 b5 7. Cb3 0-0 8. h3 Cb7 9. d3 d6 10. a3 Fd7 11. Kc3 Lfe8 12. Cd2 Kd8 13. Kd5 K:d5 14. ed c5 15. a4 f5 16. ab ab 17. L:a8 C:a8 18. c4 Kf7 19. cb g5 20. Kh2 Kpg7 21. Cc4 Kpg6 22. g4 Kh6 23. Ff3 Cd8 24. Fg2 f4 25. b4

Cb6 26. Fe4+ Kpg7 27. bc dc 28. Kf3 Kf7 29. Cc3 Cc7 30. b6 Cb8 31. Ff5 F:f5 32. gf Kpf6 33. Kd2 Ld8 34. d6 L:d6 35. Lb1 Kd8 36. b7 C:b7 37. Ca5, 1:0.

Ян Няпомняшчы — Ван Хаа. 1. e4 e5 2. Kf3 Kf6 3. K:e5 d6 4. Kf3 K:e4 5. d4 d5 6. Cd3 Cf5 7. 0-0 Ce7 8. Le1 0-0 9. Kbd2 Kd6 10. Kf1 C:d3 11. F:d3 c6 12. Cf4 Ka6 13. h4 Kc7 14. Kg5 C:g5 15. C:g5 f6 16. Cf4 Fd7 17. Kg3 Lae8 18. C:d6 F:d6 19. Kf5 Fd7 20. Fh3 Kph8 21. h5 L:e1+ 22. L:e1 Le8 23. L:e8+ K:e8 24. g4 a6 25. b3 Fe6 26. Ke3 Kd6 27. h6 g6 28. c4 dc 29. bc Kpg8 30. Fh2 Kpf7 31. c5 Kb5 32. Fb8 Fd7 33. Fh8 Кре6 34. f4 K:d4 35. Fg8+ Ff7 36. Fc8+ Fd7 37. Fg8+ Ff7 38. Fd8 Fd7 39. f5+ gf 40. gf+ K:f5 41. F:d7+ Kp:d7 42. K:f5 Кре6 43. Ke3, 1:0.

У Мінску адбылося першыняцтва Беларусі сярод інвалідаў па зроку. У мужчын перамог Ігар Расіхін, у жанчын — Ірына Пархамовіч.

Рашэнне задачы з мінулага выпуску: 1. Fg7! Першыя правільна адказалі Васіль Жуковіч, Ігар Ананіч, Сяргей Цяльпук, Віктар Жук, Уладзімір Ізотаў.

Вадзім ЖЫЛКО.

Сядзі і глядзі

РАНИЦА Ў КАМПАНІ НОВАЙ ВЯДУЧАЙ

У камандзе папулярнай ранішняй праграмы «Добрай раніцы, Беларусь!» папаўненне. Цяпер разам з глядачамі новы дзень па буднях сустракае вядучая і мадэль Кацярына Антонава, вядомая маладзёжнай аўдыторыі па рэаліці-шоу «Універсэф» і па праекце «ПІН КОД» на «Беларусь 2».



Кацярына на тэлебачанні працуе ўжо не першы год. Свой пропуск у свет сафітаў і тэлекамер яна здабыла ў 2016 годзе, калі прыйшла на агульны кастынг. У адным з інтэрв'ю, згадваючы той перыяд, вядучая адзначыла, што вельмі хвалювалася, але з часам настолькі асвоілася, што цяпер можа падтрымаць размову ў любую хвіліну.

— Стаць вядучай «Добрай раніцы, Беларусь!» — гэта мая здзейсненая мара, — прызнаецца Кацярына Антонава. — Першы дзень работы на праграме быў хвалюючым, хоць гэта і не першы мой прама эфір. Проста тут іншая аўдыторыя, іншы падыход, і таму я перажы-

вала. Аднак мяне падтрымалі калегі, і ў пары з Яўгенам Перліным я адчувала сябе ўпэўнена. Акрамя таго, на этапе падрыхтоўкі да эфіру я на працягу некалькіх дзён з-за куліс назірала за работай Святланы Бароўскай, што таксама стала для мяне магутным матыватарам. Шмат слоў падтрымкі я пачула і ад тых, хто знаходзіўся побач перад маім баявым хрышчэннем, — прызнаецца Кацярына Антонава. — Пасля праграмы доўга не было ніякіх эмоцый, мабыць, яны ўсе засталіся ў кадры. Толькі праз суткі прыйшло ўсведамленне, што гэта адбылося! Я злавіла сябе на думцы, што з нецярыпеннем чакаю новага эфіру і



чарговай магчымасці сказаць тэлеглядачам: «Добрай раніцы, Беларусь!»

Прыход новай вядучай на адзін з самых рэйтынгавых праектаў беларускага тэлебачання супаў з яшчэ адной важнай падзеяй у камандзе праграмы. «Добрай раніцы, Беларусь!» часова пакінула ўжо вядомая і любімая гледа-

чамі Надзея Цімафеева, якая ў хуткім часе рыхтуецца стаць мамай. Дарэчы, Кацярына Антонава таксама адносна нядаўна нарадзіла дзіця, але затрымалася ў дэкрэтным адпачынку нядоўга, таму што паклікала любімая работа і вядучая не стала адмаўляцца ад прапановы.

Алена ДРАПКО. Фота з архіва тэлевядучай.



Апытанне для Кацярыны Антонавай:

1. Калі мары здзяйсняюцца, каму вы дзякуеце перш за ўсё? — Сусвету, сабе і тым людзям, якія былі побач, бо хтосьці падтрымлівае і ўсяляе ўпэўненасць, нехта вучыць і падбадзёрвае.

2. Што з мадэльнага вопыту дапамагае вашай рабоце ў кадры? — Перш за ўсё ўсведамленне, што гэта праца, а не забава, нават месцамі складаная і знясільваючая. Некаторыя здымкі ідуць доўга, і можа быць нязручна на аб'ектах ці ў нейкім вобразе. У кадры я працую, а не імкнуса дэманстраваць сябе, таму хочацца выкласціся на ўсе сто адсоткаў. Так было і ў мадэльным жыцці, і нічога да сённяшняга дня не змянілася. Ну і, безумоўна, у плюс мне, што я ведаю свае ўдалыя ракурсы — як прыгожа выглядаць у кадры.

3. Ці складана быць «дзяўчынай з вокладкі», усведамляючы, што людзі ацэньваюць, як вы паводзіце сябе, як выглядаеце? — Я прыслухоўваюся да разумных меркаванняў з боку іншых людзей, часам нават аналізую тыя моманты, з

якімі не згодная. Што датычыцца майго спосабу жыцця, то я ні ў чым сябе не абмяжоўваю, але разам з тым прытрымліваюся, напрыклад, правільнага харчавання і займаюся спортам. Лічу, што галоўнае — жыць у гармоніі са сваім арганізмам і прыслухоўвацца да сябе.

4. Якія тры рэчы здольныя ўратаваць і зрабіць ваш дзень? — Смачны сняданак, выхад на свежае паветра і некалькі хвілін сам-насам з сабой.

5. Уявіце, што маеце магчымасць сёння змяніць прыгажосцю свет да лепшага. Як будзеце дзейнічаць? — Ёсць шмат праблем, якімі ніхто не займаецца, бо на іх не звярталі ўвагі, і наадварот. Часам варта нейкаму блогеру апублікаваць пост у падтрымку нейкай маленькай ініцыятывы — і нечакана гэтая агалоска дае вырашэнне праблемы. Нядаўна я, напрыклад, чытала пра збор на заробак адной толькі сацыяльнай нянькі ў нашай краіне. А пасля апублікавання паста сабралі сродкі на цэлы год работы сямі такіх нянек... Мабыць, пры дапамозе прыгажосці і, хутчэй за ўсё, папулярнасці можна звярнуць увагу на многія пытанні, пра якія людзі нават не ведаюць. Я веру ў людзей, у іх дабрыню і гатоўнасць дзяліцца нечым з іншымі. Але галоўнае — каб быў той, хто ім раскажа пра гэта.

**1 Беларусь 1**

6.00, 7.20, 8.15 Добрай раніцы, Беларусь!  
7.00, 8.00 (з сурдаперакладам), 9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 Навіны.  
7.05, 8.05 Навіны эканомікі.  
7.10, 8.10, 18.15, 0.00 Зона Х. Крымінальная хроніка (16+).  
9.10 Галоўны эфір.  
10.20 Навіны надвор'я.  
10.40, 18.35 Меладрама «Чужое шчасце». 1-я серыя (16+).  
12.10, 19.20 Меладрама «Чужое шчасце». 2-я серыя (16+).  
13.05 Меладрама «Олюшка». 1-я і 2-я серыі (12+).  
14.40, 15.25 Меладрама «Патрэбна нявеста з пражываннем» (12+).  
15.15, 18.00 Навіны рэгіёна.  
17.05 Беларускае часінка.  
21.00 Панарама.  
21.50 Зразумелая палітыка.  
22.00 Серыял «След» (16+).  
23.40 Арэна.  
0.20 Дзень спорту.

**2 Беларусь 2**

7.00 «Уключайся!» (12+)  
9.00, 18.40 Тэлебарометр.  
9.05, 20.00 «Зразумець. Дараваць» (16+).  
10.10 Капейка ў капейку (12+).  
10.45 Камень, нажніцы, папера (16+).  
11.20 «Да пабачэння» (16+).  
12.05 Меладрама «Цуд» (12+).  
14.00 Маст. фільм «Хаціка: самы адданы сябар» (12+).  
15.35 Анімацыйны фільм «Лясная братва» (12+).  
16.50 Меладрама «Дзённікі Прынцэсы-2: як стаць Каралевай» (12+).  
19.15 Суперлато.  
21.10 Спортлато 6 з 49, КЕНО.  
21.15 «Тата папаў» (16+).  
23.00 Ідзі сюды і танцуй.  
23.05 «Вячэра не патрэбна» (16+).  
23.55 Серыял «Жаночы доктар-4» (16+).

**3 Беларусь 3**

7.00 «Дабраранак».  
7.35 «Беларуская кухня». Банды на дубовым лісці.  
8.05, 12.00, 20.15 Навіны культуры.  
8.25, 12.20, 20.35 «Гэты дзень».  
8.30 «Нацыянальны хіт-парад».  
9.25 «Альпійская балада». Маст. фільм (12+) [СЦ].

11.00, 16.10 «Чатыры танкісты і сабака». Маст. фільм (12+).  
12.25, 21.05 «Вялікая вайна». Дак. драма. 1-я серыя (16+).  
13.10, 21.55 «Сляды апосталаў». Маст. фільм. 1-я і 2-я серыі (12+).  
15.05 «Наперад у мінулае».  
15.30 «Сваімі словамі». Тэлевіктарына.  
17.10 «Навукаманія» (6+).  
17.40 «Люблю і памятаю». Аўтарская праграма Уладзіміра Арлова. Піяніст і кампазітар Юрый Бліноў.  
18.15 «Сем нянек». Маст. фільм (12+) [СЦ].  
19.35 «Майстэрня. Гісторыя аднаго мастака». Уладзіслаў Стальмахоў.  
20.00 «Суразмоўцы».  
20.40 «Калыханка» (0+).

**5 Беларусь 5**

7.00 Азбука спорту.  
7.10, 19.35 Плаванне. Чэмпіянат Еўропы на кароткай вадзе.  
9.45 Вынікі тыдня.  
10.30 Гандбол. Чэмпіянат Еўропы.  
12.10 Вялікі спорт.  
12.55 Валейбол. Кубак ЕКВ.  
14.20 Барацьба. Чэмпіянат Еўропы.  
16.35 Піт-стоп.  
17.05 Хакей. КХЛ.  
19.25 Спорт-цэнтр.  
21.50 Футбол. Чэмпіянат Англіі.

**АНТ**

6.00, 7.05, 8.05 «Наша раніца». 7.00 [СЦ], 8.00 [СЦ], 9.00 [СЦ], 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 [СЦ], 20.30 Нашы навіны.  
9.10 «Контур».  
10.10 «Жыць здорава!» (16+)  
11.10 Серыял «Забойная сіла-2» (16+).  
12.10 «Модны прыгавор» (6+).  
13.10 Серыял «Жыць далей» (16+).  
15.10, 23.15 «Давай пажэнімся!» (16+)  
16.20, 1.10 «Мужчынскае / Жаночае» (16+).  
17.20, 18.20 «У нас усе дома» (16+).  
18.50 «Удача ў дадатак!» Дзённік (12+).  
18.55 «Няхай гавораць» (16+).  
20.00 Час.  
21.10 «Шпik». Серыял (16+).  
22.15 «Док-ток» (16+).

**СТБ**

6.00, 6.40, 7.45 «Раніца СТБ». 6.30 [СЦ], 7.30 [СЦ], 8.30 [СЦ], 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 Навіны «24 гадзіны».

8.40 «Тыдзень».  
9.45 «Загадка чалавецтва» (16+).  
10.40 «Студэнты». Серыял (16+).  
12.20 «Вадзіць па-руску» (16+).  
12.40, 21.20, 23.50 «Самыя шакіруючыя гіпотэзы» (16+).  
13.45, 23.00 «Таямніцы Чапман» (16+).  
14.35, 20.30 «Неверагодна цікавыя гісторыі» (16+).  
15.30, 16.50 «Люты». Серыял (16+).  
20.05 «Сталічныя падрабязнасці».  
20.15 «Міншчына».  
22.05 «Глядзець усім!» (16+)  
0.35 «Мінтранс» (16+).  
1.20 «Самая карысная праграма» (16+).

**МІР**

6.00 Серыял «Жыць спачатку» [СЦ] (16+).  
9.10 М/ф (6+).  
9.45, 10.15 Серыял «Бацюшка». 1—3-я серыі (16+).  
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Навіны (бягучы радок).  
13.15 «Справы судовыя. Грошы вярніце!» (16+)  
14.10 «Справы судовыя. Бітва за будучыню» (16+).  
15.05, 16.20 «Справы судовыя. Новыя гісторыі» (16+).  
17.20, 19.20 Маст. фільм «Акселератка» [СЦ] (0+).  
19.55 «Гульня ў кіно» (12+).  
20.40 «Сусветныя гульні розуму» (12+).  
21.15 Ток-шоу «Бацькі і дзеці» (12+).  
22.15, 0.00 Серыял «Кулінар» [СЦ] (16+).  
1.30 Серыял «Мухтар. Новы след» [СЦ] (16+).  
3.05 Маст. фільм «Дзе знаходзіцца «нофлет»?» [СЦ] (0+)  
4.20 Маст. фільм «Вясёлыя рабяты» [СЦ] (0+).

**РТР—Беларусь**

7.00 «Новая раніца».  
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Весткі.  
11.30 «Пра самае галоўнае». Ток-шоу (12+).  
12.30 «Правілы жыцця» (12+).  
13.00 «У людзях».  
13.35 «Плюс-мінус».  
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Навіны — Беларусь.  
14.40 Серыял «Таямніцы следства» (12+).  
17.15 «60 хвілін».

18.35 «Андрэй Малахаў. Прамы эфір» (16+).  
21.05 Серыял «Зулейха расплюшчвае вочы» (16+).  
22.05, 23.10 «Вечар з Уладзімірам Салаўёвым».

**НТБ—Беларусь**

6.10 «Астрапрагноз».  
6.20 Спорт-мікс.  
6.30 Беларусы (6+).  
7.10 «50 рэцэптаў першага» (12+).  
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння.  
8.25 Маст. фільм «Вам заданне» (16+).  
10.25 «Чакай мяне» (12+).  
11.10 Серыял «Масква. Тры вакзалы» (16+).  
13.25, 16.30 Агляд. Надзвычайнае здарэнне.  
13.55 За гранню (16+).  
14.10 Баявік «Марскія д'яблы. Смерч. Лёсы» (16+).  
16.25, 19.40, 22.20, 23.35 Сёння. Галоўнае.  
17.00 «ДНК» (16+).  
18.00 Дэтэктыў «Пёс» (16+).  
19.50 «Экспертыза злачыністваў» (16+).  
20.20 Баявік «Неўскі. Цень Архітэктара» (16+).  
22.25 «НЗ.by».  
22.45 Драма «Чужы сярод сваіх» (16+).  
23.50 Серыял «Чацвёртая змена» (16+).

**8 канал**

7.00, 15.45 «Надвор'е» + «Гараскоп».  
7.15, 16.05 «Мульт-парад». «Рапунцэль: новая гісторыя». 1-я серыя (6+).  
7.40, 16.00, 18.10, 20.50 «Прыколы 13-й школы».  
7.45 Баявік «Тэрмінатар. Няхай прыйдзе збаўца» (12+).  
9.40, 20.00 Серыял «Сакрэтныя матэрыялы» (16+).  
10.30 Дак. фільм.  
10.50 Драма «Кароль» (18+).  
13.15 Серыял «Унутры» (16+).  
14.45 Серыял «Безразважна закаханыя». 1-я серыя (12+).  
16.30 Трылер «Калонія» (18+).  
18.15, 21.00, 1.35 «Надвор'е» + «Аэравідза».  
18.20 Серыял «Абаронца» (16+).  
20.55 «Вечарніца».  
21.05 Баявік «Шасцёра па-за законам» (18+).  
23.20 Прыгоды «Кінгсмен. Залатое кольца» (18+).

**ВТВ ВТВ**

6.05 «Дурні і дарогі» (16+).  
7.20 «Лаві момант» (16+).  
8.35 «КВЗ. Па-нашаму» (16+).  
9.10 М/ф «Пацяшоба» (0+).  
9.30 М/ф «Царэўны» (6+).  
9.55 М/ф «Тры каты» (0+).  
10.30 «Проста кухня» (16+).  
11.00 «Дзеткі-продкі» (12+).  
12.00 «Галерэя прыгажосці» (16+).  
12.40 Камедыя «Каханне прэт-а-партэ». (12+).  
14.15, 19.35, 1.55 «Уральскія пельмені» (16+).  
14.45 «Дзякуй богу, ты прыйшоў!» (16+)  
15.45 Камедыя «Прыкінься маёй жонкай» (12+).



17.50 Фэнтэзі «Бунт вшастых» (12+).  
21.00 Прыгоды «Прагулка» (12+).  
23.15 «Справа была ўвечары» (16+).  
0.15 Камедыя «Утаймаванне свавольнага» (12+).  
3.15 «Проста кухня» (16+).  
3.45 Скетч-шоу «Даеш моладзь» (16+).  
4.45 Скетч-шоу «6 кадраў» (16+).

**Культура**

6.30 «У лясным гушчары». «Віні-Пух». «Віні-Пух ідзе ў госці». «Віні-Пух і дзень клопатаў» М/ф.  
7.35 «Васіль і Васіліса». Маст. фільм [СЦ].  
9.15 «Звычайны канцэрт».  
9.40 «Мы — грамацеі!»  
10.25 «Усе раніцы све-ту». Маст. фільм.

12.15 «Лісты з правінцыі». Аляксеўка (Белгародская вобласць) [СЦ].  
12.45 Дыялогі пра жывёл. Запаркі Чэхіі [СЦ].  
13.25 «Іншыя Раманавы». «Тэорыя змовы» [СЦ].  
13.50 «Калекцыя». Дак. серыял. «Архіў Медычы». 14.20, 1.00 Ілюзіён. «Гэта маладое сэрца». Маст. фільм.  
16.15 Да 75-годдзя Вялікай Перамогі. «Чыстая перамога. Аперацыя «Баграціён». Аўтарскі фільм Валерыя Цімашчэнкі [СЦ].  
17.05 Дак. фільм «Дацягнуцца да нябёсаў» [СЦ].  
17.45 «Лінія жыцця». Аляксей Айгі [СЦ].  
18.40 «Рамантыка раманса».  
19.25 «Іванава дзяцінства». Маст. фільм [СЦ].  
21.00 «Чаму мы крэатыўныя?» Дак. фільм.  
22.15 Да 180-годдзя з дня нараджэння П. І. Чайкоўскага. «Шэдэўры сусветнага музычнага тэатру». Кацярына Асмолкіна, Кімін Кім, Ганна Самастрэлава ў балеце «Прыгажуня, якая спіць». Прыморская сцена Марыінскага тэатра.

**Настальгія**

6.10 «Да і пасля...» з Уладзімірам Малчанавым. Год 1965. 2-я частка. Госць праграмы — Леў Прыгуню. 2009 год (12+).  
7.15, 9.45, 11.00, 13.20, 17.25, 18.40, 3.45 Музычная Настальгія (12+).  
7.25 Маст. фільм «Кароткія сустрэчы» (16+).  
9.00, 21.00, 3.00 «Мінулы час» (12+).  
10.00 «Колба часу» (16+).  
11.20 Дак. фільм «Каханне і галубы года 1957». 2007 год (16+).  
12.00 Маст. фільм «Неспакойная гаспадарка» (12+).  
13.50 Фільм-канцэрт «Конкурс у краме» «Мелодыя». 1981 год (12+).  
14.40 Маст. фільм «Цьтры навыворт» (12+).  
15.00 «Быў час». 2010 год (16+).  
16.00 «Пад знакам задыяка. Цялец». 1992 год (16+).

18.00 Дак. фільм «Настальгія па Ташкенце». 2011 год (12+).  
19.30 «Вакол смеху». 1983 год (12+).  
21.45 Маст. фільм «Дзіця да лістапада» (16+).  
23.20 «Рок-н-рол ТБ». Канцэрт Канстанціна Нікольскага. 1992 год (12+).  
0.00 Фільм-спектакль «Калі мора смяецца». 1971 год (16+).  
2.35 Фільм-канцэрт «Вір». Спявае Аляксандр Барыкін. 1990 год (12+).  
4.00 «Народжаныя ў СССР» (12+).  
5.00 «Пад знакам «Пі»». Дак. фільм «Шпіёнскія гісторыі» « (16+).

**EuroSport 1**

0.00 Тэніс. Australian Open — 2020 (6+).  
4.00 Тэніс. «Ралан Гарос» — 2019 (6+).  
6.00 Тэніс. «Ралан Гарос» — 2018 (6+).  
9.30, 20.00 Снукер. Чэмпіянат свету — 2019 (6+).  
12.30, 16.00 Ралі-рэйд. Дакар-2020 (12+).  
15.00 Веласпорт. «Вуэльта»-2018 (12+).  
23.00 Алімпійскія гульні. Тэлечасопіс Shredding Monsters (12+).

**Кінакамедыя**

0.40 Тупы і яшчэ тупейшы-2 (16+).  
2.30 Вясельны разгром (18+).  
4.05 Паслявясельны разгром (18+).  
5.40 Чумавыя боты (16+).  
7.45 Сцэрва (16+).  
9.35 Ёлкі новыя (6+).  
11.15 Ёлкі апошнія (6+).  
13.10 Прымадонна (16+).  
15.20 Шанхайскія рыцары (12+).  
17.35 Гуляй, Вася! (16+)  
19.30 Самы лепшы дзень (16+).  
21.30 Каляды з няўдачнікамі (16+).  
23.20 Каханне з рызыккай для жыцця (16+).

**ТВ3 ТВ3**

6.00 Мультфільмы (6+).  
8.30 «Улегцы» (12+).  
9.00 «Чорны бусел». Маст. фільм (16+).  
10.45 «Выратуйце, я не ўмею гатаваць!» (12+)  
11.35, 1.40 Серыял «Немец» (16+).  
15.00 Анімацыйны фільм «Дабрыня Нікіціч і змей Гарыныч» (0+).  
16.10 Серыял «Матылькі» (16+).  
20.00 «ТВ3 вядзе распедаванне» (16+).  
21.00 «Асцярожна, ашуканцы!» (16+)  
21.35 «Пачатак». Маст. фільм (16+).  
0.15 «Звышнатуральнае». Серыял (16+).  
4.40 «Прысуд» (16+).  
5.20 «Без падману» (16+).

**TV1000 ТВ1000**

6.10 Ілюзіяніст (16+).  
8.35 Ілюзія падману-2 (12+).  
11.00 Якія не спяць у Сіэтле (0+).  
12.55 Бібліятэкар: у пошуках дзіды лёсу (16+).  
14.35 Смurfікі (0+).  
16.25 Смurfікі-2 (6+).  
18.20 Прынцэса-нявеста (6+).  
20.10 Браты Грым (12+).  
22.20 Паляўнічыя на галовы (16+).  
0.25 Свецкае жыццё (18+).  
2.05 Дзікун (18+).  
3.45 Сем гадоў у Тыбеце (16+).

**ТВ1000 Рускае кіно**

6.15 Вечнае жыццё Аляксандра Хрыстафорова (16+).  
8.25 Мільён у шлюбным кошыку (12+).  
10.20 Палубоўніцы (16+).  
12.10 Марафон жаданняў (16+).  
13.50 Адмірал (16+).  
16.05 Кантрыбуцыя (12+).  
19.10 Паддубны (6+).  
21.25, 5.30 Спарта (16+).  
23.05 Скіф (18+).

1.20 Дама Пік (16+).  
3.45 Васьмёрка (16+).

**National Geographic**

6.00, 9.10 Інстынкт выжывання (16+).  
6.25 Панарама 360 градусаў: разбурэнне аб'ектаў сусветнай спадчыны (16+).  
7.25, 5.45 Навуковыя глупствы (16+).  
9.35 Аўта-SOS (16+).  
11.05 Інстынкт выжывання (16+).  
11.55 Гарачая зона (16+).  
16.40 Эпідэміі: па той бок Гарачай зоны (16+).  
17.30, 23.35 Марс: адзін дзень на чырвонай планеце (16+).  
19.00, 22.50, 1.05, 5.00 Космас: магчымыя светлы (16+).  
19.45, 3.25 Злавіць кантрабандыста (16+).  
1.50 Асушыць акіян (16+).

**Discovery Discovery**

8.00 Махінатары (12+).  
9.40 Пажарная брыгада (12+).  
10.30 Смяротны ўлоў (16+).  
11.20, 23.05 Невядомая экспедыцыя (16+).  
12.15, 22.10 Дальнабойшчык у В'етнаме (12+).  
13.06 Гісторыя пластыку (12+).  
14.50, 7.15 Захавальнікі балот Эверглейдс (16+).  
15.45 Вялікі свет гульні (12+).  
16.40 Як гэта ўладкавана? (12+)  
17.35 Як гэта зроблена? (12+)  
18.30 Сакрэты падземля (12+).  
20.20 Вялікае і Рычард Хаманд (12+).  
21.15 Як уладкаваны Сусвет (12+).  
0.00, 6.30 Пагранічная служба: Іспанія (16+).  
0.55 Самагоншчыкі (18+).  
1.50 Палаўнічы за цацкамі (12+).  
5.00 Сакрэтныя базы нацыстаў (12+).

У праграме магчымы змяненні. Перадрукоўка праграмы забаронена. [СЦ] – фільм трансляецца са скрытымі субцітрамі.

**1 Беларусь 1**

**6.30** Меладрама «Міраж». 3-я і 4-я серыі (16+).  
**8.15** Клуб рэдактараў (16+).  
**9.00, 12.00, 15.00** Навіны.  
**9.10** «Арсенал» (12+).  
**9.50** Гісторыі выратавання (12+).  
**10.30** Зона Х. Вынікі тыдня (16+).  
**11.10** Вакол планеты.  
**12.10** Навіны. Цэнтральны рэгіён.  
**12.35** Меладрама «Тры ў адным-5». 2-я серыя (16+).  
**13.30** «Я ведаю» (6+).  
**15.15** Твой горад.  
**15.30** Маршрут пабудаваны (12+).  
**16.10** Меладрама «Закранушы сэрца». 1-я — 4-я серыі (16+).  
**19.45** На вылет! (12+).  
**20.35** Навіны надвор'я.  
**21.00** Галоўны эфір.  
**22.10** Меладрама «Будзь што будзе». 1-я — 4-я серыі (16+).

**2 Беларусь 2**

**7.00** «Не нарадзіся прыгожай». Серыял (12+).  
**9.00, 19.35** Тэлебарометр.  
**9.05** Анімацыйны фільм «Тачкі-2» (12+).  
**10.40** «Да пабачэння» (16+).  
**11.30** «Свет навыварат. Бразілія» (16+).  
**12.35** Дзеянне «Першы мсціўца: супрацьстаянне» (16+).  
**15.20** «Тата папаў» (16+).  
**17.05** «Вежа» (12+).  
**17.55** Фэнтэзі «Уладар стыхій» (12+).  
**20.10** «Чалавек-невідзімка» (16+).  
**21.10** Спортлато 5 з 36, КЕНО.  
**21.20** Драма «Выратаваць радавога Райана» (16+).  
**0.05** «Супержонка» (16+).

**3 Беларусь 3**

**7.35** «Святыні Беларусі».  
**8.00, 15.50, 20.15** Навіны культуры.  
**8.20, 16.10, 20.35** «Гэты дзень».  
**8.25** «Лёгкае жыццё». Маст. фільм (12+).  
**10.00** «Наперад у мінулае».  
**10.25** «Беларуская кухня». Пупы.  
**10.55** «Нацыянальны хіт-парад».  
**11.45** «Цішыня». Маст. фільм (12+).

**15.10** «Легенды кіно». Георгій Жжонаў (12+).  
**16.15, 23.15** «Сярожа». Маст. фільм (12+).  
**17.35, 22.50** «Сто дзён з Купалаўскім».  
**18.00** «Чорны замак Альшанскі». Маст. фільм (12+).  
**20.40** «Калыханка» (0+).  
**21.05** «Белыя росы. Вяртанне». Маст. фільм (12+) [СЦ].

**5 Беларусь 5**

**7.00** Азбука спорту.  
**7.10, 9.30** Футбол. Беларусбанк — чэмпіят Беларусі.  
**9.00** Трэнервачны дзень.  
**11.20, 21.55** Плаванне. Чэмпіят Еўропы на кароткай вадзе.  
**13.20** Гульні «на вырат».  
**13.50** Футбол. Беларусбанк — чэмпіят Беларусі. «Слуцк» — «Белшына».  
**15.50** Футбол. Беларусбанк — чэмпіят Беларусі. «Тарпеда-БелАЗ» — «Рух». (У перапынку — Спорт-цэнтр.)  
**17.50** Футбол. Беларусбанк — чэмпіят Беларусі. «Іслач» — «Віцебск». (У перапынку — Спорт-цэнтр.)  
**19.55** Футбол. Чэмпіят Беларусі. Агляд тура.  
**20.40** Піт-стоп.  
**21.10** Вынікі тыдня.

**Н АНТ**

**7.00, 9.00, 16.00** [СЦ] Нашы навіны.  
**7.10** «Здароўе» (16+).  
**8.05** «Жыццё іншых» (12+).  
**9.10** «Нядзельная прапаведзь» (з субтытрамі).  
**9.25** «Метэагід».  
**9.45** Серыял «Анёл-ахоўнік» (16+).  
**11.40** «Ці бачылі відэа?» (6+)  
**13.25** Меладрама «У чаканні вясны» (12+).  
**15.15, 16.20** «Голас». Вялікі канцэрт (12+).  
**18.20** «Лепш за ўсіх!» (6+)  
**20.00** «Контур».  
**21.20** «Беларусь. Здабытак Рэспублікі» (16+).  
**22.05** «Што? Дзе? Калі?» Вяновая серыя гульні (16+).  
**23.25** «Спартклуб» (16+).  
**23.45** «Вячэрні Unplugged» (16+).

**С СТБ**

**6.00, 1.25** «Жывая тэма» (16+).

**7.45** Дакументальны праект (16+).  
**8.40** «Мінтранс» (16+).  
**9.30** «Як ты памяць не крані...» Відэафільм.  
**10.00** «Скардзіцца дазваляецца».  
**10.30** «Вялікі горад».  
**11.00** «Невядомая гісторыя» (16+).  
**12.00, 13.40, 16.40** «Мяжа». Серыял (16+).  
**13.30, 16.30** Навіны «24 гадзіны».  
**19.30** «Тыдзень».  
**20.35** Дакументальны спецпраект (16+).  
**22.15** «Засакрэчаныя спісы» (16+).

**МІР МІР**

**6.00** «Мільён пытанняў аб прыродзе» (6+).  
**6.10** «Беларусь сёння» (12+).  
**6.45, 7.35** М/ф (6+).  
**7.05** «Гуляй, дутар» (16+).  
**7.40** «Культ/Турызм» (16+).  
**8.15** «Яшчэ танней» (16+).  
**8.45** «Наша кіно. Гісторыя вялікай любові» (12+).  
**9.25** «ФазендаЛайф» (6+).  
**10.00** Навіны (бягучы радок).  
**10.10, 16.15, 19.30, 1.00** Серыял «Лепш не бывае» (16+).  
**16.00** Надвор'е ў Міры.  
**18.30, 0.00** Выніковая «Разам».  
**1.30** Серыял «Сямейны альбом». 1—5-я серыі [СЦ] (16+).

**БЕЛАРУСЬ РТР Беларусь**

**7.00** Меладрама «Я падару табе світанак» (12+).  
**11.00** Весткі.  
**11.15** Меладрама «Каханне як няшчасны выпадак» (12+).  
**14.40** Шоу Алены Сцепаненкі (16+).  
**15.50** Маст. фільм «Другі бераг» (12+).  
**17.50, 21.45** Маст. фільм «Галіна» (12+).  
**20.00** Весткі тыдня.  
**21.15** «У людзях».  
**22.50** Масква. Крэмль. Пуцін.  
**23.30** «Нядзельны вечар з Уладзімірам Салаўёвым».

**НТБ НТБ—Беларусь**

**6.05** «Астрапрагноз».  
**6.15** Terra incognita. Беларусь невядомая (6+).

**6.50** «Гісторыі рамонт» (0+).  
**7.25** «Дача» (12+).  
**8.00, 10.00, 16.00** Сёння.  
**8.20** «24 пытанні» (12+).  
**8.55** Беларусы (6+).  
**9.25** «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).  
**10.25** «Першая перадача» (16+).  
**11.00** «Цуд тэхнікі» (12+).  
**11.50** «Дачны адказ» (0+).  
**12.50** «НашСпажыўНагляд» (16+).  
**13.50** Гісторыі выратавання (12+).  
**14.25** Драма «Чаклун і Румба» (12+).  
**16.20** «Следства вялі...» (16+)  
**18.00** «Новыя рускія сенсацыі» (16+).  
**19.00** «Вынікі тыдня».  
**20.15** «Зоркі сышліся» (16+).  
**21.40** Ты не паверыш! (16+)  
**22.40** «Зразумець і абясшкодзіць» (12+).  
**23.10** Камедыя «Я лічу: раз, два, тры, чатыры, пяць...» (16+)

**8 канал мой**

**7.00, 19.00** «Надвор'е» + «Аэравідэа».  
**7.05** «Мультпарад». «Бэтмен» (12+).  
**8.30, 17.05** «Прыколы 13-й школы» (6+).  
**8.35** Камедыя «Сабака Барбос і незвычайны крос» (6+).



**8.50** Трэвел-блог «Мама, я паехаў» (12+).  
**9.05** «Гатуй як шэф» (12+).  
**10.30** «Законы прывабнасці» (12+).  
**11.25, 13.05** Драма «Любімая настаўніца» (16+).  
**13.00** «Надвор'е».  
**14.40** Стрым-спектакль «Коткін дом» (6+).  
**15.30** «Глядзім усёй сям'ёй». «Чарадзейка» (12+).  
**17.10, 21.05, 0.15** «Надвор'е» + «Гараскоп».  
**17.15** Серыял «Пуаро Агаты Крысці» (12+).  
**18.10** Серыял «Касл» (12+).  
**19.05** Драма «Гэта чортава сэрца» (16+).  
**20.55** «Вечарніца» (6+).  
**21.15** Баявік «Воблачны атлас» (18+).

**ВТВ ВТВ**

**6.05** «Дурні і дарогі» (16+).  
**7.20** «Лаві момант» (16+).  
**8.35** «Галерэя прыгажосці» (16+).  
**9.15** «Дзеткі-продкі» (12+).  
**10.15** Баявік «Заложнік» (16+).  
**12.15** М/ф «Чарадзейная кніга» (0+).  
**12.25** «КВЗ. Па-нашаму» (16+).  
**13.25** «Наш рамонт» (16+).  
**14.10, 0.10** Серыял «Маладзёжка» (16+).  
**16.05, 1.50** «Супермамачка» (16+).  
**17.05, 19.00** Серыял «Міша псуе ўсё» (16+).  
**20.00** Камедыя «Таксі» (12+).  
**21.45** Серыял «Апошні з Магіян» (16+).  
**23.15** «Уральскія пельмені» (16+).  
**2.40** «Хачу верыць!» (16+)  
**4.00** Скетч-шоу «Адна за ўсіх». 1991 год (16+).  
**4.45** Скетч-шоу «6 кадраў» (16+).

**КУЛЬТУРА Культура**

**6.30** «Лісты з правінцыі». Рэспубліка Паўночная Асеція — Аланія [СЦ].  
**7.00** «Легенды сусветнага кіно». Анатоля Кузняцоў.  
**7.25, 8.35, 14.05, 16.45, 17.35, 19.25, 20.55** Вялікія — маленькім.  
**7.35, 19.35** «Іншыя Раманавы». «Ружа для каралевы» [СЦ].  
**8.00** «За кефірам». Маст. фільм.  
**8.40** Колер часу. Анатоля Звераў.  
**8.55, 0.35** XX стагоддзе. «Чалюсінская эпопея». Дак. фільм.  
**10.00** «Лінія жыцця». Дзмітрый Харацян [СЦ].  
**11.05, 22.30** «Следства вядуць знаўцы». Маст. фільм. «Уцёкі». 1-я серыя  
**12.30** Academia. Валерый Цішкоў.  
**13.20** «2 Вернік 2».  
**14.10** Спектакль «Месяц у вёсцы». Запіс 2018 года.  
**16.5, 1.40** Да 180-годдзя з дня нараджэння П. І. Чайкоўскага. Уверцюра-фантазія «Рамза і Джульета»  
**19.05** Драма «Гэта чортава сэрца» (16+).  
**20.55** «Вечарніца» (6+).  
**21.15** Баявік «Воблачны атлас» (18+).

**EUROSPORT 1 EuroSport 1**

**0.00** Матагонкі. «24 гадзіны Ле-Мана» — 2019 (12+).  
**1.00** Аўтагонкі. «24 гадзіны Ле-Мана» — 2019 (12+).  
**2.00** Ралі-рэйд. Дакар (12+).

**17.40** «Паліглот». Англійская з нуля за 16 гадзін!  
**18.25** Кіно пра кіно. «Ціхія світанкі Станіслава Растоцкага». Дак. фільм [СЦ].  
**19.10** Адкрыты музей.  
**20.00** Прыступкі цывілізацыі [СЦ].  
**21.00** «Саці. Нясумная класіка...»  
**21.40** «Імя ружы». Серыял. 1-я серыя.  
**23.55** «Памылка фартунны». Дак. фільм [СЦ].  
**2.30** Раман у камені. «Аўдэжжа» (16+).  
**16.05, 1.50** «Супермамачка» (16+).  
**17.05, 19.00** Серыял «Міша псуе ўсё» (16+).  
**20.00** Камедыя «Таксі» (12+).  
**21.45** Серыял «Апошні з Магіян» (16+).  
**23.15** «Уральскія пельмені» (16+).  
**2.40** «Хачу верыць!» (16+)  
**4.00** Скетч-шоу «Адна за ўсіх». 1991 год (16+).  
**4.45** Скетч-шоу «6 кадраў» (16+).

**NOVA Альгія Настальгія**

**6.00** Маст. фільм «Нябесны ціхаход» (12+).  
**7.10, 11.35, 15.45, 17.15, 20.15, 21.45, 23.00, 2.25, 3.45, 5.00** Музыкальная настальгія (12+).  
**7.25** «...Да 16 і старэйшых». 1991 год (16+).  
**8.05** Кінаканцэрт «Спявае Андрэй Міронаў». 1988 год (12+).  
**9.00** «Быў час». 2009 год (16+).  
**10.00** Маст. фільм «Шчанюк» (16+).  
**12.00, 22.00** «Народжаны ў СССР» (12+).  
**13.05** «Вакол смеху». 1989 год (12+).  
**15.00, 21.00, 3.00** «Мінулы час» (12+).  
**16.00** Маст. фільм «Цягнік па-за раскладам» (16+).  
**18.00** Маст. фільм «Мелодыя на два галасы» (16+).  
**20.40** Кароткаметражны фільм «Удача» (12+).  
**0.10** «Да і пасля...» з Уладзімірам Малчанавым. Год 1965-ы. 1-я частка. Госць праграмы — Леў Прыгуню. 2009 год (12+).  
**1.20** Маст. фільм «Іншаземка» (12+).  
**4.00** «Колба часу» (16+).  
**5.20** Дак. фільм «Чаўнакі. Школа выжывання» (16+).

**ТВ 3 ТБЗ**

**6.00** Дакументальная калекцыя «Беларусьфільма» (12+).  
**6.15** М/ф (6+).  
**7.45** «M&S» (12+).  
**8.10** «Варына варэнне» (6+).  
**8.30** «Перыскоп» (16+).  
**8.50** «Правілы геймера». Маст. фільм (6+).  
**10.35, 4.30** «Суд ідзе». Дак. серыял (16+).  
**11.35, 18.20, 4.05** «Сляпая» (16+).  
**12.40** «Апошні герой. Гледачы супраць зорак» (16+).  
**13.40** «Інтрыганкі». Маст. фільм (12+).  
**15.20** «Чалавек-невідзімка» (16+).  
**16.20, 3.15** «Гэта рэальная гісторыя» (16+).  
**17.20** «Развітанне» (16+).

**EUROSPORT 1 EuroSport 1**

**0.00** Матагонкі. «24 гадзіны Ле-Мана» — 2019 (12+).  
**1.00** Аўтагонкі. «24 гадзіны Ле-Мана» — 2019 (12+).  
**2.00** Ралі-рэйд. Дакар (12+).

**2.30** Веласпорт. «Вуэльта-та»-2017 (12+).  
**4.00** Тэніс. «Ралан Гарос» — 2017 (6+).  
**9.30, 20.00** Снукер. Чэмпіят свету — 2019 (6+).  
**12.30** Ралі. ERC — 2018 (12+).  
**15.00** Веласпорт. Страдэ Б'янке — 2018 (12+).  
**16.30** Веласпорт. Мілан — Сан-Рэма — 2018 (12+).  
**18.00** Веласпорт. Е3 Харэлбеке — 2018 (12+).  
**23.00** Алімпійскія гульні. Тэлечасопіс «Зала славы». Найвялікшыя спрынтары (12+).

**КИНОКОМЕДИЯ Кінакамедыя**

**0.00** Дзікія гісторыі (18+).  
**2.05** Няўдачнік Альфрэд, або Пасля дажджу дрэннае надвор'е (12+).  
**3.35** Кароль вечарынак (16+).  
**5.05** Дзядуля лёгкіх паводзін (18+).  
**6.50** Дзяжурны тата (6+).  
**8.40** Бабуля лёгкіх паводзін (16+).  
**10.20** Бабуля лёгкіх паводзін-2. Састарэлыя мсціўцы (16+).  
**12.00** Муві 43 (18+).  
**13.50** Пенелопы (12+).  
**15.50** Ёлкі (12+).  
**17.35** Гуляй, Вася! (16+)  
**19.30** Тата-дасвідос (16+).  
**21.40** Халасцячкі (18+).  
**23.15** Як знаць... (16+)

**ТВ 3 ТБЗ**

**6.00** Дакументальная калекцыя «Беларусьфільма» (12+).  
**6.15** М/ф (6+).  
**7.45** «M&S» (12+).  
**8.10** «Варына варэнне» (6+).  
**8.30** «Перыскоп» (16+).  
**8.50** «Правілы геймера». Маст. фільм (6+).  
**10.35, 4.30** «Суд ідзе». Дак. серыял (16+).  
**11.35, 18.20, 4.05** «Сляпая» (16+).  
**12.40** «Апошні герой. Гледачы супраць зорак» (16+).  
**13.40** «Інтрыганкі». Маст. фільм (12+).  
**15.20** «Чалавек-невідзімка» (16+).  
**16.20, 3.15** «Гэта рэальная гісторыя» (16+).  
**17.20** «Развітанне» (16+).

**19.25** «Відавочцы» (16+).  
**20.05, 2.25** «Якія вярнуліся» (16+).  
**21.05** «Менталіст». Серыял (16+).  
**22.55** «Звышнатуральнае». Серыял (16+).  
**23.40** «Прысуд» (16+).  
**0.25** «Бойфрэнд з будучыні». Маст. фільм (16+).

**TV 1000 ТБ1000**

**6.10** Неверагоднае падарожжа містара Співета (6+).  
**8.25** Таленавіты містар Рыплі (16+).  
**11.00** Давайце патанцуем (12+).  
**12.50** Авіатар (16+).  
**15.55** Адночы ў Амерыцы (16+).  
**20.10** Шанхайскія рыцары (12+).  
**22.15** Двухсотгадовы чалавек (0+).  
**0.40** Сардэчна запрашаем у Зомбіленд (16+).  
**2.15** Хэлбой: герой з пекла (16+).  
**4.10** Хэлбой II: залатая армія (16+).

**ТВ 1000 ТБ1000 Рускае кіно**

**6.10** Фота на памяць (16+).  
**7.50** Ну, прывітанне, Аксана Сакалова! (16+)  
**10.00** Дарагі тата (12+).  
**11.40** Нябесны суд (16+).  
**13.25, 19.00** Шакал (16+).  
**15.25** Выкрутасы (12+).  
**17.05** Аднакласнікі.ru: НаCLICкай удачу (12+).  
**20.55** Вучылка (12+).  
**23.25** Апошняе выпрабаванне (16+).  
**2.15** Глухар у кіно (16+).  
**4.00** Мужчына з гарантыяй (16+).  
**5.30** Чалавек з будучыні (16+).

**NATIONAL GEOGRAPHIC National Geographic**

**6.00** Шалёныя вынаходнікі (16+).  
**6.25** Асушыць акіян (16+).  
**7.15, 10.25, 5.00** Зона будаўніцтва (16+).  
**8.05** Цяжкае золата Аляскі (16+).  
**8.50** Панарама 360 градусаў: разбурэнне аб'ектаў сусветнай спадчыны (16+).

**9.40** Космас: магчымыя светлы (16+).  
**12.05** Аўта-SOS (16+).  
**12.50** Неверагоднае падарожжа «Хабла» (16+).  
**13.35** Таямніцы святых каўчэгаў (16+).  
**14.20** Сіла племені (16+).  
**15.10, 21.20, 2.30** Расследаванні авіякатастроф (16+).  
**16.40** Служба бяспекі аэрапорта: Перу (16+).  
**17.25** Секунды да катастрофы (16+).  
**18.10** Вяртанне на «Тытанік» (16+).  
**19.00, 22.05, 0.50, 4.00** «Тытанік»: праз 20 гадоў (16+).  
**19.50** Сакрэтныя матэрыялы старажытнасці (16+).  
**20.35** Нотр-Дам: гонка супраць пекла (16+).  
**22.55** Гітлерюгенд: падлеткі-забойцы (16+).  
**23.40** Дзіўная Другая сусветная (16+).  
**0.25** Гітлер і акультныя навукі (16+).  
**1.40** Ліхтугі за мяжой (16+).  
**4.50** Гульні розуму (16+).  
**5.35** Навуковыя глупствы (16+).

**Discovery Discovery**

**8.00** Залатая ліхаманка: закінуты прыск Дэйва Турына (16+).  
**8.50, 15.45, 22.10** Махінатары (12+).  
**9.40, 5.00** Як гэта ўладкавана? (12+)  
**10.30, 17.35, 0.55, 2.40** У пагоні за класікай (12+).  
**11.22, 23.05** Паляўнічыя за складамі (16+).  
**12.14** Разбуральнікі легенд: брудны тузін (12+).  
**13.06** Бітвы робатаў (12+).  
**13.58** Паляванне за каштоўнымі камянямі (12+).  
**14.50, 7.15</**

1 Беларусь 1

6.00, 7.20, 8.15 Добрай раніцы, Беларусь! 7.00, 8.00 (з сурдаперакладам), 9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 Навіны. 7.05, 8.05 Навіны эканомікі. 7.10, 8.10, 18.15, 0.10 Зона Х. Крымінальная хроніка (16+). 9.10, 22.10 Серыял «След» (16+). 10.50 Дзень у вялікім горадзе. 11.50, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 Меладрама «Чужое шчасце» (16+). 14.00 «Здрава здаровым быць!» (6+). 14.50, 15.25 Меладрама «Вольная грамата». Заключныя серыі (16+). 15.15, 18.00 Навіны рэгіёна. 15.25 Меладрама «Вольная грамата». Заключныя серыі (16+). 17.05 Беларуская часінка. 21.00 Панарама. 21.50 Спецыяльны рэпартаж АТН (12+). 23.55 Сфера інтарэсаў. 0.35 Дзень спорту.

2 Беларусь 2

7.00 «Уключайся!» Ранішняе шоу (12+). 9.00, 18.10 Тэлебарометр. 9.05, 20.00 «Зразумець. Дараваць» (16+). 9.40, 20.35 «Сямейныя гісторыі» (16+). 10.15, 22.50 «Экстрасэнсы-дэтэктывы» (16+). 11.05, 18.15 Серыял «Знішчальнікі» (12+). 12.45 «Калі мы дома». Скетчам (16+). 13.10, 23.45 Серыял «Жаночы доктар-4» (16+). 14.00 «Свет навыварат. Бразілія» (16+). 14.55 М/с «Пінгіны з Мадагаскара» (0+). 15.40 Нічога сабе нюз (12+). 15.45 «ПІН\_КОД». Інтэрактыўны маладзёжны праект (12+). 16.30 «Не нарадзіся прыгожай». Серыял (12+). 17.20 «Арол і рэшка. Перазагрузка» (16+). 21.10 Спортлато 6 з 49, КЕНО. 21.15 «Мяню жонку» (16+).

3 Беларусь 3

7.00 «Дабраранак». 7.35, 15.20 «Беларуская кухня». Калатуха з блінамі.

8.05, 12.00, 20.15 Навіны культуры. 8.20, 20.35 «Гэты дзень». 8.25 «Талаш». Маст. фільм. 1-я серыя (16+) [СЦ]. 9.25 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+). 9.55, 16.30 «Чатыры танкісты і сабака». Маст. фільм (12+). 12.25, 21.05 «Вялікая вайна». Дак. драма (16+). 13.10, 21.55 «Сляды апосталяў». Маст. фільм (12+). 14.55 «Камертон». Акцёр Павел Харланчук-Южакоў. 15.50 «Сваімі словамі». Тэлевіктарына. 18.35 «Талаш». Маст. фільм. 1-я серыя [СЦ] (16+). 19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка». 20.00 «Суразмоўцы». 20.40 «Калыханка» (0+).

5 Беларусь 5

7.00 Азбука спорту. 7.10, 18.05 Плаванне. Чэмпіянат Еўропы на кароткай вадзе. 9.15 Гульні «на вырасць». 9.45, 15.35 Хакей. КХЛ. 12.05 На шляху да Токіа. Відэа-часопіс. 12.35 Футбол. Чэмпіянат Англіі. 14.35 Вось гэта спорт! 14.50 Футбол. Чэмпіянат Беларусі. Агляд тура. 17.55, 21.05 Спорт-цэнтр. 21.45 Футбол. Ліга чэмпіёнаў. Сезон 2018—2019. 1/2 фіналу. «Ліверпуль» — «Барселона».

АНТ

6.00, 7.10, 8.10 «Наша раніца». 7.00 [СЦ], 8.00 [СЦ], 9.00 [СЦ], 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 [СЦ], 20.30 Нашы навіны. 7.05, 8.05 «Трывожная кнопка» (16+). 9.10 «Тэорыя змовы» (16+). 9.55 «Жыць здрава!» (16+). 11.10 Серыял «Забойная сіла-2» (16+). 12.20, 13.10 Серыял «Жыць далей» (16+). 14.25, 23.15 «Давай пажэнімся!» (16+). 15.25, 16.20, 0.10 «Мужчынскае / Жаночае» (16+). 16.45 «У нас усе дома» (16+). 18.20 «Удача ў дадатак!» з «Еўраопт». 19.00 «Няхай гавораць» (16+). 20.00 Час. 21.10 «Шпiк». Серыял (16+). 22.15 «Док-ток» (16+).

СТБ

6.00, 6.40, 7.45, 8.40 «Раніца СТБ». 6.30 [СЦ], 7.30 [СЦ], 8.30 [СЦ], 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 Навіны «24 гадзіны». 9.00. 0.35 «Загадкі чалавецтва» (16+). 10.40 «Студэнты». Серыял (16+). 12.20 «Вадзіць па-руску» (16+). 12.40, 21.20, 23.50 «Самыя шакіруючыя гіпотэзы» (16+). 13.45, 23.00 «Таямніцы Чапман» (16+). 14.40, 20.30 «Неверагодна цікавыя гісторыі» (16+). 15.40, 16.50 «Люты». Серыял (16+). 20.05 «Сталічныя падрабязнасці». 20.15 «Міншчына». 22.00 «Сардэчна паскардзіцца».

МiP

6.00 М/ф (6+). 7.10 «Фазенда Лайф» (12+). 7.55, 10.15 Серыял «Бацюшка» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Навіны (бягучы радок). 13.15 «Справы судовыя. грошы вярніце!» (16+). 14.10 «Справы судовыя. Бітва за будучыню» (16+). 15.05, 16.20 «Справы судовыя. Новыя гісторыі» (16+). 17.20, 19.20 Маст. фільм «Дзе знаходзіцца «нофелет»?» [СЦ] (0+). 19.55 «Гульня ў кіно» (16+). 20.40 «Сусветныя гульні розуму» (12+). 21.15 Ток-шоу «Бацькі і дзеці» (12+). 22.15, 0.00 Серыял «Кулінар» [СЦ] (16+). 1.30 Серыял «Мухтар. Новы след» [СЦ] (16+). 3.05 Маст. фільм «Акселератка» [СЦ] (16+). 4.30 Маст. фільм «Першая пальчатка» (0+).

РТР— Беларусь

7.00 «Новая раніца». 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Весткі. 11.30 «Пра самае галоўнае». Ток-шоу (12+). 12.35 «Лёс чалавека» (12+). 13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Навіны — Беларусь. 14.40 Серыял «Таямніцы следства» (12+).

17.15 «60 хвілін». 18.35 «Андрэй Малахаў. Прамы эфір» (16+). 21.05 Серыял «Зулейха расплюшчвае вочы» (16+). 22.05, 23.10 «Вечар з Уладзімірам Салаўёвым».

НТБ—Беларусь

6.05 «Астрапрагноз». 6.10 Спорт-мікс. 6.20 Беларусы (6+). 7.00, 16.25, 19.40, 21.50, 23.10 Сёння. Галоўнае. 7.10 «50 рэцэптаў першага» (12+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння. 8.25 Спецыяльны рэпартаж (12+). 8.45, 10.25 Серыял «Псеўданім «Албанец» (16+). 9.35, 21.55 «НЗ.by». 11.10 Серыял «Масква. Тры вакзалы» (16+). 13.25, 16.30 Агляд. Надзвычайнае здарэнне. 13.55 За гранню (16+). 14.10 Баявік «Марскія д'яблы. Смерч. Лёсы» (16+). 17.00 «ДНК» (16+). 18.00 Дэтэктыў «Пёс» (16+). 19.50 Баявік «Неўскі. Цень Архітэктара» (16+). 22.15 Драма «Чужы сярод сваіх» (16+). 23.25 Серыял «Чацвёртая змена» (16+).

8 канал

7.00, 15.45, 18.15, 0.50 «Надвор'е» + «Гараскоп». 7.10, 15.50 «Мульт-парад». «Рапунцэль: новая гісторыя» (6+). 7.35, 16.40, 20.50 «Прыколы 13-й школы» (6+). 7.40 Прыгоды «Прыгоды на Алясцы» (12+). 9.40, 20.00 Серыял «Сакрэтная матэрыялы» (16+). 10.30 Дак. фільм. 10.50 Баявік «Шасцёра па-за законам» (18+). 13.05, 18.20 Серыял «Абаронца» (16+). 14.40 Серыял «Безразважна закаханыя» (12+). 16.10 «Прызнайся, што смачна!» (6+). 16.45 Камедыя «Жанчыны супраць мужчын» (18+). 20.55 «Вечарніца». 21.05 «Надвор'е» + «Аэравідэа». 21.10 Драма «Закінутыя ў ільдах» (12+). 22.50 Драма «Гарызонт» (16+).

ВТВ ВТБ

6.05 «Дурні і дарогі» (16+). 7.20 «Лаві момант» (16+). 8.35 «КВЗ. Па-нашаму» (16+). 9.10 М/ф «Пацяшоба» (0+). 9.30 М/ф «Царэўны» (6+). 10.00 «Наш рамонт» (16+). 10.40 Travel-шоу «Турысты» (16+). 11.40 Серыял «Шчаслівыя разам» (16+). 12.35 Поўнаметражны анімацыйны фільм «Плюшавы монстр» (6+). 14.15, 15.40, 3.05 «Уральскія пельмені» (16+). 17.05 Камедыя «Аферысты: Дзік і Джэйн забавуліся». (12+). 18.50 Камедыя «Прыкінся маёй жонкай» (12+). 21.00 Фантастыка «Чалавек-павук: вяртанне дадому». (12+). 23.25 «Справа была ўвечары» (16+). 0.20 Камедыя «Супер Майк». (18+). 2.15 «Дзякуй богу, ты прыйшоў!» (16+). 4.45 Скетч-шоу «6 кадраў» (16+).

Культура

6.30 Біблейскі сюжэт. 7.00 «Па дарозе з аблокамі». «Не даспадобы — не слухай». «Архангельскія навельі». «Чароўнае кольца». М/ф. 8.00 «Сустрэча на Эльбе». Маст. фільм [СЦ]. 9.40 «Звычайны канцэрт». 10.05 «Вы мне пісалі...». Маст. фільм [СЦ]. 11.35 «Пятае вымярэнне» [СЦ]. 12.05 «На шляху да даверу. Рускія ў Японіі». Дак. фільм [СЦ]. 13.40 «Архі-важна». Дак. серыял [СЦ]. 14.10 Дзяржаўны акадэмічны ансамбль народнага танца імя Ігара Маісеева на Новай сцэне Вялікага тэатра Расіі.

16.00 75 гадоў Уладзіміру Гусеву. «Мы супалі з часам...». Дак. фільм. 16.25 Рэпартажы з будучыні. «О, спорт! Чым станеш ты?» Дак. фільм [СЦ]. 17.10 80 гадоў з дня нараджэння Міхаіла Конанава. «Астравы» [СЦ]. 17.50 «Васіль І Васіліса». Маст. фільм [СЦ]. 19.25 «Казкі венскага лесу». Дак. фільм [СЦ]. 21.00 «Усе ранні свету». Маст. фільм. 22.55 «Хокусай. Апантаны жывапісам». Дак. фільм. 23.55 Амар Соса і Жак Шварц-Барт. «Крэольскі дух». 1.40 «Шукальнікі» [СЦ]. 2.25 «Кантакт». «Паляванне». «Загадка сфінкса». М/ф для дарослых.

Настальгія

6.00 Фільм-спектакль «Калі мора смяецца». 1971 год (16+). 8.35 Фільм-канцэрт «Вір». Спявае Аляксандр Барыкін. 1990 год (12+). 9.00, 15.00, 3.00 «Мінулы час» (12+). 9.45, 12.00, 13.15, 15.45, 17.00, 19.20, 23.25, 2.40, 3.45, 5.00 Музычная Настальгія (12+). 10.00, 4.00 «Народжаныя ў СССР» (12+). 11.00 «Пад знакам «Пі». Дак. фільм «Шпіёнскія гісторыі» (16+). 12.10 «Да і пасля...» з Уладзімірам Малчанавым. Год 1965. 2-я частка. Госць праграмы — Леў Прыгуню. 2009 год (12+). 13.25 Маст. фільм «Кароткія сустрэчы» (16+). 16.00 «Колба часу» (16+). 17.20 Дак. фільм «Каханне і галубы года 1957». 2007 год (16+). 18.00 Маст. фільм «Неспакойная гаспадарка» (12+). 19.50 Фільм-канцэрт «Конкурс у краме «Мелодыя». 1981 год (12+). 20.40 Маст. фільм «Цытрынавы торт» (12+). 21.00 «Быў час». 2010 год (16+). 22.00 «Пад знакам задыяка. Цялец». 1992 год (16+).

0.00 «Спяем, сябры!» з Таццянай Візбар: Аляксандр Мірзаян. 2007 год (12+). 0.55 Маст. фільм «Адзін не слухай...». Актуальная класіка». 1991 год (16+).

EUROSPORT 1 EuroSport 1

0.00 Тэніс. «Ралан Гарос» — 2017 (6+). 2.30 Тэніс. «Ралан Гарос» — 2019 (6+). 4.00 Тэніс. US Open — 2019 (6+). 5.30 Тэніс. US Open — 2018 (6+). 7.30 Тэніс. US Open — 2017 (6+). 9.30, 20.00 Снукер. Чэмпіянат свету — 2019 (6+). 12.30 Ралі-рэйд. Дакар-2019 (12+). 15.00 Веласпорт. «Тур дэ Франс» — 2018 (12+). 23.00 Алімпійскія гульні. Тэлечасопіс Shredding Monsters (12+).

TV 1000 ТБ1000

6.10 Фрыда (16+). 8.45 Вобласці цемры (16+). 10.55 Гнамэа і Джульета (12+). 12.20 Быць Астрыд Ліндгрэн (16+). 14.30 Бандыткі (12+). 16.15 Паляўнічыя на прывідаў (12+). 18.10 Паляўнічыя на прывідаў-2 (12+). 20.10 Ілюзіяніст (16+). 22.10 Ілюзія падману-2 (12+). 0.30 Якія не спяць у Сіэтле (0+). 2.25 Браты Грым (12+). 4.25 Прынцэса-нявеста (6+).

ТВ1000 Рускае кіно

7.50 Гумарыст (16+). 10.05 Маленькая прынцэса (6+). 11.40 Бумер-2 (16+). 13.50 Вечнае жыццё Аляксандра Хрыстафорова (16+). 15.35 Тэрмінова выйду за муж (16+). 17.35 Я худнею (16+). 19.30 Марафон жаданняў (16+). 21.10 Палюбоўніцы (16+). 23.00 Начная змена (18+). 1.00 Адмірал (16+). 3.15 Ленін. Непазбежнасць (16+). 5.30 Царэўна-жабка (6+).

National Geographic

6.00, 11.15 Інстынкт выжывання (16+). 6.20, 5.35 Навуковыя глупствы (16+). 6.40 Панарама 360 градусаў: разбурэнне аб'ектаў сусветнай спадчыны (16+). 7.25 Мегамосты (16+). 8.15 Міжнародны аэрапорт Дубай (16+). 9.45 Аўта-SOS (16+). 14.20 Расследаванні авіякатастроф (16+). 18.10 Падарожжы з Горданам Рамзі (16+). 23.50 Таямніцы космасу (16+). 1.20 Вядомы Сусвет (16+). 2.10 Ліхтугі за мяжой (16+). 4.45 Вядомы Сусвет (16+).

Discovery Discovery

8.00 Як гэта ўладкавана: аўтамабілі мары (12+). 8.25 Як гэта ўладкавана? (12+). 9.40 Як гэта зроблена? (12+). 10.30 Аляска: апошні рубіж (16+). 11.22 Аляска: сям'я з лесу (16+). 12.14 Хуткія і гучныя (16+). 13.06, 3.30 Разбуральнікі легенд (12+). 14.50, 6.30 Стальныя хлопцы (12+). 15.45, 7.15 Паляванне за каштоўнымі камянямі (12+). 16.40 Паляўнічыя за складамі (16+). 20.20 Хуткія і гучныя (16+). 21.15 У пагоні за класікай (12+). 22.10 Залатая ліхаманка: закінуты прыіск Дэйва Турына (16+). 23.05 Залатая ліхаманка: бурныя воды (16+). 0.00 Пажарная брыгада (12+). 0.55 Смяротны ўлоў (16+). 1.50 Паляўнічыя за старызнай: класічныя аўто (12+). 5.00 Самагоншчыкі (18+). 5.45 Сакрэты падзямелля (12+).

**1 Беларусь 1**

6.10 Існасьць.  
6.35 Меладрама «Міраж». 1-я і 2-я серыі (16+).  
8.25 Кулінарная дыпламатыя (12+).  
9.00, 12.00, 15.00 Навіны.  
9.10 Сэнс жыцця. Мітрапаліт Павел, Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі (12+).  
9.50 Здароўе (12+).  
10.40 Старое — новае. Заключны выпуск (12+).  
11.20 Дача (12+).  
12.10 Родныя людзі (6+).  
12.30 Меладрама «Тры ў адным-5». 1-я серыя (16+).  
13.30 «Я ведаю» (6+).  
15.15 Краіна.  
15.45 «Шлях музыканта». Хранікальна-дакументальны фільм (12+).  
16.15 Меладрама «Будзь што будзе». 1-я — 4-я серыі (16+).  
20.00 «Макаёнка, 9».  
21.00 Панарама.  
21.45 Меладрама «Міраж». 1-я — 4-я серыі (16+).  
1.35 Дзень спорту.

**2 Беларусь 2**

7.00 «Не нарадзіся прыгожай». Серыял (12+).  
8.40 Анімацыйны серыял «Цімон і Пумба» (0+).  
9.25, 21.05 Тэлебарометр.  
9.30 Анімацыйны фільм «Тачкі» (12+).  
11.20 «Вежа» (12+).  
12.05 Капейка ў капейку (12+).  
12.40 Камень, нажніцы, папера (16+).  
13.10 «Свет навыварат. Бразілія» (16+).  
14.05 «Мяняю жонку» (16+).  
15.35 Драма «Успаміны пра будучыню» (16+).  
17.45 «Кароль дэсертаў» (12+).  
19.25 Баявік «Аднойчы ў Мексіцы» (16+).  
21.10 Спортлато 6 з 49, КЕНО.  
21.20 Дзеянне «Першы мсціўца: супрацьстаянне» (16+).  
23.45 «Арол і рэшка. Перазагрузка» (16+).

**3 Беларусь 3**

7.30 «Сіла веры».  
8.00, 14.00, 20.15 Навіны культуры.  
8.15 «Белья росы. Вяртанне». Маст. фільм [СЦ] (12+).

10.00 «Жывая культура». Традыцыйная ткацкая тэхніка вырабаў каларовых узорных поспілак і дываноў (аграгарадок Пагародна, Воранаўскі раён, Гродзенская вобласць).  
10.25 «Беларуская кухня». Квас на мясе або грыбах з ільняным насеннем.  
10.55 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+)  
11.20 «Чорны замак Альшанскі». Маст. фільм (12+).  
13.35 «Навукаманія» (6+).  
14.20 «Нашы песні». Канцэрт.  
15.40 «Архітэктура Беларусі» [СЦ].  
15.55 «Легенды кіно». Георгій Жжонаў (12+).  
16.35 «Цішыня». Маст. фільм (12+).  
20.00 «Суразмоўцы».  
20.35 «Гэты дзень».  
20.40 «Калыханка» (0+).  
21.05 «Лёгкае жыццё». Маст. фільм (12+).  
22.40 «Апошні дзень». Юрый Якаўлеў (12+).  
23.20 «Паўлінка». Спектакль Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Янкі Купалы.

**5 Беларусь 5**

7.00 Азбука спорту.  
7.10, 21.25 Плаванне. Чэмпіянат Еўропы на кароткай вадзе.  
9.10 Футбол. Беларусбанк — чэмпіянат Беларусі. «Смалявічы» — «Дынама-Мінск».  
11.10 Свет англійскай прэм'ерлігі. Відэачасопіс.  
11.40 Футбол. Беларусбанк — чэмпіянат Беларусі. «Нёман» — РЦАР-БДУ.  
13.40 Вялікі спорт.  
14.25 Баскетбол. Кубак ФІБА.  
16.20 Футбол. Ліга чэмпіёнаў. Відэачасопіс.  
16.50 Футбол. Беларусбанк — чэмпіянат Беларусі. «Гарадзея» — БАТЭ. (У перапынку — Спорт-цэнтр.)  
18.50 Футбол. Беларусбанк — чэмпіянат Беларусі. «Дынама-Брэст» — «Шахцёр». (У перапынку — Спорт-цэнтр.)  
20.55 Трэнерважны дзень.

**Н АНТ**

7.00, 9.00, 16.00 [СЦ] Нашы навіны.  
7.10 «Маркаў. Нічога асабістага» (16+).  
7.45 «Крылы» (16+).  
8.05 «Непуцёвыя нататкі» (12+).  
8.30 «Мэта 99. Дом без адходаў» (16+).

9.10 Маст. фільм «Мама нехача» (12+).  
11.15 «Ці бачылі відэа?» (6+)  
12.00 Меладрама «Чакай мяне» (12+).  
16.20 «Сёння ўвечары» (16+).  
20.00 «Нашы навіны». Суботні выпуск.  
20.45 «Метэагід».  
21.10 «Голас. Дзеці» (0+).  
23.20 Меладрама «У чаканні высны» (12+).

**С СТБ**

6.05, 0.45 «Жывая тэма» (16+).  
7.45 «Анфас».  
8.05 «Самая карысная праграма» (16+).  
9.00 «Таямніцы Беларусі».  
10.00 «Мінск і мінчане».  
10.30 «Цэнтральны рэгіён».  
11.00, 13.40, 16.40 «Люты». Серыял (16+).  
13.30, 16.30, 19.30 Навіны «24 гадзіны».  
18.30, 20.00 «Люты-2». Серыял (16+).  
22.45 «Тэрыторыя памылак» (16+).  
23.55 Дакументальны праект (16+).

**МІР МІР**

6.00 «Мільён пытанняў аб прыродзе» (6+).  
6.10 «Саюзнікі» (12+).  
6.40, 7.50 М/ф (6+).  
6.50 «Такія розныя» (16+).  
7.20 «Сакрэтныя матэрыялы» (16+).  
8.35 «Наша кіно. Гісторыя вялікай любові» (12+).  
9.05 Ток-шоу «Слабое звязно» (12+).  
10.00, 16.00, 19.00, 23.45 Навіны (бягучы радок).  
10.10 «Як у рэстаране» (12+).  
10.45 Маст. фільм «Чалавек з бульвару Капуцынаў» [СЦ] (0+).  
12.25, 16.15, 19.15 Серыял «Сямейны альбом» [СЦ] (16+).  
4.15 Маст. фільм «Вясна» (12+).

**БЕЛАРУСЬ РТР Беларусь**

7.00 Меладрама «Адзіная...» (12+).  
8.40 Серыял «Сваты» (12+).  
11.00 Весткі.  
11.15 «Па сакрэце ўсяму свету» (12+).  
12.05 Маст. фільм «Жаніцьба» (12+).  
14.00 «Смяяцца дазваляецца» (16+).  
16.20 Маст. фільм «Памылка маладосці» (12+).

19.45 «Плюс-мінус».  
20.00 Весткі ў суботу.  
20.40 «Прывітанне, Андрэй!» (16+)  
22.25 Меладрама «Я падару табе світанак» (12+).

**НТБ Беларусь**

6.05 «Астрапрагноз».  
6.10 Сёння. Галоўнае.  
6.15 Terra incognita. Беларусь невядомая (6+).  
6.50 «Гісторыі рамонту» (0+).  
7.25 «Дача» (12+).  
8.00, 10.00, 16.00 Сёння.  
8.20 «ЧП.бу: час вынікаў».  
8.55 «Гарады Беларусі» (6+).  
9.25 «Урачэбныя таямніцы плюс» (12+).  
10.25 «Галоўная дарога» (16+).  
11.00 «Жывая ежа» (12+).  
11.50 «Кватэрнае пытанне» (0+).  
12.50 «Паедзем, паядзім!» (0+).  
13.45 «Гісторыі выратавання» (12+).  
14.15 Маст. фільм «Адкупленне» (16+).  
16.00 Сёння.  
16.25 «Сакрэт на мільён». Любоў Казарноўская (16+).  
18.15 «Следства вялі...» (16+).  
19.00 «Цэнтральнае тэлебачанне».  
20.35 Маст. фільм «Адстаўнік» (16+).  
22.25 Маст. фільм «Адстаўнік-2» (16+).  
0.10 Серыял «Нядзеля ў жаночай лазні» (16+).

**8 канал мой**

7.00, 14.15, 21.15 «Надвор'е» + «Аэравідэа» + «Гараскоп агульны».  
7.15 Мультфільм «Рапунцэль» (6+).  
8.55, 15.55 «Прыколы 13-й школы» (6+).  
9.00 Камедыя «Жанчыны супраць мужчын» (18+).  
10.25 «Прызнайся, што смачна!» (6+)  
10.50 Драма «Любімая настаўніца» (16+).  
14.20 «Глядзім усёй сям'ёй». М/ф «Гісторыя цацак» (6+).  
16.00 «Законы прывабнасці» (6+).  
16.40 Меладрама «Пасля» (16+).  
19.15, 1.55 «Надвор'е».  
19.20 Камедыя «Сэрцаед» (16+).  
20.55 «Вечарніца» (6+).  
21.05 «Фэшн іс ту прафэшн» (12+).  
21.20 Драма «Вікторыя і Абдул» (12+).  
23.20 Баявік «Мсціўцы» (16+).

**ВТВ ВТВ**

6.05 «Дурні і дарогі» (16+).  
7.20 «Лаві момант» (16+).  
8.35 Серыял «Сямейны бізнес» (16+).  
9.35 Камедыя «Утаймаванне свавольнага». (12+).  
11.25 Скетч-шоу «Даеш моладзь» (16+).  
12.40, 21.40 Серыял «Апошні з Магіян» (16+).  
14.10, 0.10 Серыял «Маладзёжка» (16+).  
16.05, 1.50 «Супермачка» (16+).  
17.05 Серыял «Шчаслівы разам» (16+).  
18.00, 23.10 «Уральскія пельмені» (16+).  
19.00 Серыял «Міша псуе ўсё» (16+).  
20.00 Камедыя «Таксі-2» (12+).  
2.40 «Хачу верыць!» (16+).  
4.00 Скетч-шоу «Адна за ўсіх» (16+).  
4.45 Скетч-шоу «6 кадраў» (16+).

**КУЛЬТУРА Культура**

6.30 «Лісты з правінцыі». Аксай (Растоўская вобласць) [СЦ].  
7.00 «Легенды сусветнага кіно». Вера Марэцкая.  
7.25, 8.55, 14.10, 16.10, 17.35, 19.25, 20.55 Вялікія — маленькім.  
7.35, 19.35 «Іншыя Раманавы». «Ці лёгка быць вялікім князем?» [СЦ]  
8.00 «У пошуках экзакланет». Дак. фільм (Вялікабрытанія) [СЦ].  
9.00, 0.50 ХХ стагоддзе. «Зняць фільм пра Рыну Зялёную». 1982 год.  
10.10, 21.40 «Імя ружы». Серыял. 1-я серыя.  
11.05, 22.35 «Следства вядуць знаўцы». Маст. фільм. «Уцёкі». 2-я серыя.  
12.40 Academia. Валеры Цішкоў.  
13.30 «Саці. Нясумная класіка...»

14.15 Спектакль Маскоўскага акадэмічнага тэатра сатыры «Шчасліўцаў-Нешчасліўцаў». Запіс 2003 года.  
16.20 Біблейскі сюжэт.  
16.45, 20.05 Да 180-годдзя з дня нараджэння П. І. Чайкоўскага. Сімфонія «Манфрэд».  
17.40 «Паліглот».  
18.25 Кіно пра кіно. «Справа № 306. Нараджэнне дэтэктыва». Дак. фільм [СЦ].  
19.10 Адкрыты музей.  
20.00 Прыступкі цывілізацыі [СЦ].  
21.00 «Белая студыя».  
0.10 «Дацягнуцца да нябёсаў». Дак. фільм [СЦ].

**НОСТАЛЬГІЯ Настальгія**

6.00 «Народжаныя ў СССР» (12+).  
7.05 «Вакол смеху». 1989 год (12+).  
9.00, 15.00, 21.00 «Мінулы час» (12+).  
9.45, 11.15, 14.15, 15.45, 17.00, 21.45, 23.00, 1.10, 5.35 Музычная настальгія (12+).  
10.00 Маст. фільм «Цяглік па-за раскладам» (16+).  
12.00 Маст. фільм «Мелодыя на два галасы» (16+).  
7.00 «Легенды сусветнага кіно». Вера Марэцкая.  
7.25, 8.55, 14.10, 16.10, 17.35, 19.25, 20.55 Вялікія — маленькім.  
7.35, 19.35 «Іншыя Раманавы». «Ці лёгка быць вялікім князем?» [СЦ]  
8.00 «У пошуках экзакланет». Дак. фільм (Вялікабрытанія) [СЦ].  
9.00, 0.50 ХХ стагоддзе. «Зняць фільм пра Рыну Зялёную». 1982 год.  
10.10, 21.40 «Імя ружы». Серыял. 1-я серыя.  
11.05, 22.35 «Следства вядуць знаўцы». Маст. фільм. «Уцёкі». 2-я серыя.  
12.40 Academia. Валеры Цішкоў.  
13.30 «Саці. Нясумная класіка...»

14.15 Спектакль Маскоўскага акадэмічнага тэатра сатыры «Шчасліўцаў-Нешчасліўцаў». Запіс 2003 года.  
16.20 Біблейскі сюжэт.  
16.45, 20.05 Да 180-годдзя з дня нараджэння П. І. Чайкоўскага. Сімфонія «Манфрэд».  
17.40 «Паліглот».  
18.25 Кіно пра кіно. «Справа № 306. Нараджэнне дэтэктыва». Дак. фільм [СЦ].  
19.10 Адкрыты музей.  
20.00 Прыступкі цывілізацыі [СЦ].  
21.00 «Белая студыя».  
0.10 «Дацягнуцца да нябёсаў». Дак. фільм [СЦ].

**EUROSPORT 1 EuroSport 1**

0.00 Тэніс. Australian Open — 2017 (6+).  
4.00 Тэніс. US Open — 2017 (6+).  
7.30 Тэніс. US Open — 2019 (6+).  
9.30, 20.00 Снукер. Чэмпіянат свету — 2019 (6+).  
12.30 Ралі. ERC-2019 (12+).  
15.00 Веласпорт. Е3 Харэлбэке — 2018 (12+).  
16.15 Веласпорт. Гент — Вевельгем (12+).  
17.30 Веласпорт. Парыж — Рубе 2018 (12+).  
23.00 Алімпійскія гульні. Тэлечасопіс «Зала славы». Найвялікшыя плыўцы (12+).

**КІНОКОМЕДИЯ Кінакамедыя**

1.35 Місія: неадэкватна (18+).  
4.00 Ну, прывітанне, Аксана Сакалова! (16+).  
5.50 Даспехі Бога (16+).  
7.35 Даспехі Бога: аперацыя «Ястраб» (12+).  
9.40 Тупы і яшчэ тупейшы-2 (16+).  
11.45 Осцін Паўэрс: чалавек-загадка міжнароднага маштабу (16+).  
13.25 Тата-дасвідос (16+).  
15.35 Ёлкі-2 (12+).  
17.35 Сцэрва (16+).  
19.30 Начная змена (18+).  
21.15 Сутэнёр (16+).  
23.00 1+1 (16+).

**ТВ 3 ТБЗ**

6.00 Дакументальная калекцыя «Беларусьфільма» (12+).  
7.00 М/ф (6+).  
8.40 «Другое дыханне». Серыял (16+).  
9.40, 23.30 «Улепцы» (12+).  
10.10, 15.30, 4.30 «Суд ідзе». Дак. серыял (16+).  
11.10, 18.35, 3.35 «Сляпая» (16+).  
12.15, 19.45 «Варажбітка» (12+).  
13.20, 17.30 «Містычныя гісторыі» (12+).  
14.20, 2.40 «Паляўнічыя на прывідаў» (16+).

16.30 «Знакі лёсу» (16+).  
20.55 «Менталіст». Серыял (16+).  
22.45 «Звышнатуральнае». Серыял (16+).  
0.00 «90-я» (16+).  
0.45 «Мумія». Маст. фільм (16+).

**TV 1000 ТБ1000**

6.10 Гнамэа і Джульета (12+).  
8.00 У гасцях у Эліс (16+).  
9.50 Сардэчна запрашаем у Зомбіленд (16+).  
11.25 Шанхайскія рыцары (12+).  
13.25 Хэлбой: герой з пекла (16+).  
15.35 Хэлбой II: залатая армія (16+).  
17.50 Ван Хельсінг (16+).  
20.10 Паляўнічыя на прывідаў (12+).  
22.05 Паляўнічыя на прывідаў-2 (12+).  
0.00 Бандыткі (12+).  
1.45 Востраў проклятых (16+).  
4.15 Ідэальныя ўцёкі (16+).

**ТВ 1000 Рускае кіно**

6.45 Аднакласнікі. гу: наCLICKКай удачу (12+).  
8.30 Вучылка (12+).  
10.55 Апошняе выпрабаванне (16+).  
13.25, 19.00 Шакал (16+).  
15.20 Глухар у кіно (16+).  
17.00 Тэрмінова выйду замуж (16+).  
20.55 Марафон жаданых (16+).  
22.40 Я худнею (16+).  
0.30 Жмуркі (18+).  
2.30 Брат (16+).  
4.05 Брат-2 (16+).

**NATIONAL GEOGRAPHIC National Geographic**

6.00 Шалёныя вынаходнікі (16+).  
6.25 Асушыць акіян (16+).  
7.15, 10.30 Зона будаўніцтва (16+).  
8.10 Цяжкое золата Аляскі (16+).

8.55 Панарама 360 градусаў: разбуранне аб'ектаў сусветнай спадчыны (16+).  
9.40 «Тытанік»: праз 20 гадоў» (16+).  
12.10, 18.15, 22.05 Аўта-SOS (16+).  
12.55 Космас: магчымыя светлы (16+).  
13.40 Страчаная грабніца Аляксандра Вялікага (16+).  
14.30 Інстынкт выжывання (16+).  
15.15, 21.15, 22.50 Расследаванні авіякатастроф (16+).  
16.45 Служба бяспекі аэрапорта: Перу (16+).  
17.25 Секунды да катастрофы (16+).  
19.45 Сакрэтныя матэрыялы старажытнасці (16+).  
20.30 Нафтавае забруджванне стагоддзя (16+).  
23.35 Варожая планета (16+).  
4.30 Дзікая прырода Расіі (16+).

**Discovery Discovery**

8.00 Залатая ліхаманка: закінуты прывіск Дэйва Турына (16+).  
8.50, 15.45, 22.10 Махінатары (12+).  
9.40, 5.00 Як гэта ўладкавана? (12+).  
10.30, 14.50, 17.35, 2.40 У пагоні за класікай (12+).  
11.22, 23.05 Паляўнічыя на склады (16+).  
12.14 Разбуральнікі легенд (12+).  
13.06 Битвы робатаў (12+).  
13.58, 7.15 Хуткія і гучныя (16+).  
16.40 Як гэта ўладкавана: аўтамабілі мары (12+).  
18.30, 4.15 Паляўнічы на цацкі (12+).  
19.25, 5.45 Аўтабан А2 (12+).  
20.20, 3.30 Залатая ліхаманка (16+).  
21.15 Зроблена з другой сыравіны (12+).  
0.00 Вялікае і Рычард Хаманд (12+).  
0.55 Як уладкаваны Сусвет (12+).  
1.50, 6.30 Голья і напалоханыя (16+).

**6.00, 7.20, 8.15** Добрай раніцы, Беларусь!  
**7.00, 8.00** (з сурдаперакладам),  
**9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00** Навіны.  
**7.05, 8.05** Навіны эканомікі.  
**7.10, 8.10, 18.15, 0.05** Зона Х. Крымінальная хроніка (16+).  
**9.10, 22.05** **Серыял «След» (16+).**  
**10.50** Дзень у вялікім горадзе.  
**11.50, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20** Меладрама «Чужое шчасце» (16+).  
**13.55** «Здрава здаровым быць!» (6+)  
**14.45, 15.25** Меладрама «Каханне на чатырох колах» (12+).  
**15.15, 18.00** Навіны рэгіёна.  
**17.05** Беларуская часінка.  
**21.00** Панарама.  
**21.50** «На кантролі Прэзідэнта».  
**23.45** Сфера інтарэсаў.  
**0.30** Дзень спорту.

**7.00** «Уключайся!» (12+)  
**9.00, 18.15** Тэлебарометр.  
**9.05, 20.05** **Серыял «Спячая» (16+).**  
**10.00, 23.15** «Экстрасэнсы-дэтэктывы» (16+).  
**10.55, 18.20** **Серыял «Знішчальнікі» (12+).**  
**12.35** «Калі мы дома». Скетчком (16+).  
**13.00, 0.15** **Серыял «Жаночы доктар-4» (16+).**  
**13.55** «Свет навыварат. Бразілія» (16+).  
**14.50** М/с «Пінгіны з Мадагаскара» (0+).  
**15.40** Нічога сабе нюз (12+).  
**15.45** «ПІН\_КОД». Інтэрактыўны маладзёжны праект (12+).  
**16.30** «**Не нарадзіся прыгожай.** **Серыял (12+).**  
**17.20** «Арол і рэшка. Перазагрузка» (16+).  
**21.10** Спортлато 5 з 36, КЕНО.  
**21.15** «Супержонка» (16+).  
**22.15** «Трэці лішні» (16+) [СЦ].

**7.00** «Дабрананак».  
**7.35** «Беларуская кухня». Цымес.  
**8.05, 12.00, 20.15** Навіны культуры.  
**8.25, 18.25** «Талаш». Маст. фільм (16+) [СЦ].  
**9.20** «Люблю і памятаю». Аўтарская праграма Уладзіміра Арлова. Кампазітар, народны артыст БССР Генрых Вагнер.

**10.00, 16.20** «**Стаўка большая за жыццё.** Маст. фільм. 1-я і 2-я серыі (12+).  
**12.25, 21.05** «Вялікая вайна». Дак. драма (16+).  
**13.15, 21.55** «**Вайна пад стрэхамі.** Маст. фільм (12+) [СЦ].  
**14.50** «Майстры і куміры». Тэле-вядучая, заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Спірыдовіч.  
**15.40** «Сваімі словамі». Тэлевіктарына.  
**19.20** «Архітэктура Беларусі» [СЦ].  
**19.35** «Дом, дзе жыве мастацтва». Дак. фільм да 80-годдзя Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь. Фільм шосты.  
**20.00** «Суразмоўцы».  
**20.35** «Гэты дзень».  
**20.40** «Калыханка» (0+).  
**23.35** «Запіскі на палях». Алесь Адамовіч: голас знямелых [СЦ].

**7.00** Азбука спорту.  
**7.10, 18.10** Плаванне. Чэмпіянат Еўропы на кароткай вадзе.  
**10.10** Спорт-кадр.  
**10.40** Хакей. КХЛ.  
**13.00** На шляху да Токіа. Відэа-часопіс.  
**13.30** Баскетбол. Кубак ФІБА.  
**15.10** Футбол. Ліга чэмпіёнаў. Відэа-часопіс.  
**15.40** Змешаныя адзінаборствы.  
**18.00, 21.35** Спорт-цэнтр.  
**20.45** Між іншым. Аляксандра Сасновіч.  
**21.05** Слэм-данк.  
**21.45** Футбол. Ліга чэмпіёнаў. Сезон 2018—2019. 1/2 фіналу. «Аякс» — «Тотэнхэм».

**6.00, 7.05, 8.05** «Наша раніца».  
**7.00** [СЦ], **8.00** [СЦ], **9.00** [СЦ],  
**11.00, 13.00, 16.00, 18.00** [СЦ],  
**20.30** Нашы навіны.  
**9.10** «Тэорыя змовы» (16+).  
**9.55** «Жыць здаравя!» (16+)  
**11.10** **Серыял «Забойная сіла-2» (16+).**  
**12.10** «Модны прыгавор» (6+).  
**13.10** **Серыял «Жыць далей» (16+).**  
**15.10, 23.15** «Давай пажэнімся!» (16+)  
**16.20, 0.10** «Мужчынскае / Жаночае» (16+).  
**17.20, 18.20** «У нас усе дома» (16+).  
**19.00** «Аб'ектыўна».  
**20.00** Час.

**21.10** «Шпік». **Серыял (16+).**  
**22.15** «Док-ток» (16+).

**6.00, 6.40, 7.45, 8.40** «Раніца СТВ».  
**6.30** [СЦ], **7.30** [СЦ], **8.30** [СЦ],  
**10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30** Навіны «24 гадзіны».  
**9.00, 0.35** «Загадкі чалавецтва» (16+).  
**10.40** «**Студэнты.** **Серыял (16+).**  
**12.20** «Вадзіц па-руску» (16+).  
**12.40, 21.15, 23.50** «Самыя шакавальныя гіпотэзы» (16+).  
**13.45, 23.00** «Таямніцы Чапман» (16+).  
**14.25** «Неверагодна цікавыя гісторыі» (16+).  
**15.15, 16.50** «**Люты-2.** **Серыял (16+).**  
**20.05** «Сталічныя падрабязнасці».  
**20.15** «Міншчына».  
**20.30** «У абстаноўцы міру».  
**22.00** «Глядзец усім!» (16+)

**6.00** М/ф (6+).  
**7.10** «ФазендаЛайф» (12+).  
**7.45, 10.15, 22.15, 0.00** **Серыял «Кулінар» [СЦ] (16+).**  
**10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45** Навіны (бягучы радок).  
**11.00, 1.55** **Серыял «Мухтар. Новы след» (16+).**  
**13.15** «Справы судовыя. Groшы вярніце!» (16+)  
**14.10** «Справы судовыя. Бітва за будучыню» (16+).  
**15.05** «Справы судовыя. Новыя гісторыі» (16+).  
**16.20** «Прысуд!?» (16+)  
**17.20, 19.20** Маст. фільм «**Дзелавыя людзі» [СЦ] (0+).**  
**19.55** «Гульня ў кіно» (12+).  
**20.40** «Сусветныя гульні розуму» (12+).  
**21.15** Ток-шоу «Бацькі і дзеці» (12+).  
**0.35** «Гульня ў праўду» (16+).  
**3.25** Маст. фільм «**Сардэчна запрашаем, ці Староннім уваход забаронены» [СЦ] (16+).**  
**4.35** Маст. фільм «**Дзяўчына з характарам» [СЦ] (12+).**

**7.00, 15.50, 21.00** «Надвор'е» + «Гараскоп».  
**7.10, 16.00** «Мульт-парад». «Рапунцэль: новая гісторыя» (6+).  
**7.35, 15.55, 18.20, 20.50** «Прыколы 13-й школы» (6+).  
**7.40** **Драма «Закінутыя ў ільдах» (12+).**  
**9.20, 20.00** **Серыял «Сакрэтныя матэрыялы» (16+).**  
**10.10** «Законы прывабнасці» (12+).  
**11.05** **Драма «Гарызонт» (16+).**  
**13.05, 18.30** **Серыял «Абаронца» (16+).**  
**14.40** **Серыял «Безразважна закаханыя» (12+).**  
**16.25** **Фантастыка «Джунглі» (18+).**  
**18.25** «Надвор'е».  
**20.55** «Вечарніца».  
**21.10** **Баявік «Мяжа» (18+).**  
**23.20** **Драма «Капернаум» (18+).**  
**1.25** «Надвор'е» + «Аэравідэа».

**7.00** «Новая раніца».  
**11.00, 14.00, 17.00, 20.00** Весткі.  
**11.30** «Пра самае галоўнае». Ток-шоу (12+).  
**12.35** «Лёс чалавека» (12+).  
**13.50, 16.50, 19.50, 23.00** Навіны — Беларусь.

**14.40** **Серыял «Таямніцы следства» (12+).**  
**17.15** «60 хвілін».  
**18.35** «Андрэй Малахаў. Прамы эфір» (16+).  
**21.05** **Серыял «Зулейха адкрывае вочы» (16+).**  
**22.05, 23.10** «Вечар з Уладзімірам Салаўёвым».

**6.05** «Астрапрагноз».  
**6.10** Спорт-мікс.  
**6.20** Беларусь (6+).  
**7.00, 16.25, 19.40, 21.50, 23.10** Сёння. Галоўнае.  
**7.10** «50 рэцэптаў першага» (12+).  
**8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00** Сёння.  
**8.25** Спецыяльны рэпартаж (12+).  
**8.45, 10.25** **Серыял «Псеўданім «Албанец» (16+).**  
**9.35, 21.55** «ЧП.бу».  
**11.15** **Серыял «Масква. Тры вакзалы» (16+).**  
**13.25, 16.30** Агляд. Надзвычайнае здарэнне.  
**13.55** За гранню (16+).  
**14.10** **Баявік «Марскія д'яблы. Смерч. Лёсы» (16+).**  
**17.00** «ДНК» (16+).  
**18.00** **Дэтэктыў «Пёс» (16+).**  
**19.50** **Баявік «Неўскі. Цень Архітэктара» (16+).**  
**22.15** **Драма «Чужы сярод сваіх» (16+).**  
**23.25** **Серыял «Нядзеля ў жаночай лазні» (16+).**

**7.00, 15.50, 21.00** «Надвор'е» + «Гараскоп».  
**7.10, 16.00** «Мульт-парад». «Рапунцэль: новая гісторыя» (6+).  
**7.35, 15.55, 18.20, 20.50** «Прыколы 13-й школы» (6+).  
**7.40** **Драма «Закінутыя ў ільдах» (12+).**  
**9.20, 20.00** **Серыял «Сакрэтныя матэрыялы» (16+).**  
**10.10** «Законы прывабнасці» (12+).  
**11.05** **Драма «Гарызонт» (16+).**  
**13.05, 18.30** **Серыял «Абаронца» (16+).**  
**14.40** **Серыял «Безразважна закаханыя» (12+).**  
**16.25** **Фантастыка «Джунглі» (18+).**  
**18.25** «Надвор'е».  
**20.55** «Вечарніца».  
**21.10** **Баявік «Мяжа» (18+).**  
**23.20** **Драма «Капернаум» (18+).**  
**1.25** «Надвор'е» + «Аэравідэа».

**6.30** «Лісты з правінцыі». Пасёлак Усць-Камчацк [СЦ].  
**7.00** «Легенды сусветнага кіно». Анатолий Ктораў.  
**7.25, 8.55, 14.10, 16.10, 17.35, 19.30, 20.55** Вялікія — маленькім.  
**7.35, 19.35** «Іншыя Раманавы». «Другі цэсарэвіч» [СЦ].  
**8.00** «Ці можам мы стварыць штучны інтэлект?» Дак. фільм [СЦ].  
**9.00, 0.45** XX стагоддзе. «Іраклій Андронікаў. Першы раз на эстрадзе». 1971 год.  
**10.15** «Імя ружы». **Серыял.**  
**11.10** Шэдэўры старога кіно. «Веснавы патак». Маст. фільм [СЦ].  
**12.40** Academia. Мікалай Каранюскі.  
**13.30** «Энігма. Люка Дэбарг».

**6.05** «Дурні і дарогі» (16+).  
**7.20** «Лаві момант» (16+).  
**8.35** **Серыял «Сямейны бізнес» (16+).**  
**9.35** «Наш рамонт» (16+).  
**10.20** **Камедыя «Каханне прэт-а-партэ» (12+).**  
**11.55** **Скетч-шоу «Даеш моладзь» (16+).**  
**13.00** **Серыял «Апошні з Магіян» (16+).**  
**14.30** «КВЗ. Па-нашаму» (16+).  
**15.25** «Галерэя прыгажосці» (16+).  
**16.05, 2.30** «Супермамачка» (16+).  
**17.05** **Серыял «Шчаслівія разам» (16+).**  
**18.00** «Уральскія пельмені» (16+).  
**19.15** «Справа была ўвечары» (16+).  
**20.15** Фэнтэзі «Прывідны гоншчык» (12+).  
**22.15** Фэнтэзі «Прывідныя гоншчыкі-2» (12+).  
**0.00** Жакі «Слендэрмэн» (16+).  
**1.40** «Кіно ў дэталю» (16+).  
**3.20** «Хачу верыць!» (16+)  
**4.40** **Скетч-шоу «6 кадраў» (16+).**

**6.00** «Спяем, сябры!» з Таццянай Візбар: Аляксандр Мірзаян. 2007 год (12+).  
**6.55** Маст. фільм «Адзін за ўсімі!» (12+)  
**7.35** «Не даспадобы — не слухай...» Актуальная класіка». 1991 год (16+).  
**8.40, 9.45, 11.00, 15.45, 18.00, 19.15, 21.45, 23.00, 3.45, 5.00** Музычная настальгія (12+).  
**9.00, 15.00, 21.00, 3.00** «Мінулы час» (12+).  
**10.00, 16.00, 4.00** «Нараджаныя ў СССР» (12+).  
**12.00** Фільм-спектакль «Калі мора смеецца» (16+).  
**14.35** Фільм-канцэрт «Вір». Спявае Аляксандр Барыкін. 1990 год (12+).  
**17.00** «Пад знакам «Пі»». Дак. фільм «Шпіёнскія гісторыі» (16+).  
**18.10** «Да і пасля...» з Уладзімірам Малчанавым. Год 1965. 2-я частка. Госьць праграмы — Леў Прыгуню. 2009 год (12+).  
**19.25** Маст. фільм «Кароткія сустрэчы» (16+).  
**22.00** «Колба часу» (16+).  
**23.20** Дак. фільм «Каханне і галубы года 1957» (16+).

**6.30** «Лісты з правінцыі». Пасёлак Усць-Камчацк [СЦ].  
**7.00** «Легенды сусветнага кіно». Анатолий Ктораў.  
**7.25, 8.55, 14.10, 16.10, 17.35, 19.30, 20.55** Вялікія — маленькім.  
**7.35, 19.35** «Іншыя Раманавы». «Другі цэсарэвіч» [СЦ].  
**8.00** «Ці можам мы стварыць штучны інтэлект?» Дак. фільм [СЦ].  
**9.00, 0.45** XX стагоддзе. «Іраклій Андронікаў. Першы раз на эстрадзе». 1971 год.  
**10.15** «Імя ружы». **Серыял.**  
**11.10** Шэдэўры старога кіно. «Веснавы патак». Маст. фільм [СЦ].  
**12.40** Academia. Мікалай Каранюскі.  
**13.30** «Энігма. Люка Дэбарг».

**14.15** Спектакль Тэатра на Малой Броннай «Варшаўская мелодыя». Запіс 2010 года.  
**16.20** **Біблейскі сюжэт.**  
**16.45** Да 180-годдзя з дня нараджэння П. І. Чайкоўскага. Сімфонія № 6 «Патэтычная».  
**17.40** «Паліглот».  
**18.25** Кіно пра кіно. «12 крэслаў». «Трымаеце грошмайстра! «Дак. фільм [СЦ].  
**19.05** **Смеханастальгія.**  
**20.10** «Шукальнікі». «Скарбы рускага самурая» [СЦ].  
**21.00** «2 Вернік 2».  
**21.55** Да 95-годдзя з дня нараджэння Аіды Манасаравой. «Вы мне пісалі ...» Маст. фільм [СЦ].  
**23.25** «Самая небяспечная гульня». Маст. фільм.  
**1.55** «Шукальнікі». «Скарбы рускага самурая» [СЦ].  
**2.40** «Дагані-вечер». М/ф для дарослых.

**6.00** «Спяем, сябры!» з Таццянай Візбар: Аляксандр Мірзаян. 2007 год (12+).  
**6.55** Маст. фільм «Адзін за ўсімі!» (12+)  
**7.35** «Не даспадобы — не слухай...» Актуальная класіка». 1991 год (16+).  
**8.40, 9.45, 11.00, 15.45, 18.00, 19.15, 21.45, 23.00, 3.45, 5.00** Музычная настальгія (12+).  
**9.00, 15.00, 21.00, 3.00** «Мінулы час» (12+).  
**10.00, 16.00, 4.00** «Нараджаныя ў СССР» (12+).  
**12.00** Фільм-спектакль «Калі мора смеецца» (16+).  
**14.35** Фільм-канцэрт «Вір». Спявае Аляксандр Барыкін. 1990 год (12+).  
**17.00** «Пад знакам «Пі»». Дак. фільм «Шпіёнскія гісторыі» (16+).  
**18.10** «Да і пасля...» з Уладзімірам Малчанавым. Год 1965. 2-я частка. Госьць праграмы — Леў Прыгуню. 2009 год (12+).  
**19.25** Маст. фільм «Кароткія сустрэчы» (16+).  
**22.00** «Колба часу» (16+).  
**23.20** Дак. фільм «Каханне і галубы года 1957» (16+).

**6.30** «Лісты з правінцыі». Пасёлак Усць-Камчацк [СЦ].  
**7.00** «Легенды сусветнага кіно». Анатолий Ктораў.  
**7.25, 8.55, 14.10, 16.10, 17.35, 19.30, 20.55** Вялікія — маленькім.  
**7.35, 19.35** «Іншыя Раманавы». «Другі цэсарэвіч» [СЦ].  
**8.00** «Ці можам мы стварыць штучны інтэлект?» Дак. фільм [СЦ].  
**9.00, 0.45** XX стагоддзе. «Іраклій Андронікаў. Першы раз на эстрадзе». 1971 год.  
**10.15** «Імя ружы». **Серыял.**  
**11.10** Шэдэўры старога кіно. «Веснавы патак». Маст. фільм [СЦ].  
**12.40** Academia. Мікалай Каранюскі.  
**13.30** «Энігма. Люка Дэбарг».

**0.00** «Быў час» з Аляксандрам Паліткоўскім: «Чарнобыль». 2006 год (16+).  
**1.05** Дак. фільм «Сталін з намі?» (16+).  
**2.20** **Канцэртная праграма «Госці з Сан-Рэма». 1992 год (12+).**

**0.00** Тэніс. US Open — 2018 (6+).  
**2.30** Тэніс. US Open — 2019 (6+).  
**4.00, 8.00** Тэніс. Australian Open — 2019 (6+).  
**6.00** Тэніс. Australian Open — 2020 (6+).  
**9.30, 20.00** Снукер. Чэмпіянат свету — 2019 (6+).  
**12.30** Ралі-рэйд. Дакар — 2018 (12+).  
**15.00** Веласпорт. «Джыра-д'Італія» — 2018 (12+).  
**23.00** Алімпійскія гульні. Тэлечасопіс «Зала славы». Найвялікшыя велогоншчыкі (12+).

**1.30** Падарунак з характарам (12+).  
**3.00** Хлапечнік у Новым Арлеане (16+).  
**4.35** Вясельны разгром (18+).  
**6.20** Паслявясельны разгром (18+).  
**8.05** Муві 43 (18+).  
**10.00** Сутэнёр (16+).  
**11.45** Каляды з няўдачнікамі (16+).  
**13.35** Шанхайскія рыцары (12+).  
**15.50** Ёлкі апошнія (6+).  
**17.45** Каханне з рызыкай для жыцця (16+).  
**19.30** Самы лепшы дзень (16+).  
**21.30** Чумаваыя боты (16+).  
**23.30** Осцін Паўэрс: чалавек-загадка міжнароднага маштабу (16+).

**6.00** Дакументальная лекцыя «Беларусьфільма» (12+).  
**7.15** М/ф (6+).  
**9.05** «Другое дыханне». **Серыял (16+).**  
**10.05, 4.30** «Суд ідзе». Дак. **серыял (16+).**

**11.05, 18.20** «Спячая» (16+).  
**12.10** «Варажбітка» (12+).  
**13.15, 17.15** «Містычныя гісторыі» (12+).  
**14.20, 3.35** «Палаўнічыя на прывідаў» (16+).  
**15.25** «Мой герой» (12+).  
**16.15** «Знакі лёсу» (16+).  
**19.30** «Чалавек-невідзімка» (16+).  
**20.35, 2.45** «Гучныя справы» (16+).  
**21.40** **Камедыя «Напруж звіліны» (12+).**  
**23.45** «Мумія 2». Маст. фільм (16+).  
**2.00** «90-я» (16+).

**6.10, 14.00** Двухсотгадовы чалавек (0+).  
**9.05** Сем гадоў у Тыбеце (16+).  
**12.00** Кон-Цікі (6+).  
**16.25**

1 Беларусь 1

6.00, 7.20, 8.15 Добрай раніцы, Беларусь!
7.00, 8.00 (з сурдаперакладам), 9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 Навіны.
7.05, 8.05 Навіны эканомікі.
7.10, 8.10, 18.15 Зона Х. Крымінальная хроніка (16+).
9.10 Серыял «След» (16+).
10.50 Дзень у вялікім горадзе.
11.50, 12.10, 18.45 Меладрама «Жонка майго мужа». 1-я серыя (16+).
13.05, 19.20 Меладрама «Жонка майго мужа». 2-я серыя (16+).
13.55 «Здарава здравым быць!» (6+).
14.45, 15.25 Меладрама «Алена Прыгожая». Заключныя серыі (16+).
15.15, 18.00 Навіны рэгіёна.
17.05 Сэнс жыцця. Аляксандр Патліс (12+).
17.30 Маршрут пабудаваны (12+).
21.00 Панарама.
21.50 Клуб рэдактараў (16+).
22.30 Меладрама «Алена Прыгожая». 1-я — 4-я серыі (16+).
2.10 Дзень спорту.

2 Беларусь 2

7.00 «Уключайся!» (12+)
9.00, 18.20 Тэлебарометр.
9.05, 20.10 Серыял «Спячая» (16+).
10.00 «Чалавек-невідзімка» (16+).
10.55, 18.25 Серыял «Знішчальнікі» (12+).
12.40 «Калі мы дома». Скетчкам (16+).
13.10 Серыял «Жаночы доктар-4» (16+).
14.00 «ЖаннаПажані» (16+).
14.55 «Вячэра не патрэбна» (16+).
15.40 Нічога сабе нюз (12+).
15.45 «ПІН\_КОД». Інтэрактыўны маладзёжны праект (12+).
16.30 «Не нарадзіся прыгожай!». Серыял (12+).
17.20 «Арол і рэшка. Перазагрузка» (16+).
21.10 Спортлато 5 з 36, КЕНО.
21.15 Фэнтэзі «Уладар стыхій» (12+).
23.10 Драма «Выратаваць радовага Райана» (16+).

3 Беларусь 3

7.00 «Дабрананак».
7.35 «Беларуская кухня». Боршч з клёцкамі.
8.05, 12.00, 20.15 Навіны культуры.
8.20, 12.20, 20.35 «Гэты дзень».
8.25, 18.20 «Талаш». Маст. фільм. 4-я серыя, заключная (16+) [СЦ].
9.20 «Люблю і памятаю». Аўтарская праграма Уладзіміра Арлова. Аркадзь Эскін.

10.00, 16.20 «Стаўка большая за жыццё». Маст. фільм (12+).
12.25, 21.05 «Вялікая вайна». Дак. драма (16+).
13.15, 21.55 «Заўтра была вайна». Маст. фільм (12+) [СЦ].
14.45 «Камертон». Заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Громаў.
15.10 «Сіла веры».
15.40 «Сваімі словамі». Тэлевіктарына.
19.20 «Архітэктура Беларусі» [СЦ].
19.35 «Дом, дзе жыве мастацтва». Дак. фільм да 80-годдзя Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь. Фільм восьмы, заключны.
20.00 «Суразмоўцы».
20.40 «Калыханка» (0+).
23.25 Урачыстае адкрыццё VI Міжнароднага фестывалю «Уладзімір Співакоў запрашае...» Дзяржаўныя камерны аркестр «Виртуозы Москвы» і салістка Вялікага тэатра Расіі Ганна Аглатава.

5 Беларусь 5

7.00 Азбука спорту.
7.10, 21.55 Плаванне. Чэмпіянат Еўропы на кароткай вадзе.
9.40 Валебол. Кубак Беларусі. Жанчыны. Фінал. «Мінчанка» — «Прыбужжа».
11.40 Баскетбол. Кубак ФІБА.
13.40 Вось гэта спорт!
13.55 Футбол. Ліга Еўропы. Сезон 2018—2019. 1/2 фіналу. «Чэлсі» — «Айнтрахта».
16.50 Свет англійскай прэм'ер-лігі. Відэачасопіс.
17.20 Фактар сілы.
17.50 Футбол. Беларусбанк — чэмпіянат Беларусі. «Смалявічы» — «Дынама-Мінск». (У перапынку — Спорт-цэнтр.)
19.50 Футбол. Беларусбанк — чэмпіянат Беларусі. «Нёман» — РЦАР-БДУ. (У перапынку — Спорт-цэнтр.)

АНТ

6.00, 7.05, 8.05 «Наша раніца».
7.00 [СЦ], 8.00 [СЦ], 9.00 [СЦ], 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 [СЦ], 20.30 Нашы навіны.
9.10 «Тэорыя змовы» (16+).
9.55 «Жыць здарава!» (16+)
11.10 Серыял «Забойная сіла-2» (16+).
12.10 «Модны прыговор» (6+).
13.10 Серыял «Жыць далей» (16+).
15.10 «Давай пажэнімся!» (16+)
16.20, 1.35 «Трывожная кнопка» (16+).
16.40, 18.20 «Мужчынскае / Жаночае» (16+).
18.50 «Удача ў дадатак!». Дзённік (12+).
18.55 «Поле цудаў» (16+).
20.00 Час.

21.10 «Поспех у дадатак!» Дзённік (12+).
21.15 Маст. фільм «Мама нехача» (12+).
23.20 «Што? Дзе? Калі?» ў Беларусі. Вяясная серыя гульні (16+).
0.50 «Вячэрні Unplugged» (16+).

СТБ

6.00, 6.40, 7.45, 8.40 «Раніца СТБ».
6.30 [СТ], 7.30 [СТ], 8.30 [СТ], 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 Навіны «24 гадзіны».
9.00, 0.35 «Загадкі чалавецтва» (16+).
10.40 «Студэнты». Серыял (16+).
12.20 «Вадзіць па-руску» (16+).
12.40, 21.30, 23.50 «Самыя шакіруючыя гіпотэзы» (16+).
13.50, 23.00 «Таямніцы Чапман» (16+).
14.35 «Неверагодна цікавыя гісторыі» (16+).
15.15, 16.50 «Мяжа». Серыял (16+).
20.05 «Сталічныя падрабязнасці».
20.15 «Міншчына».
20.30 «Таямніцы Беларусі».
22.10 «Глядзець усімі!» (16+)

МІР

6.00 М/ф (6+).
7.10 «ФазендаЛайф» (12+).
7.45 Серыял «Кулінар» [СЦ] (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Навіны (бягучы радок).
10.10 «У гасцяў у лічбы» (12+).
10.20 Серыял «Кулінар» [СЦ] (16+).
11.00 Серыял «Мухтар. Новы след» [СЦ] (16+).
13.15 «Справы судовыя. Грошы вярніце!» (16+)
14.10 «Справы судовыя. Бітва за будучыню» (16+).
15.05 «Справы судовыя. Новыя гісторыі» (16+).
16.20 «Прысуд!» (16+)
17.20 Маст. фільм «Сардэчна запрашаем, ці Пабочным асобам уваход забаронены» [СЦ] (0+).
19.15 Ток-шоу «Слабае звяно» (12+).
20.10 «Гульні ў кіно» (16+).
20.55 «Сусветныя гульні розуму» (12+).

8 канал

7.00, 19.45 «Надвор'е» + «Гараскоп».
7.10, 15.50 «Мультипарад». «Рапунцэль: новая гісторыя» (6+).
7.35, 15.45, 20.50 «Прыколы 13-й школы» (6+).
7.40 Трылер «Логан» (18+).
10.00, 19.50 Серыял «Сакрэтныя матэрыялы» (16+).
10.45 Дак. фільм.
11.05 Драма «Калонія» (18+).
13.05, 18.10 Серыял «Абаронца» (16+).
14.40 Серыял «Безразважна закаханыя» (12+).
15.40 «Надвор'е».
16.00 Прыгоды «Грань будучыні» (12+).
18.00 Трэвел-блог «Мама, я паехаў» (12+).
20.55 «Вечарніца».
21.00, 1.45 «Надвор'е» + «Аэравіда».
21.10 Фантастыка «Дом дзіўных дзяцей міс Перэгрын» (16+).
23.25 Прыгоды «Зорныя войны» (12+).

РТР—Беларусь

7.00 «Новая раніца».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Весткі.
11.30 «Пра самае галоўнае». Токшоу (12+).

12.35 «Лёс чалавека» (12+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Навіны — Беларусь.
14.40 Серыял «Таямніцы следства» (12+).
17.15 «60 хвілін».
18.35 «Андрэй Малахаў. Прамы эфір» (16+).
20.40 «Дом культуры і смеху» (16+).
22.15 «100ЯНОВ» (12+).
23.10 Серыял «Сваты» (12+).

НТБ—Беларусь

6.05 «Астрапрагноз».
6.10 Спорт-мікс.
6.20 Беларусы (6+).
7.00, 16.25, 19.40, 21.50, 23.10 Сёння. Галоўнае.
7.10 «50 рэцэптаў першага» (12+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння.
8.25 Спецыяльны рэпартаж (12+).
8.45, 10.25 Серыял «Псеўданім «Албанец» (16+).
9.35 «НЗ.by».
11.10 Серыял «Масква. Тры вакзалы» (16+).
13.25, 16.30 Агляд. Надзвычайнае здарэнне.
13.55 За гранню (16+).
14.10 Баявік «Марскія д'яблы. Смерч. Лёсы» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Дэтэктыў «Пёс» (16+).
19.50 Баявік «Неўскі. Цень Архітэктара» (16+).
21.55 «ЧП.by: час вынікаў».
22.25, 23.25 Баявік «Трыя» (12+).
0.30 Серыял «Нядзеля ў жаночай лазні» (16+).

мой

7.00, 19.45 «Надвор'е» + «Гараскоп».
7.10, 15.50 «Мультипарад». «Рапунцэль: новая гісторыя» (6+).
7.35, 15.45, 20.50 «Прыколы 13-й школы» (6+).
7.40 Трылер «Логан» (18+).
10.00, 19.50 Серыял «Сакрэтныя матэрыялы» (16+).
10.45 Дак. фільм.
11.05 Драма «Калонія» (18+).
13.05, 18.10 Серыял «Абаронца» (16+).
14.40 Серыял «Безразважна закаханыя» (12+).
15.40 «Надвор'е».
16.00 Прыгоды «Грань будучыні» (12+).
18.00 Трэвел-блог «Мама, я паехаў» (12+).
20.55 «Вечарніца».
21.00, 1.45 «Надвор'е» + «Аэравіда».
21.10 Фантастыка «Дом дзіўных дзяцей міс Перэгрын» (16+).
23.25 Прыгоды «Зорныя войны» (12+).

ВТВ ВТВ

6.05 «Дурні і дарогі» (16+).
7.20 «Лаві момант» (16+).
8.35 Серыял «Сямейны бізнес» (16+).
9.35 Баявік «Кодэкс злодзея». (16+).
11.30 Скетч-шоу «Даеш моладзь» (16+).
12.40, 21.40 Серыял «Апошні з Магікян» (16+).
14.10, 0.10 Серыял «Маладзёжка» (16+).
16.05, 1.50 «Супермамачка» (16+).
17.05 Серыял «Шчаслівыя разам» (16+).
18.00, 23.10 «Уральскія пельмені» (16+).
19.00 Серыял «Міша псуе ўсё» (16+).
20.00 Камедыя «Таксі-3» (16+).
2.40 «Хачу верыць!» (16+)
4.00 Скетч-шоу «Адна за ўсіх» (16+).
4.45 Скетч-шоу «6 кадраў» (16+).

Культура

6.30 «Лісты з правінцыі». Пляцігорск [СЦ].
7.00 «Легенды сусветнага кіно». Мікалай Рыбнікаў.
7.25, 8.55, 14.10, 16.15, 17.35, 19.25, 20.50 Вялікія — маленькім.
7.35, 19.35 «Іншыя Раманавы». «Аўгустейшая жабрачка» [СЦ].
8.00 «3 чаго зроблены наш Сусвет?» Дак. фільм [СЦ].
9.00, 0.50 ХХ стагоддзе. «Васіль Шукшын. Письменник, актёр, режисёр». 1979 год.
10.10, 21.40 «Імя ружы». Серыял.
11.05, 22.30 «Следства вядуць знаўцы». Маст. фільм. «Да трэцяга стрэла». 1-я серыя.
12.40 Academia. Мікалай Андрэў. «Матэматычныя эцюды».
13.30 «Белая студыя».
14.15 Спектакль тэатра «Ленкам» «Жаніцьба». Запіс 2009 года.
16.20 Біблейскі сюжэт.

16.50, 2.05 Да 180-годдзя з дня нараджэння П. І. Чайкоўскага. Сімфонія № 4.
17.40 «Паліглот».
18.25 Кіно пра кіно. «Кінда-дза! Праверка планетамі». Дак. фільм [СЦ].
19.10 Адкрыты музей.
20.00 Прыступкі цывілізацыі [СЦ].
21.00 «Гульні ў бісер». Джані Радары. «Прыгоды Чыпаліна».
0.05 150 гадоў з дня нараджэння У. І. Леніна. «Ленін. Жывая хроніка». Дак. фільм [СЦ].

Настальгія

6.00 Маст. фільм «Мелодыя на два галасы» (16+).
8.15, 9.45, 11.00, 15.45, 17.00, 20.40, 21.45, 23.00, 3.45, 5.15 Музычная настальгія (12+).
8.40 Кароткаметражны фільм «Удача» (12+).
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Мінулы час» (12+).
10.00, 16.00, 22.00, 0.00 «Народжаныя ў СССР» (12+).
12.00 «Быў час» з Аляксандрам Палітоўскім: «Чарнобыль». 2006 год (16+).
13.05 Дак. фільм «Сталін з намі?» (16+).
14.20 Канцэртная праграма «Госці з Сан-Рэма». 1992 год (12+).
18.00 «Спяем, сябры!» з Таццянай Візбар: Аляксандр Мірзаян. 2007 год (12+).
18.55 Маст. фільм «Адзін за ўсіх!» (12+).
19.35 «Не даспадобы — не слухай...» Актуальная класіка». 1991 год (16+).
1.05 «Вакол смеху». 1989 год (12+).
4.00 Маст. фільм «Цягнік па-за раскладам» (16+).

EuroSport 1

0.00 Тэніс. «Ралан Гарос» — 2019 (6+).
4.00 Тэніс. Australian Open — 2020 (6+).
9.30, 20.00 Снукер. Чэмпіянат свету — 2019 (6+).
12.30 Ралі. Africa Eco Race — 2018 (12+).

15.00 Веласпорт. Amstel Gold Race — 2018 (12+).
16.30 Веласпорт. Флэш Валонь — 2018 (12+).
18.00 Веласпорт. Льеж — Бастонь-Льеж — 2018 (12+).
23.00 Алімпійскія гульні. Тэлечасопіс «Зала славы». Найвялікшыя гімнасты (12+).

Кінакамедыя

1.10 Ананасавы экспрэс: Сяджу, куру (18+).
3.35 Дзікія гісторыі (18+).
5.45 Дзядуля лёгкіх паводзін (18+).
7.45 Церва (16+).
9.40 2+1 (16+).
11.55 Халасцячкі (18+).
13.35 Гуляй, Вася! (16+)



15.30 Ёлкі 1914 (6+).
17.35 Каляды з няўдачнікамі (16+).
19.30 Прымадонна (16+).
21.35 Вясельны разгром (18+).
23.25 Тупы і яшчэ тупейшы-2 (16+).

ТВ3 ТБЗ

6.00 Дакументальная калекцыя «Беларусьфільма» (12+).
7.15 М/ф (6+).
9.15 «Другое дыханне». Серыял (16+).
10.15, 15.35, 4.30 «Суд ідзе». Дак. серыял (16+).
11.15, 18.40 «Спячая» (16+).
12.20, 19.50 «Варажбітка» (12+).
13.25, 17.35, 2.50 «Містычныя гісторыі» (12+).
14.25, 2.20 «Паляўнічыя на прывідаў» (16+).
16.35, 3.40 «Знакі лёсу» (16+).
21.00 «Менталіст». Серыял (16+).
22.50 «Звышнатуральнае». Серыял (16+).
23.35 «10 самых» (16+).

0.10 «Лінія абароны» (16+).
0.40 «Турыст». Маст. фільм (16+).

TV 1000 ТБ1000

6.10, 17.45 Пяты элемент (12+).
8.55 Ван Хельсінг (16+).



11.25 Паляўнічыя на прывідаў (12+).
13.20 Паляўнічыя на прывідаў-2 (12+).
15.15 Востраў праклятых (16+).
20.10 Прынцэса-нявеста (6+).
22.00 Бібліятэкар: у пошуках дзіды лёсу (16+).
23.40 Браты Грым (12+).
1.55 Каханне з першага погляду (18+).
3.20 Авіатар (16+).

ТВ1000 Рускае кіно

6.10 Мужчына з гарантыяй (16+).
7.45 Тэрмінова выйду за муж (16+).
9.45 Марафон жаданняў (16+).
11.25, 2.15 Ну, прывітанне, Аксана Сакалова! (16+)
13.15, 19.00 Шакал (16+).
15.10 Я худнею (16+).
17.00 Ленін. Незабежнасць (16+).
21.00 Адмірал (16+).



23.10, 5.30 Кантрыбуцыя (12+).
4.00 Дарагі тата (12+).

National Geographic

6.00 Дзікая прырода Расіі (16+).
9.20, 15.45 Варожая планета (16+).

11.00, 23.40 Год дзікіх жывёл: Сібір (16+).
11.50, 13.25, 15.00 Фотакаўчэг (16+).
12.40 Зямля драпежніка (16+).
14.10 Слон: кароль Калахары (16+).
16.30 Уздоўж па Акаванга (16+).
18.10, 0.25 Фота-каўчэг: самыя рэдкія жывёлы (16+).
19.00, 22.05, 3.05 Джэйн Гудал: Надзея (16+).
20.35 Дыханне акіяна (16+).
21.20 Драконы Камода. 1.20 Дзікая прырода Расіі (16+).
4.55 Навуковыя глупствы (16+).
5.10 Гульні розуму (16+).

Discovery Discovery

8.00, 20.20, 3.30 Залатая ліхаманка (16+).
9.40 Як гэта ўладкавана? (12+).
10.30, 17.35, 2.40 У пагоні за класікай (12+).
11.22 Паляўнічыя на склады (16+).
12.14 Разбуральнікі легенд (12+).
13.06 Бітвы робатаў (12+).
13.55, 7.15 Вялікае і Рычард Хаманд (12+).
14.50 Як уладкаваны Сусвет (12+).
15.45 Махінатары (12+).
16.40 Як гэта ўладкавана: аўтамабілі мары (12+).
18.30, 4.15 Паляўнічы на цацкі (12+).
19.25, 5.45 Аўтабан А2 (12+).
21.15 Зроблена з другой сыравіны (12+).
22.10 Гісторыя пластыка (12+).
0.00 Дальнабойшчык у В'етнаме (12+).
0.55 Невядомая экспедыцыя (16+).
1.50, 6.30 Голья і напаляханыя (16+).
5.00 Як гэта зроблена? (16+).

## 1 Беларусь 1

6.00, 7.20, 8.15 **Добрай раніцы**, Беларусь!  
7.00, 8.00 (з сурдаперакладам), 9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 **Навіны**.  
7.05, 8.05 **Навіны эканомікі**.  
7.10, 8.10, 18.15, 23.50 **Зона X**. Крымінальная хроніка (16+).  
9.10, 21.50 **Серыял «След» (16+)**.  
10.50 **Дзень у вялікім горадзе**.  
11.50, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 **Меладрама «Чужое шчасце»**. **Заклучныя серыі (16+)**.  
13.55 «Здрава здаровым быць!» (6+).  
14.45, 15.25 **Меладрама «Алена Прыгожая»**. 1-я і 2-я серыя (16+).  
15.15, 18.00 **Навіны рэгіёна**.  
17.05 **Беларуская часінка**.  
21.00 **Панарама**.  
23.30 **Сфера інтарэсаў**.  
0.15 **Дзень спорту**.

## 2 Беларусь 2

7.00 «Уключайся!» (12+)  
9.00, 18.15 **Тэлебарометр**.  
9.05, 20.05 **Серыял «Сляпяя» (16+)**.  
10.00, 23.05 «Экстрасэнсы-дэтэктывы» (16+).  
10.55, 18.20 **Серыял «Знішчальнікі» (12+)**.  
12.35 «Калі мы дома». Скетчком (16+).  
13.05, 0.05 **Серыял «Жаночы доктар-4» (16+)**.  
14.00 «Подыум». Фэшн-шоу (16+).  
14.55 **М/с «Пінгвіны з Мадагаскара» (0+)**.  
15.40 **Нічога сабе нюз (12+)**.  
15.45 «ПІН\_КОД». Інтэрактыўны маладзёжны праект (12+).  
16.30 «Не нарадзіся прыгожай». **Серыял (12+)**.  
17.20 «Арол і рэшка. Перазагрузка» (16+).  
21.10 **Спортлато 6 з 49, КЕНО**.  
21.15 «Кароль дэсертаў» (12+).

## 3 Беларусь 3

7.00 «Дабрананак».  
7.35, 15.20 «Беларуская кухня». Кішка.  
8.05, 12.00, 20.15 **Навіны культуры**.  
8.25, 18.40 «Талаш». **Маст. фільм (16+) [СЦ]**.  
9.20 «Люблю і памятаю». Аўтарская праграма Уладзіміра Арлова. Народны артыст СССР Леў Дураў.

10.00, 16.25 «**Стаўка большая за жыццё**». **Маст. фільм (12+)**.  
12.25, 21.05 «Вялікая вайна». Дак. драма (16+).  
13.15, 21.55 «**Сыны ідуць у бой**». **Маст. фільм (12+) [СЦ]**.  
14.55 «Камертон». Акцёр Аляксандр Рапапорт.  
15.50 «Сваімі словамі». Тэлевіктарына.  
19.35 «Дом, дзе жыве мастацтва». Дак. фільм да 80-годдзя Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь. Фільм сёмы.  
20.00 «Суразмоўцы».  
20.35 «Гэты дзень».  
20.40 «Калыханка» (0+).  
23.35 **Запіскі на палях**. Змітрок Бядуля: лісты выдатнай Мірыям [СЦ].

## 5 Беларусь 5

7.00 **Азбука спорту**.  
7.10, 16.55 **Плаванне**. Чэмпіянат Еўропы на кароткай вадзе.  
9.45 **Слэм-Данк**.  
10.15 **Між іншым**. Аляксандра Сасновіч.  
10.35 **Баскетбол**. Кубак ФІБА.  
12.20 **Футбол**. Чэмпіянат Англіі.  
14.25 **Трэнервачны дзень**.  
14.55 **Валейбол**. Кубак Беларусі. Жанчыны. Фінал. «Мінчанка» — «Прыбужжа».  
18.45, 21.00 **Спорт-цэнтр**.  
18.55 **Футбол**. Ліга Еўропы. Сезон 2018—2019. 1/2 фіналу. «Валенсія» — «Арсенал».  
21.10 **Футбол**. Ліга Еўропы. Сезон 2018—2019. 1/2 фіналу. «Чэлсі» — «Айнтрахта».

## Н АНТ

6.00, 7.10, 8.10 «**Наша раніца**».  
7.00 [СЦ], 8.00 [СЦ], 9.00 [СЦ], 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 [СЦ], 20.30 **Нашы навіны**.  
7.05, 8.05 «Трывожная кнопка» (16+).  
8.10 «Наша раніца».  
10.10 «Жыць здрава!» (16+)  
11.10 **Серыял «Забойная сіла-2» (16+)**.  
12.10 «Модны прыгавор» (6+).  
13.10 **Серыял «Жыць далей» (16+)**.  
15.10, 23.45 «Давай пажэнімся!» (16+)  
16.20, 0.40 «Мужчынскае / Жаночае» (16+).  
17.20, 18.20 «У нас усе дома» (16+).  
18.50 «Удача ў дадатак!» Дзённік (12+).  
18.55 «Няхай гавораць» (16+).  
20.00 **Час**.

21.10 «Маркаў. Нічога асабістага» (16+).  
21.40 «Шпiк». **Серыял (16+)**.  
22.45 «Док-ток» (16+).

## С СТБ

6.00, 6.40, 7.45, 8.40 «**Раніца СТБ**».  
6.30 [СЦ], 7.30 [СЦ], 8.30 [СЦ], 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 **Навіны «24 гадзіны»**.  
9.00, 0.25 «Загадкі чалавецтва» (16+).  
10.40 «**Студэнты**». **Серыял (16+)**.  
12.20 «Вадзіць па-руску» (16+).  
12.40, 21.45, 23.40 «Самыя шакіруючыя гіпотэзы» (16+).  
13.45, 23.00 «Таямніцы Чапман» (16+).  
14.45, 20.55 «Неверагодна цікавыя гісторыі» (16+).  
15.45, 16.50 «**Мяжа**». **Серыял (16+)**.  
20.05 «Сталічныя падрабязнасці».  
20.15 «Міншчына».  
20.30 «Спецыяльны рэпартаж СТБ».

## МІР МІР

6.00 **М/ф (6+)**.  
7.10 «ФазендаЛайф» (12+).  
7.45, 10.15, 22.15, 0.00 **Серыял «Кулінар» [СЦ] (16+)**.  
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 **Навіны (бягучы радок)**.  
11.00, 1.50 **Серыял «Мухтар. Новы след» [СЦ] (16+)**.  
13.15 «Справы судовыя. грошы вярніце!» (16+)  
14.10 «Справы судовыя. Бітва за будучыню» (16+).  
15.05 «Справы судовыя. Новыя гісторыі» (16+).  
16.20 «Прысуд!» (16+)  
17.20, 19.20 **Маст. фільм «Жаніцьба Бальзамінава» [СЦ] (6+)**.  
19.55 «Гульня ў кіно» (12+).  
20.40 «Сусветныя гульні розуму» (12+).  
21.15 **Ток-шоу «Бацькі і дзеці» (12+)**.  
0.35 «Начны экспрэс» (12+).  
1.50 **Серыял «Мухтар. Новы след» [СЦ] (16+)**.  
2.40 **Маст. фільм «Дзелавыя людзі» [СЦ] (16+)**.  
4.50 **Маст. фільм «У сіняга мора» (0+)**.

## 8 канал мой

7.00, 15.55, 21.00, 0.40 «Надвор'е» + «Аэравідэа».  
7.05, 16.15 «Мульт-парад». «Рапунцэль: новая гісторыя» (6+).  
7.30, 16.10, 20.50 «Прыколы 13-й школы» (6+).  
7.35 **Трылер «Дзяўчына ў тумане» (16+)**.  
9.45, 20.00 **Серыял «Сакрэтныя матэрыялы» (16+)**.  
10.35 «Прызнайся, што смачна!» (6+)  
11.00 **Баявік «Мяжа» (18+)**.  
13.15, 18.25 **Серыял «Абаронца» (16+)**.  
14.40 **Серыял «Безразважна закаханыя» (12+)**.  
16.40 **Камедыя «Адпачынак» (16+)**.  
18.10 «Фэшн is my прафэшн» (12+).  
19.50 «Надвор'е».  
20.55 «Вечарніца».  
21.05 **Драма «Калонія» (18+)**.  
23.05 **Камедыя «Сумненне» (16+)**.

## БЕЛАРУСЬ РТР Беларусь

7.00 «**Новае Раніца**».  
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 **Весткі**.  
11.30 «Пра самае галоўнае». Ток-шоу (12+).

12.35 «Лёс чалавека» (12+).  
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 **Навіны — Беларусь**.  
14.40 **Серыял «Таямніцы следства» (12+)**.  
17.15 «60 хвілін».  
18.35 «Андрэй Малахаў. Прамы эфір» (16+).  
21.05 **Серыял «Зулейха расплюшчвае вочы» (16+)**.  
22.05, 23.10 «Вечар з Уладзімірам Салаўёвым».

## НТБ Беларусь

6.05 «Астрапрагноз».  
6.10 **Спорт-мікс**.  
6.20 **Беларусы (6+)**.  
7.00, 16.25, 19.40, 21.50, 23.10 **Сёння**. Галоўнае.  
7.10 «50 рэцэптаў першага» (12+).  
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 **Сёння**.  
8.25 **Спецыяльны рэпартаж (12+)**.  
8.45, 10.25 **Серыял «Псеўданім» Албанец» (16+)**.  
9.35, 21.55 «НЗ.by».  
11.10 **Серыял «Масква. Тры вакзалы» (16+)**.  
13.25, 16.30 **Агляд**. Надзвычайнае здарэнне.  
13.55 **За гранню (16+)**.  
14.15 **Баявік «Марскія д'яблы. Смерч. Лёсы» (16+)**.  
17.00 «ДНК» (16+).  
18.00 **Дэтэктыў «Пёс» (16+)**.  
19.50 **Баявік «Неўскі. Цень Архітэктара» (16+)**.  
22.15 **Драма «Чужы сярод сваіх» (16+)**.  
23.25 **Серыял «Нядзеля ў жаночай лазні» (16+)**.

## 8 канал мой

7.00, 15.55, 21.00, 0.40 «Надвор'е» + «Аэравідэа».  
7.05, 16.15 «Мульт-парад». «Рапунцэль: новая гісторыя» (6+).  
7.30, 16.10, 20.50 «Прыколы 13-й школы» (6+).  
7.35 **Трылер «Дзяўчына ў тумане» (16+)**.  
9.45, 20.00 **Серыял «Сакрэтныя матэрыялы» (16+)**.  
10.35 «Прызнайся, што смачна!» (6+)  
11.00 **Баявік «Мяжа» (18+)**.  
13.15, 18.25 **Серыял «Абаронца» (16+)**.  
14.40 **Серыял «Безразважна закаханыя» (12+)**.  
16.40 **Камедыя «Адпачынак» (16+)**.  
18.10 «Фэшн is my прафэшн» (12+).  
19.50 «Надвор'е».  
20.55 «Вечарніца».  
21.05 **Драма «Калонія» (18+)**.  
23.05 **Камедыя «Сумненне» (16+)**.

## ВТВ ВТВ

6.05 «Дурні і дарогі» (16+).  
7.20 «Лаві момант» (16+).  
8.35 **Серыял «Сямейны бізнес» (16+)**.  
9.35 **Баявік «Рэвальвер» (16+)**.  
11.50 **Скетч-шоу «Даеш моладзь» (16+)**.  
12.40, 21.40 **Серыял «Апошні з Магіяян» (16+)**.  
14.10, 0.10 **Серыял «Маладзёжка» (16+)**.  
16.05, 1.50 «**Супермачка**» (16+).  
17.05 **Серыял «Шчаслівыя разам» (16+)**.  
18.00, 23.10 «**Уральскія пельмені**» (16+).  
19.00 **Серыял «Міша псуе ўсё» (16+)**.  
20.00 **Камедыя «Таксі-4» (12+)**.  
2.40 «**Хачу верыць!**» (16+)  
4.00 **Скетч-шоу «Адна за ўсіх» (16+)**.  
4.45 **Скетч-шоу «6 кадраў» (16+)**.

## КУЛЬТУРА Культура

6.30 «Лісты з правінцыі». Вёска Ястрабіна (Ленінградская вобласць) (12+).  
7.00 «Легенды сусветнага кіно». Марына Уладзі.  
7.25, 8.50, 14.10, 16.05, 17.35, 19.25, 20.55 **Вялікія — маленькім**.  
7.35, 19.35 «Іншыя Раманавы». «Келля для прынцэсы» [СЦ].  
8.00 «Сонца — пекла на нябёсах». Дак. фільм [СЦ].  
9.00, 0.50 **XX стагоддзе**. «Дзе мой тэатр? Раман Вікцюк». 1990 год.  
10.10 «Імя ружы». **Серыял**  
11.00 «Следства вядуць знаўцы». **Маст. фільм**. «Да трэцяга стрэлу». 2-я серыя.  
12.30 **Колер часу**. Марк Шагал.  
12.40 **Academia**. Мікалай Каранюкі.

13.30 «Гульня ў бісер». «Джаны Радары». Прыгоды Чыпаліна.  
14.15 **Спектакль Маскоўскага тэатра юнага гледача «Дама з сабаккай»**. Запіс 2010 года.  
16.15 **Біблейскі сюжэт**.  
16.45, 2.00 **Да 180-годдзя з дня нараджэння П. І. Чайкоўскага**. Сімфонія № 5.  
17.40 «Паліглот».  
18.25 **Кіно пра кіно**. «Зігзаг поспеху. Я, можна сказаць, яго кахаю». Дак. фільм [СЦ].  
19.10 **Адкрыты музей**.  
20.00 **Прыступкі цывілізацыі [СЦ]**.  
21.00 «Энігма. Люка Дебарг».  
0.00 «Скура, у якой мы жывем». Дак. фільм [СЦ].

## НОЎАЛЬГІЯ Настальгія

6.00 «**Быў час**» з Аляксандрам Палітоўскім: «Чарнобыль». 2006 год (16+).  
7.05 **Дак. фільм «Сталін з намі?» (16+)**.  
8.20 **Канцэртная праграма «Госці з Сан-Рэма»**. 1992 год (12+).  
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «**Мінулы час**» (12+).  
9.45, 11.00, 14.40, 15.45, 17.00, 21.45, 2.15, 3.45, 5.00 **Музычная Настальгія (12+)**.  
10.00, 16.00, 22.00, 4.00 «**Народжаныя ў СССР**» (12+).  
12.00 «Спяем, сябры!» з Таццянай Візбар: Аляксандр Мірзаян. 2007 год (12+).  
12.55 **Маст. фільм «Адзін за ўсіх!» (12+)**.  
13.35 «Не любя — не слухай...». Актуальная класіка». 1991 год (16+).  
18.00 **Фільм-спектакль «Калі мора смяецца» (16+)**.  
20.35 **Фільм-канцэрт «Вір»**. Спявае Аляксандр Барыкін. 1990 год (12+).  
23.00 «Пад знакам «Пі»». Дак. фільм «Шпіёнскія гісторыі» (« (16+).  
0.00 **Маст. фільм «Мелодыя на два галасы» (16+)**.  
2.40 **Кароткаметражны фільм «Удача» (12+)**.

## EUROSPORT 1 EuroSport 1

0.00 **Тэніс**. Australian Open — 2018 (6+).  
2.30 **Тэніс**. Australian Open — 2019 (6+).  
4.00, 7.30 **Тэніс**. «Ралан Гарос» — 2019 (6+).  
5.30 **Тэніс**. «Ралан Гарос» — 2017 (6+).  
9.30, 20.00 **Снукер**. Чэмпіянат свету — 2019 (6+).  
12.30 **Ралі**. Africa Eco Race — 2019 (12+).  
15.00 **Веласпорт**. Чэмпіянат свету — 2018 (12+).  
18.00 **Веласпорт**. «Тур Ламбарды» — 2018 (12+).  
23.00 **Алімпійскія гульні**. Тэлечасопіс «Зала славы». Найвялікшыя тэнісісты (6+) (12+).

## КИНОКОМЕДИЯ Кінакамедыя

1.20 **Муві 43 (18+)**.  
3.20 **Другое жыццё Увэ (16+)**.  
5.30 **Пенелопа (12+)**.  
7.30 **Ну, прывітанне**, Аксана Сакалова! (16+).  
9.30 **1+1 (16+)**.  
11.40 **Начная змена (18+)**.  
13.35 **Прымадонна (16+)**.  
15.50 **Ёлкі новыя (6+)**.  
17.25 **Дастваць карантышку (16+)**.  
19.30 **Шанхайскія рыцары (12+)**.  
21.40 **Паслявясельны разгром (18+)**.  
23.20 **Тата-дасвідос (16+)**.

## ТВ 3 ТБЗ

6.00 **Дакументальная калякцыя «Беларусьфільма» (12+)**.  
7.00 **М/ф (6+)**.  
8.40 «**Другое дыханне**». **Маст. фільм (16+)**.  
9.35, 23.25 «**Улегцы» (12+)**.  
10.05, 15.25, 4.30 «**Суд ідзе**». Дак. **серыял (16+)**.  
11.05, 18.30 «**Сляпяя**» (16+).  
12.10, 19.40 «**Варажбітка» (12+)**.  
13.15, 17.25, 3.10 «**Міс-тычныя гісторыі» (12+)**.  
14.15, 4.00 «**Паляўнічыя на прывідаў» (16+)**.

16.25 «**Знакі лёсу» (16+)**.  
20.50 «**Менталіст**». **Серыял (16+)**.  
22.40 «**Звышнатуральнае**». **Серыял (16+)**.  
23.55 «**Знак якасці» (16+)**.  
0.40 «**2012**». **Маст. фільм (16+)**.

## TV 1000 ТБ1000

6.10, 17.35 **Таленавіты містар Рыплі (16+)**.  
8.50 **Бібліятэкар**: у пошуках дзіды лёсу (16+).  
10.35 **Браты Грым (12+)**.  
12.40 **Прынцэса-нявеста (6+)**.  
14.25 **Авіатар (16+)**.  
20.10 **Кон-Цікі (6+)**.  
22.10 **Сем гадоў у Тыбеце (16+)**.  
0.45 **Дзікун (18+)**.  
2.35 **Сардэчна запрашаем у Зомбіленд (16+)**.  
4.10 **Шанхайскія рыцары (12+)**.

## ТВ 1000 ТБ1000 Рускае кіно

8.50 **Ленін**. **Непазбежнасць (16+)**.  
11.05 **Адмірал (16+)**.  
13.20 **Шакал (16+)**.  
15.15 **Дарагі тата (12+)**.  
16.45 **Дама Пік (16+)**.  
19.00 **Аперацыя «Сатана» (16+)**.  
20.55 **Калектар (16+)**.  
22.15, 5.50 **Васьмёрка (16+)**.  
23.50 **Бумер (18+)**.  
1.50 **Вучылка (12+)**.  
4.05 **Аднакласнікі.ru: НаCLICKай удачу (12+)**.

## NATIONAL GEOGRAPHIC National Geographic

6.00 **Шалёныя вынаходнікі (16+)**.  
6.25 **Асушыць акіян (16+)**.  
7.15 **Зона будаўніцтва (16+)**.  
8.10 **Цяжкае золата Аляскі (16+)**.  
8.55 **Панарама 360 градусаў: разбурэнне аб'ектаў сусветнай спадчыны (16+)**.  
9.40, 20.30 **Джэйн Гудал: Надзея (16+)**.

11.20 **Зона будаўніцтва (16+)**.  
12.10 **Аўта-SOS**. Сезон 7 (16+).  
12.55 **Марс**: адзін дзень на чырвонай планеце (16+).  
14.25 **Інстынкт выжывання (16+)**.  
15.10, 2.40 **Расследаванні авіякатастроф (16+)**.  
16.40, 23.40 **Служба бяспекі аэрапорта: Перу (16+)**.  
17.25 **Секунды да катастрофы (16+)**.  
18.15, 22.05, 1.10, 4.15 **Злавіць кантрабандыста (16+)**.  
19.45 **Сакрэтныя матэрыялы старажытнасці (16+)**.  
22.55 **Служба бяспекі аэрапорта: Бразілія (16+)**.  
1.55 **Ліхтугі за мяжой (16+)**.  
5.00 **Гульні розуму (16+)**.  
5.45 **Навуковыя глупствы (16+)**.

## Discovery Discovery

8.00, 20.20, 3.30 **Залатая ліхаманка (16+)**.  
9.40 **Як гэта ўладкавана? (12+)**.  
10.30, 17.35, 2.40 **У пагоні за класікай (12+)**.  
11.20, 23.05 **Паляўнічыя на складзі (16+)**.  
12.14 **Разбуральнікі легенд (12+)**.  
13.06 **Бітвы робатаў (12+)**.  
13.55, 7.15 **Дальнабойшчык у В'етнаме (12+)**.  
14.50 **Невядомая экспедыцыя (16+)**.  
15.45, 22.10 **Махінатары (12+)**.  
16.40 **Як гэта ўладкавана: аўтамабілі мары (12+)**.  
18.30, 4.15 **Паляўнічы на цацкі (12+)**.  
19.25, 5.45 **Аўтабан А2 (12+)**.  
21.15 **Зроблена з другойнай сыравіны (12+)**.  
0.00 **Залатая ліхаманка: закінуты прыск Дэйва Турына (16+)**.  
0.55 **Залатая ліхаманка: бурныя воды (16+)**.  
1.50 **Голья і напалоханыя (16+)**.  
5.00 **Як гэта зроблена? (12+)**.  
6.30 **Голья і напалоханыя (16+)**.

# АБРЫСЫ ВЁСКИ БУДУЧЫНІ

Галоўныя набыткі цывілізацыі, адаптаваныя да сельскіх умоў, склалі аснову канцэпцыі экавёскі Астрэмечавы Брэсцкага раёна

Некалі Астрэмечавы стала першым у Брэсцкай вобласці аграгарадком, а зараз яму выпала ганаровая місія прымераць на сябе статус вёскі будучыні. Для гэтага ёсць важныя перадумовы. У Астрэмечавы і цяпер ёсць вядомае ў краіне паспяховае сельгаспрадпрыемства, якое выпускае шмат малака і мяса. Але тут працуюць і іншыя, часам адметныя вытворчасці. Напрыклад, у вёсцы шыюць норкавыя шубы, вырабляюць вітамінную прадукцыю з уласных яблыкаў.

## У чаканні перамен

У аграгарадку ёсць школа, ФАП, дзіцячы садок, аддзяленне банка, шэраг магазінаў. У пасёлку жыве больш за дзве тысячы чалавек, а распрацоўшчыкі канцэпцыі «Экавёска» разлічваюць, што ў будучым насельніцтва падвоіцца.

Генеральны план Астрэмечавы распрацавала рэспубліканскае прадпрыемства «БелНДІПгорадабудаўніцтва», але пра план — крыху пазней. Указаны дакумент з'явіўся на падставе канцэпцыі, якую раней стварыў камітэт па архітэктуры і будаўніцтве Брэсцкага аблвыканкама разам з прадпрыемствам «Брэстжылпраект».

— Кіраваліся тым, каб ва ўмовах сельскай мясцовасці з чыстым паветрам і маляўнічымі пейзажамі людзі атрымалі цалкам гарадскую інфраструктуру, умовы, зручнасці, магчымасці для работы і адпачынку, нічым не горшыя за гарадскія, — адзначае намеснік старшыні камітэта, галоўны архітэктар вобласці **Аляксандр ЖАРКОЎ**.

Цікава, што перамены чакаюцца не толькі ў самім Астрэмечавы, але і ў суседніх населеных пунктах. На думку распрацоўшчыкаў, вёскай будучыні можна назваць такія населены пункт, дзе жыве шмат маладых сем'яў з дзецьмі. Маецца на ўвазе, што большая частка жыхароў будзе працаваць у сельскай гаспадарцы і жыць побач. Для гэтага патрэбна шмат новага жылля.

## «Вясна», «Душа», «Сям'я» і іншыя...

Пад індывідуальную забудову адводзіцца больш за сто гекта-

раў ў Астрэмечавы і Лышчыцах. На гэтай зямлі павінна з'явіцца каля 300 індывідуальных дамоў. Плануюцца сектары з участкамі плошчай ад 10 да 25 сотак для вядзення падсобнай гаспадаркі. Яшчэ на этапе стварэння канцэпцыі зоны забудовы мелі ўмоўныя назвы: «Вясна», «Душа», «Сям'я» і іншыя. Скажам, зону «Душа»



інакш называюць кварталам рамеснікаў — па 25 сотак будучы выдзяляць майстрам і майстрыхам. На сваіх участках яны змогуць займацца дробнай ручной вытворчасцю, упарадкаваць гандлёвыя пляцоўкі і сувенірныя крамкі, ствараць музеі народных рамёстваў і аб'екты грамадскага харчавання на аснове экалагічна чыстай прадукцыі.

У гаспадароў, якім плануецца выдзяляць па гектары зямлі, можна будзе купляць малако і мяса, свежыя яйкі, агародніну. У прыватным сектары таксама з'явіцца аграпрадпрыемства, веласіпед-

ныя дарожкі, пляцоўкі для адпачынку дзяцей.

Зона пад умоўнай назвай «Зямля» ахоплівае паркавую тэрыторыю, а таксама суседні лес. Недалёка знаходзяцца такія знакавыя аб'екты, як Белавежская пушча, Брэсцкая крэпасць, Камянецкая вежа.

Вёска, якая не так даўно адсвяткавала 500-гадовы юбілей, мае ўсе шансы стаць прывабным турыстычным кутком. Побач ужо цяпер праходзяць турыстычныя веласіпедныя і пешыя маршруты. Гэты кірунак актыўна развіваюць супрацоўнікі мясцовага Дома рамёстваў.



вое абслугоўванне, спатрэбяцца спартыўныя аб'екты і трэнажныя залы. Усё гэта акрэслена ў апісанні зоны «Жыццё».

Дарэчы, прэтэндаваць на ўчасткі пад будаўніцтва ў экавёсцы могуць не толькі жыхары аграгарадка і навакольных вёсак, але і брастаўчане. Так было ў першапачатковай канцэпцыі, норма замацавана і ў генеральным плане.

## Пад грамадскі кантроль

Генплан быў вынесены на грамадскі разгляд летам мінулага года. Як расказала **старшыня Лышчыцкага сельскага Савета дэпутатаў Іна ДЗЯЧЭК**, актыўны ўдзел у абмеркаванні бралі дэпутаты сельскага Савета, грамадскія арганізацыі, многія жыхары вёсак. Падчас размовы адзначалася, што поспех экавёскі ў цэлым будзе залежаць не толькі ад аб'ёму і асваення ўкладзеных грошай, але і ад зацікаўленасці саміх жыхароў, ад рэалізацыі розных формаў грамадзянскай ініцыятывы. Калі з'явіцца дробныя фермеры, калі будуць працаваць рамеснікі, прадпрыемальнікі, гэта будзе азначаць новы ўзровень занятасці і даходу жыхароў. Вопыт адных стане прыцягальным прыкладам для іншых — толькі

так магчымы прагрэс у развіцці сельскай тэрыторыі.

Пасля абмеркавання план прайшоў усе неабходныя экспертызы і ўзгадненні, а ў снежні быў зацверджаны на сесіі Брэсцкага раённага Савета дэпутатаў. Такім чынам, з'явілася прававая аснова для ператварэння задуманага ў жыццё. Цяпер вядзецца праектаванне жыллой забудовы асобных кварталаў. Потым пачнецца будаўніцтва інжынерных сетак. Дамы на асобных вуліцах плануецца ацяпляць электрычнасцю — значыць, тут на першы план выходзіць пракладка ліній электраперадачы. Складзены план мерапрыемстваў па мадэрнізацыі самога аграгарадка, рамонтуюцца дарогі, ідзе капітальны рамонт некаторых аб'ектаў.

Вядома, увасобіць у жыццё такія грандыёзныя планы — справа не хуткая. Праектам прадугледжаны два этапы стварэння экавёскі: першы — да 2025 года, другі — да 2030 года.

Тым часам пачынаюцца працоўкі па стварэнні канцэпцыі яшчэ адной вёскі будучыні на Брэстчыне — Парахонска Пінскага раёна.

**Святлана ЯСКЕВІЧ, фота аўтара. На здымках: Астрэмечавы сёння.**

## АБ'ЕКТ № 1

У горадзе такіх аб'ёмаў работ яшчэ не было. Будаўнікі, а гэта каля трох сотняў рабочых і спецыялістаў, працуюць кругласутачна. У іх ліку — прадстаўнікі Мінска і Магілёўшчыны. На аб'екце задзейнічана прыблізна семдзесят грузавікоў, кранаў, грэйдараў і іншай тэхнікі. Даўжыня гіганцкай канструкцыі пуцэправода — каля 400 метраў, шырыня — амаль 45. Агульная плошча тэрыторыі, на якой працуюць будаўнікі, большая за 20 гектараў. Былі знесены нават асобныя суседнія будынкі, якія перашкаджалі, робяцца новыя з'езды на вулі-

цы і г. д. Мост абдызецца прыкладна ў 100 мільёнаў рублёў.

Пуцэправод, які знаходзіцца каля чыгуначнага і аўтамабільнага вакзалаў, для абласнога цэнтра значна, бо праз яго пойдзе аўтамабільны транзіт з Расійскай Федэрацыі і ў адваротным кірунку. Не выпадкова старшыня аблвыканкама Мікалай Шаранёў, кіраўніцтва горада пастанавілі кантраляваць ход рэканструкцыі, каб здаць пад ключ важны і складаны аб'ект сёлета восенню.

А таму робіцца ўсё магчымае і нават немагчымае, каб паскорыць работы.



Фота Алены Клімовіч.

У моста цяпер статус абласной маладзёжнай будоўлі. Хлопцы і дзяўчаты могуць зрабіць свой унесак у яго ўзвядзенне ў складзе будаўнічых атрадаў. Ім падзякуюць за гэта не толькі віцябляне.

Але пакуль у гараджан шмат праблем і нязруч-

насцяў з-за часовай змены схемы праезду. У прыватнасці, грамадскі транспарт вымушаны «накручваць» лішнія кіламетры, каб даставіць пасажыраў на месца. Затое потым пад пуцэправодам будуць праезджаць электрычкі, цягнікі з грузамі.

Паралельна з асноўнымі работамі ўжо ідзе добраўпарадкаванне і азелененне наваколля. У час святкавання абласных «Дажынак» у Віцебску запланаваны афіцыйны запуск транспарту. І зноў будуць курсіраваць па пуцэправодзе трамваі. Дарэчы, мена-

віта Віцебск стаў першым у сучаснай Беларусі горадам, дзе пачалася рэгулярная эксплуатацыя электрычнага трамвая — у чэрвені 1898 года. Заўважце, на год раней, чым у Маскве. А ў Мінску першы трамвай з'явіўся толькі ў 1929-м.

**Аляксандр ПУКШАНСКІ.**

# ГРАМАДСКАЕ СУМЛЕННЕ І ШТУЧНЫЯ КВЕТКІ...

Як ва ўмовах каранавіруса рыхтуюцца да Радаўніцы ў сельскай глыбінцы

Сёння галоўныя навіны ў той ці іншай ступені звязаны з пандэміяй, але жыццё не прыпыняецца. Да Радаўніцы засталіся лічаныя дні, і, мяркуючы па тым, як актыўна народ купляе штучныя кветкі, у месцах смутку ў гэты дзень пуста не будзе. Мясцовыя ўлады актыўна рыхтуюць могілкі да масавага наведвання.

**Павышаная адказнасць**  
Наталля ЛАГУЦІНА, старшыня Яноўскага сельвыканкама, што ў Краснапольскім раёне, крыху занепакоена тым, што намячаецца паломніцтва на могілкі. Іх, дарэчы, на тэрыторыі 44, з якіх 17 знаходзіцца ў зоне адчужэння: Красна-

ца, бо шмат работы прадбачылася. Паклікалі надзейных памочнікаў са школы, сацслужбы, іншых устаноў і арганізацый на тэрыторыі сельсавета. На дапамогу прыйшлі 25 жыхароў. Сумеснымі намаганнямі вывезлі з могілак поўныя МАЗ смецця.


Яноўцы працавалі сапраўды на ўздыме. Не пакінулі без увагі нават тыя магілы, якія апошнім часам не наведваюцца. Напрыклад, старажылы аграгарадка прапанавалі ўшанаваць памяць вясковага фельчара Надзеі Ігнатаўны Выганнай. Маўляў, больш няма каму: дачка памерла, унук жыве далёка. Сказана — зроблена. Аформілі пахаванне па перыметры, паднялі яго, і яно адразу ж набыло прыстойны выгляд.



каць не трэба. Пасадзіць кветкі або дрэвы? Не адмовіцца. Так і ў іншых справах.

Яшчэ адна памочніца, на якую можна смела разлічваць, — Галіна Новікава, кіраўнік сацыяльнага пункта. Яна разам са сваімі дзяўчатамі таксама удзельнічае ва ўсіх акцыях па наведванні парадку. Дырэктар клуба Людміла Крапіўніцкая са сваім калектывам дапамагае не толькі рукамі, але і вясёлымі спевамі — талкай заўсёды прасцей справіцца з праблемамі. А Святлана Васільева, дырэктар Яноўскага ВВК «Дзіцячы сад — базавая школа», яшчэ і старэйшына населенага пункта. Тут без каментарыяў.

“Мы займаемся карыснай справай. І калі хоць адзін чалавек скажа за гэта дзякуй, значыць, мы недарэмна працавалі.”



польшчына сур'ёзна пацярпела ад аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Але калі людзей не адпуджаюць нават павышаныя кюры, то каранавірус дакладна іх не напалохае.

— Прыедуць з Віцебска, Мінска, іншых гарадоў, — уздыхае Наталля Леанідаўна. — Ім, вядома, захацацца сустрацца з землякамі, пагутарыць за сталом пра жыццё. Чаго чакаць ад гэтых стасункаў, невядома. Хочацца, каб усё абышлося без наступстваў, — кажа старшыня.

Сёння падтрыманне парадку на сельскіх могілках — не такая ўжо і танная справа. Напрыклад, у Яноўцы на іх прыборку выдаткавана 1800 рублёў. А калі прыплюсаваць астатнія могілкі сельсавета, то сума вырасце ў разы.

Так, спецыяльныя арганізацыі спілоўваюць аварыйныя дрэвы, звозяць смецце на палігон, займаюцца ачысткай тэрыторыі могілак ад малявых парасткаў. А вось прыбраць канкрэтнае пахаванне і навесці там парадак — гэта ўжо абавязак нашчадкаў. Хоць сярод іх бываюць такія, што могуць і «правы пакачаць». Маўляў, чаму лісце не прыбралі, смецце не вывезлі, дрэвы не спілавалі.

— Такіх у нас няма, але ж ёсць. Мы ім тлумачым, у адпаведным законе сказана, што клапаціцца пра знешні выгляд асобна ўзятага пахавання павінны самі нашчадкі. Гэта іх прамы абавязак, — кажа Наталля Лагуціна.

Але існуе шмат прыкладаў, калі асобныя наведвальнікі чысцілі, аводзяць толькі на блізкай ім магіле, а на суседніх складваюць тое, што не патрэбна: рэшткі старых помнікаў, вянкі, штучныя кветкі. У найлепшым выпадку пакінуць гэта ўсё на ўскраіну могілак.

— Па перыметры Яноўскіх могілак за апошні час утварылася столькі стыхійных звалак, што давялося заказваць тэхніку, — кажа Наталля Лагуціна. — Дзякуй нашаму ААТ «Краснапольскі» — моцна дапамагло яго кіраўніцтва. Мы заўсёды на такія суботнікі запрашаем насельніцтва, але сёлета вырашылі падстрахаваць-

## Аперацыя «Аварыйныя дрэвы»

Зрабіць усё за адзін суботнік не атрымалася. Другі этап наведвання парадку на могілках прайшоў пад знакам барацьбы з аварыйнымі дрэвамі. Паслуга, трэба сказаць, таксама нятанная: камунальнікі пагадзіліся зрабіць работу за 200 рублёў. І хоць у сельсавете лішніх фінансаў няма, старшыня пачала дзейнічаць.

— Мы якраз атрымалі грошы за 1-е месца ў раённым конкурсе па развіцці сельскіх тэрыторый, — расказвае яна. — Хацелі на іх пясак купіць, але палічылі, што аварыйныя дрэвы — больш важная праблема.

Мясцовыя жыхары таксама вырашылі дапамагчы і сабралі дадаткова 250 рублёў. Грошай хапіла, каб знесці дзевяць аварыйных дрэў. Але пасля гэтага засталася шмат смецця. І прыбраць усё гэта плануецца яшчэ на адным суботніку, які адбудзецца на гэтым тыдні.

“Сёння падтрыманне парадку на сельскіх могілках — не такая ўжо і танная справа. Напрыклад, у Яноўцы на іх прыборку выдаткавана 1800 рублёў.”

— Мясцовыя жыхары па-рознаму ставяцца да нашых суботнікаў. Нехта кажа, што гэта наогул не трэба, — разважае старшыня сельвыканкама. — А я так лічу: мы займаемся карыснай справай. І калі хоць адзін чалавек скажа за гэта дзякуй, значыць, мы недарэмна працавалі.

## Надзейныя паплечнікі

Вольга Падалякіна кіруе ў Яноўцы сельскай бібліятэкай і заўсёды гатова падтрымаць Наталлю Лагуціну, з якой яе звязваюць яшчэ і агульныя дэпутацкія клопаты. Трэба прыбраць могілкі? Яна заўсёды побач. Добра ўпарадкаваць парк? Згодная, ча-

ПАМЯЦЬ ПРОДКАЎ

**Центр Промышленной Оценки**

- Организация аукционов
- Оценка всех видов имущества

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ**

Организатор аукциона	ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703	
Продавец	ОАО «МИЛКАВИТА», г. Гомель, ул. Бр. Лизюковых, 1	
Оператор ЭТП	ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 46	
Адрес ЭТП		www.ipmtorgi.by
Предмет электронных торгов: транспортные средства, оборудование, бывшие в употреблении		
Местонахождение: г. Гомель, ул. Братьев Лизюковых, 1		
№ лота	Наименование	Начальная цена (с НДС 20%), бел. руб.
1	Полуприцеп специальный фургон-рефрижератор KRONE SDR 27, рег. знак А8527А-3, инв. № 5403	100 418,10
2	Полуприцеп специальный фургон-рефрижератор KRONE SDR, рег. знак А9824А-3, инв. № 5538	103 905,00
3	Прицеп специальный фургон-рефрижератор MAZ 837810 1012 КУРАВА 871100, рег. знак А3237А-3, инв. № 4246	36 127,03
4	Прицеп специальный фургон-рефрижератор MAZ 837810 1012 КУРАВА 871100, рег. знак А3520А-3, инв. № 4278	29 897,45
5	Прицеп специальный фургон-рефрижератор MAZ 97585 КУРАВА 930011, рег. знак А2653В-3, инв. № 5920	12 840,00
6	Полуприцеп специальный фургон-рефрижератор КУРАВА 9300 W0, рег. знак А5725А-3, инв. № 5004	67 708,45
7	Полуприцеп специальный фургон-рефрижератор КУРАВА 9300 W0, рег. знак А5007А-3, инв. № 4907	65 868,38
8	Полуприцеп специальный фургон-рефрижератор КУРАВА 9300 W0, рег. знак А5281А-3, инв. № 4972	58 080,00
9	Полуприцеп специальный фургон-рефрижератор КУРАВА 9300 W0, рег. знак А5211А-3, инв. № 4919	79 249,80
10	Полуприцеп специальный фургон-рефрижератор КУРАВА 9300 W0, рег. знак А3222А-3, инв. № 4241	53 213,50
11	Полуприцеп специальный фургон-рефрижератор КУРАВА 9300 W0, рег. знак А3221А-3, инв. № 4239	53 200,14
12	Полуприцеп специальный фургон-рефрижератор КУРАВА 9300 W0, рег. знак А7328А-3, инв. № 5237	86 541,16
13	Грузовой специальный фургон изотермический MAZ 6303 А5 341 КУРАВА 673100, рег. знак А1 9402-3, инв. № 4247	22 680,16
14	Грузовой специальный фургон изотермический MAZ 6303 А5 341 КУРАВА 673100, рег. знак АК 6641-3, инв. № 4245	21 240,00
15	Упаковочная машина PK 91SP для упаковки вязких продуктов в пакет «Дойпак» с угловым штуцером (2008/014/P044), инв. № 4296	143 266,60
16	Упаковочный автомат Трекко PMG-2, инв. № 4082	192 000,00

**Задаток 10 %** от начальной цены предмета электронных торгов в белорусских рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBVY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи	15 (пятнадцать) рабочих дней после электронных торгов
--	---

**Условия оплаты предмета электронных торгов**

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 % в течение срока, установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение **30 (тридцати) календарных дней** после заключения договора купли-продажи

**Электронные торги проводятся в порядке, установленном регламентом электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенном по адресу: www.ipmtorgi.by**

Победитель аукциона либо единственный участник электронных торгов, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан возместить затраты на их проведение и оплатить вознаграждение организатору аукциона в размере **4 %** (для транспортных средств) / **2 %** (для оборудования) от цены продажи предмета аукциона в течение **3 (трех) рабочих дней** со дня проведения аукциона

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с электронных торгов в любое время до момента определения победителя электронных торгов без объяснения причин снятия

<b>Дата и время начала и окончания электронных торгов</b>
Начало торгов: <b>11.00 18.05.2020.</b> Окончание торгов: <b>12.00 18.05.2020.</b>
Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки в случае, если ставка поступила менее чем за 10 минут до окончания торгов
<b>Дата и время окончания приема заявок</b>
Заявки на участие в электронных торгах принимаются по <b>15.05.2020 до 17.00</b> на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу <a href="http://www.ipmtorgi.by">www.ipmtorgi.by</a>
Контактные данные: <b>+375 (17) 373-21-33; +375 (44) 704-92-06</b> E-mail: <a href="mailto:auction@cro.by">auction@cro.by</a>

**РУП «Институт недвижимости и оценки» (Организатор аукциона) извещает о проведении повторного открытого аукциона по продаже имущества, принадлежащего ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи» (Продавец) на праве собственности**

**Лот № 1:** здание детского сада, 623/С-58735, 355,1 кв. м, г. п. – 1990. Адрес: Минская обл., Узденский р-н, Неманский с/с, д. Стальбовщина, ул. Центральная, 9.

**Начальная цена с НДС** – 32 526,04 руб. **Задаток** – 10 000,00 руб. **Шаг аукциона** – 5 %. **Штраф** – 2 000,00 руб.

Земельный участок 625682109101000061 площадью 0,5683 га. Право аренды по 21.01.2109. Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь

**Аукцион состоится 29.04.2020 в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4**

Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аукционе, срок заключения договора купли-продажи, условия оплаты, а также полный текст извещения содержится на сайте Организатора аукциона [ino.by](http://ino.by). Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, В/С ВПСБВY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи» 29.04.2020. Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений 23.04.2020 в 11.00. Первое полное извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 25.02.2020.

**Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 • [www.ino.by](http://www.ino.by) • e-mail: [torgi@ino.by](mailto:torgi@ino.by)**

22

НАША ЖЫЛЛЁ

## Перавагі гарачай лініі

Сёння ў Маладзечанскім раёне інваліды ці проста пажылыя адзінокія людзі звяртаюцца па дапамогу на гарачую лінію.

Яе тэлефоны размешчаны на сайце Маладзечанскага райвыканкама і ў першую чаргу прызначаны для звяротаў адзінокіх непрацаздольных грамадзян з просьбай аказаць дапамогу ў дастаўцы прадуктаў харчавання, прадметаў першай неабходнасці, лекаў. На ўказаныя нумары можна пазваніць у раённы тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва, у раённую арганізацыю Чырвонага Крыжа, у райкам Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі.

На сайце таксама ёсць напамін «Белпошты»: пажылыя людзі могуць атрымаць пенсію і дапамогу па месцы жыхарства ад паштальёна, ён жа пры неабходнасці прыме ў іх грошы на аплату камунальных плацяжоў, аформіць падпіску на перыядычныя выданні і акажа іншыя паслугі. Дастаткова патэлефанаваць у кантакт-цэнтр РУП «Белпошта» на кароткі нумар 154.

**Старшыня Маладзечанскага раённага Савета дэпутатаў Андрэй ПАУКШТА** кажа, што клопат аб сталых жыхарах раёна быў і застаецца пастаяннай задачай мясцовай улады, асабліва сельскіх Саветаў дэпутатаў. Іх прадстаўнікі часта сустракаюцца з гэтай катэгорыяй насельніцтва, імкнуцца паспрыяць вырашэнню надзённых праблем і паляпшэнню ўмоў жыцця пажылых людзей.

У гарачай лініі падчас неспакойнай эпідэміялагічнай сітуацыі ў краіне ёсць пэўныя перавагі для асабістай бяспекі і здароўя далёка не маладых нашых суграмадзян. Гэта магчыма дзякуючы сувязі, мінімізацыі колькасці кантактаў сталых людзей, у тым ліку і з рознага роду прайдзісветамі, якія барацьбу з каранавірусам успрынялі як шанц падмануць даверлівых пенсіянераў.

**Леанід ТУГАРЫН.**

# ПАПЯРЭДЗІЦЬ, ВЫЯВІЦЬ, ВЫПРАВІЦЬ

Тры «кіты», на якіх грунтуецца работа аглядных камісій пры сельвыканкамах

Абавязак ці права — пускаяць у дом прадстаўнікоў спецыялізаванай абслугоўваючай арганізацыі для праверкі газавай пліты, калонкі або катла? Такім пытаннем часта задаюцца спажыўцы. Маўляў, абсталяванне набыта літаральна гады два таму. Працуе яно спраўна, як гадзіннік.



**ня Бараўлянскага сельвыканкама Жанна ВАРАБЕЙ.** — У камісію ўваходзяць прадстаўнікі раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях, супрацоўнікі міліцыі, пажарнага нагляду, службаў сацыяльнай абароны, аховы здароўя, адукацыі, дэпутаты.

Члены агляднай камісіі рэгулярна наведваюць жылыя дамы, працуюць, так бы мовіць, на аперэджанне пажарнебяспечнай сітуацыі. Яны правяраюць спраўнасць п'ячнага ацяплення, электраправодкі, аўтаномных пажарных апавяшчальнікаў (АПА), а таксама газавага абсталявання. Могуць пацікавіцца і тым, ці ёсць дамова на яго тэхнічнае абслугоўванне, ці своечасова яно праводзіцца, папрасіць адпаведныя дакументы.

Вядома, той жа настаўнік або медык здольны аглядзець бытавыя газавыя прыборы чыста

візуальна. А вось больш дэталёва правярыць работу газавых калонак, пліт, катлоў — справа вузкіх спецыялістаў: газавікоў, пажарнікаў, ратавальнікаў.

— Па выніках праверкі, калі ёсць парушэнні, складаецца ўліковая форма, накіроўваецца ліст у адпаведны арганізацыі. Напрыклад, у дачыненні да шматдзетных — у раённы тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнай абароны, у дачыненні да адзінока пражываючых — іх дзедзям, каб дапамаглі маці або бацьку замяніць няспраўныя прыборы, — кажа Жанна Варабей.

Усе звяроты, праблемныя пытанні — на кантролі старшыні сельвыканкама, праз пэўны час яна правярае, ці выкананы прадпісанні па ліквідацыі непаладак. Асноўная функцыя аглядных камісій, паўтोरнымся, — стварыць бяспечныя ўмовы пражывання для людзей.

Варта сказаць, што ў аглядных камісій Мінскай вобласці ёсць і няштатныя памочнікі. Гэта дэпутаты, старасты вёсак. Яны знаходзяцца бліжэй да людзей, сустракаюцца з жыхарамі кожны дзень, ведаюць пра іх клопаты. Па сігналах гэтых памочнікаў члены камісій выязджаюць на месцы, стараюцца паспрыяць вырашэнню праблемы. У сваёй дзейнасці камісіі выкарыстоўваюць шмат метадаў уздзеяння на тых, хто парушае правілы бяспекі пражывання.

Карацей, задача — папярэдзіць, выявіць, выправіць.

**Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ.**

Але спецыялісты папярэджваюць, што газавыя прыборы і прыстасаванні, якія не прайшлі тэхнічнае абслугоўванне, уяўляюць сабой патэнцыйную небяспеку для людзей і іх маёмасці. Могуць здарыцца выбух, пажар.

Вялікая роля ў прафілактыцы трагедый у жыллёвым фондзе, як індывідуальным, так і шматкватэрным, належыць аглядным камісіям сельскіх Саветаў. У Мінскай вобласці яны працуюць пры кожным сельвыканкаме. А клопатаў у камісіі хапае. Не выключэнне і Бараўлянскі сельскі Савет дэпутатаў. Толькі вёска Бараўляны і аграгарадок Лясны, якія практычна зліліся ў адно цэлае, уяўляюць сабой невялікі горад, дзе жыве каля 60 тысяч чалавек.

— У полі зроку членаў камісіі ў першую чаргу домаўладанні грамадзян, якія ўваходзяць у групы рызыкі: шматдзетныя сем'і; сем'і, якія знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным становішчы, злоўжываюць спіртным; інваліды першай і другой нерабочых груп; адзінокія і адзінока пражываючыя, — расказвае **старшы-**

## СУВЯЗЬ ПАКАЛЕННЯЎ

# Шмат эмоцый ад высакароднай справы

Ініцыятарамі стварэння алеі пад назвай «Сувязь пакаленняў» сталі ўдзельнікі аматарскага калектыву «Галінка бэзу» аграгарадка Семукачы Магілёўскага раёна. У памочнікі яны запрасілі вучню мясцовага дзіцячага садка-школы.

— Ідэя стварыць такую алею мне адразу ж спадабалася, — падзялілася думкамі **старшыня Семукацкага сельскага Савета дэпутатаў Тамара УКРУЖСКАЯ.** — Гэта вельмі добрая нагода для таго, каб моладзь нешта карыснае пераняла з жыцця старэйшых пакаленняў. У нашым ансамблі, дарэчы, спяваюць адны пенсіянеры, лічы, бабулі нашых школьнікаў. Але і тыя, і дру-

гія зацікаўлены, каб наша малая радзіма стала больш прыгожай і ўтульнай.

Дарэчы, рукамі прадстаўнікоў двух пакаленняў было пасаджана каля двухсот саджанцаў сасны. Дрэўцы на спонсарскіх пачатках выдзеліў энтузіястам Магілёўскі лясгас. Старшакласнікі капалі ямкі для саджанцаў і замацоўвалі іх разам з удзельніцамі ансамбля. Усе атрымалі шмат станоўчых эмоцый ад гэтай высакароднай справы.

Алея «Сувязь пакаленняў» з'явілася ў самым цэнтры пасёлка, там, дзе цяпер ствараецца мемарыял, прысвечаны ўдзельнікам войнаў XX стагоддзя і ўсім тым, хто з іх не вярнуўся. Работы вядуцца і сёння, у іх актыўна



ўдзельнічае насельніцтва. Людзі прыходзяць не толькі папрацаваць, але і дапамагаюць фінансамі. У іх з'яўляецца натхненне на

новыя справы, а галоўнае — гонар за сваю малую радзіму.

**Нэллі ЗІГУЛЯ. Фота Тамары УКРУЖСКАЯ.**

## ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА

в отношении права на заготовку и (или) закупку диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства, на территории Барановичского района Брестской области

Предмет торгов	Заключение Национальной академии наук Беларуси (от 19.03.2020 № 28-15)		Начальная цена предмета торгов	Размер и срок внесения задатка
	промышленный запас/кг	годовая норма вылова/кг		
право на заготовку и (или) закупку длиннопалого (узкопалого) рака на территории Барановичского района Брестской области:				
<b>Водохранилище «Кутовщина» (Лизаровское) в 19,2 км на север от г. Барановичи, между деревнями Кутовщина, Пруды, Гречихи, Лизаровщина и пос. Советский /3/. Принадлежит системе реки Сервечь, бассейн реки Неман</b>	480	80	5 базовых величин / 135 белорусских рублей	27 белорусских рублей (20% начальной цены) не позднее дня подачи документов

**Примечание:**

1. Торги состоятся 19 мая 2020 г. в 14.00 по адресу: Брестская область, г. Барановичи, ул. Советская, 79, малый зал райисполкома (каб. 310), 3-й этаж.
2. Торги проводятся при наличии двух участников и более.
3. Участниками торгов могут быть юридические лица или индивидуальные предприниматели, заинтересованные в получении права на заготовку и (или) закупку длиннопалого (узкопалого) рака на территории Барановичского района Брестской области.
4. В торгах могут принимать участие представители юридического лица или индивидуального предпринимателя при условии представления надлежаще оформленной доверенности.
5. Для участия в торгах юридическое лицо или индивидуальный предприниматель до их начала подает в комиссию по организации и проведению торгов:
  - 5.1 заявление, с указанием на какой территории и какие виды диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства, предполагается заготавливать и (или) закупать по результатам торгов;
  - 5.2 заверенную банком копию платежного поручения, подтверждающую внесение суммы задатка на счет ВУ31 АКВВ 3600 2110 0000 6000 0000 Главного управления Министерства финансов Республики Беларусь по Брестской области в ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, БИК АКВВВУ2Х, УНП 200676206, назначение платежа 05520.
  6. Комиссия по организации и проведению торгов расположена по адресу: Брестская область, г. Барановичи, ул. Советская, 79, каб. 422, 4-й этаж. Кон-

7. Прием документов заканчивается 18 мая 2020 г. в 13.00. Заявления об участии в торгах, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его регистрации в книге регистрации участников торгов.
8. Райисполком вправе отказаться от проведения торгов в любое время, но не позднее чем за три дня до назначенной даты их проведения, о чем должен известить участников торгов. При этом сумма задатка, внесенная участником торгов в местный бюджет, подлежит возврату в течение пяти рабочих дней.
9. Участник торгов имеет право до их начала письменно отозвать заявление об участии в торгах. При этом участнику торгов в течение пяти рабочих дней со дня обращения в комиссию по вопросу об отзыве заявления возвращается сумма внесенного им задатка.
10. Перед началом торгов его участники обязаны зарегистрироваться в комиссии и получить порядковые номера, подлежащие возврату в комиссию после окончания торгов.
11. Порядок проведения торгов определен Правилами добычи, заготовки и (или) закупки диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 699 (с изменениями и дополнениями).
12. Размер увеличения цены определяется комиссией до начала проведения торгов в пределах от 5 до 15 процентов от его начальной цены.
13. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену за предмет торгов.

14. В случае если заявка на участие в торгах подана только одним участником, право на заготовку и (или) закупку длиннопалого (узкопалого) рака на территории Барановичского района Брестской области предоставляется этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
15. Победитель торгов подписывает протокол, оформляемый по результатам торгов, в день их проведения.
16. В случае отказа или уклонения участника, выигравшего торги, от подписания протокола, оформляемого по результатам торгов, возмещения затрат на организацию и проведение торгов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, внесенный им задаток возврату не подлежит.
17. Участник, выигравший торги, возмещает затраты на публикацию извещения о проведении торгов в печатных средствах массовой информации не позднее 10 дней с момента проведения торгов.
18. Участнику, выигравшему торги, сумма внесенного задатка учитывается в счет возмещения затрат на организацию и проведение торгов.
19. Участнику, не выигравшему торги, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня проведения торгов.
20. В случае признания комиссией торгов несостоявшимися райисполком возвращает в течение пяти рабочих дней участникам торгов внесенные ими в виде задатка денежные суммы.
21. Райисполком в течение 30 календарных дней со дня проведения торгов принимает решение о предоставлении права на заготовку и (или) закупку длиннопалого (узкопалого) рака на территории Барановичского района Брестской области.

# «ШТО ГЭТА ЗА ДЗЕЎЧЫНА І ДЗЕ ЯНА ЖЫВЕ»

## У Мінску з'явіўся новы мурал

...Пяціпавярховік па сталічнай вуліцы Мяснікова, 17 быў бы цалкам звычайны і нічым не адметны сярод шэрагу іншых немаладых дамоў, калі б не новы «жыхар», які прапісаўся тут на пачатку красавіка. На фасадзе дома з'явілася абаяльная дзяўчынка, якая ці то выйшла, ці толькі збіраецца выйсці на прагулку, — у шаліку, паліто, чамусьці без боцікаў, затое ў забавных паласатых шкарпэтках... Дзяўчынка — само юнацтва і непасрэднасць, а за ёй — выява старога горада — перанесеная ў сучаснасць гравюра з амаль 250-гадовай гісторыі. Мурал «Мой Мінск» — падарунак гораду ад **вулічнага мастака Аляксандра БЛАГІЯ**, грамадскіх актывістаў, адміністрацыі Маскоўскага раёна і прыватных кампаній — удзельнікаў валанцёрскага арт-праекта.

На гэты фасад недалёка ад гістарычнага цэнтра сталіцы ў свой час замахваліся некалькі розных мастакоў падчас фэсту Vulica Brasil, аднак іх работы не прайшлі ўзгадненне ў гарадскіх улад. А вось эскіз мурала «Мой Мінск» мастацкая камісія, куды ўваходзілі і архітэктары, і чыноўнікі з выканкама, і прадстаўнікі розных гарадскіх службаў, у тым ліку камунальных, ухваліла адразу. «Парэкамендавалі толькі зрабіць крыху меншай постаць самой дзяўчынкі, — кажа мастак, — але саму ідэю сустрэлі вельмі прыязна». І ўсё ж ад макета да ўвасаблення арт-аб'екта прайшло амаль дзесяць месяцаў — і з-за праходжання праектам усіх неабходных

інстанцый, і таму, што канчатковае «дабро» атрымалі летась у лістападзе, калі халоднае і вільготнае надвор'е, мякка кажучы, ужо не спрыяе вулічнаму мастацтву. Таму ўзялі паўзу да вясны — затое цяпер работа заняла менш за тыдзень, тым больш і дождж не перашкодзіў. Творчая частка праекта цалкам дабрачынная, падкрэслівае яго арганізатар Алякс Шупо, які займаўся працэсам камунікацыі і ўзгаднення ідэй на ўсіх узроўнях. Што да фінансаванага боку справы, то неабходныя выдаткі ўзялі на сябе партнёры праекта: так, IT-кампанія набыла фарбу (для карціны памерам пяць паверхавых спатрэбілася каля 150 балончыкаў) і іншыя патрэбныя матэрыялы і прылады, а будаўнічая фірма дала пад'ёмнік для работы на вышыні.

...Асновай мурала стала гравюра з выявай Мінска, датаваная 1772 годам, — яе ў пачатку 1990-х знайшлі даследчыкі ў Кракаўскай бібліятэцы. Празрыстую адсылку да гісторыі дае і гербавая пятачка, якую выкарыстоўваў магістрат пасля атрымання горадам магдэбургскага права ў 1499-м, — выяву тагачаснага мінскага герба кожны ахвотны можа знайсці ў той жа «Вікіпедыі». Дарэчы, мурал «Мой Мінск» — не першы ў серыі работ мастака паводле старажытных гравюр. У 2017-м была стрыт-арт карціна ў Клецку, дзе гістарычная выява ператварылася ў дыван, на якім сядзіць дзяўчына і выразае выцінанкі; другі мурал «Back to Vistula» з'явіўся праз год, ён упрыгожвае фасад до-



ма ў адным з самых старых польскіх мястэчак Хелмна і нагадвае пра часы, калі рака Вісла працякала наўпрост праз горад. Атрымалася адначасова пра гісторыю і сучаснасць, пра нас — учарашніх і сённяшніх гарадскіх жыхароў у трэцім і нулявым пакаленнях. Акрамя таго, гэта яшчэ адзін прыклад узаемадзейнення і паспяховага супрацоўніцтва вулічнага мастацтва з гарадскімі ўладамі — аказваецца, усё магчыма, і калі ўзяцца за справу якасна і цывілізавана, камунальнікі не зафарбуюць вулічныя роспісы «ЖЭС-артам»...

— А хто «жыве» ў кішэні дзяўчынкі? — пытаемся ў мастака.

— Гэта мой фірмавы персанаж, — усміхаецца Аляксандр, — які часта з'яў-

ляецца на розных работах. Магчыма, павук (праўда, у дзяцінстве я казаў «павак», чым не імя для новай казачнай істоты?) альбо птушаня, а яшчэ я чуў ад некаторых, што персанаж чымсьці нагадвае сусварэнні вядомага рэжысёра Хаяа Міядзакі. Словам, няхай кожны бачыць тое, што яму бліжэй.

Пакуль мы фатаграфуем мурал, мінакі спрачаюцца, ці ёсць рэальны прататып у дзяўчынкі з букетам папараці («Вельмі падобная да маёй школьнай сяброўкі!» — чуюм за спінай) і аднагалосна пагаджаюцца, што яркія і цёплыя фарбы вельмі дарэчы паляпшаюць настрой. Аўтар жа акурат цяпер малюе і прадумвае наступныя эскізы — сёлета ГА «Ахова птушак Бацькаўшчыны», з якім даўно супрацоўнічае Аляксандр Благі, плануе павялічыць колькасць «птушыных графіці»: сокал-пустальга прыземліцца на фасадзе дома ў Брэсце — менавіта тут, па падліках спецыялістаў, жыве самая вялікая ў нашай краіне гарадская папуляцыя гэтых чырванакніжных птушак; таксама з'явіцца новыя муралы ў Мінску і на Віцебшчыне — у Мёрэх і, магчыма, у Расонах.

**Вікторыя ЦЕЛЯШУК.**  
Фота аўтара і з архіва мастака.



### Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

#### ИЗВЕЩАЕТ ОБ АУКЦИОНЕ

**ЛОТ 1:**  
- капитальное строение, инв. № 621/С-13750 (назначение – сооружение специализированное складов, хранилищ; наименование – хранилище зерна башенного типа), площадью 127,2 кв. м, расположенное по адресу: Минская область, Несвижский район, г.п. Городея, ул. Вокзальная, 62/1;  
- капитальное строение, инв. № 621/С-13699 (назначение – здание специализированное иного назначения; наименование – сливной пункт), общей площадью 110,8 кв. м, расположенное по адресу: Минская область, Несвижский район, г.п. Городея, ул. Вокзальная, 62.  
- капитальное строение, инв. № 621/С-21021 (назначение – сооружение неустановленного назначения, наименование – цементно-бетонное покрытие), общей площадью 0 кв. м, расположенное по адресу: Минская область, Несвижский район, г.п. Городея, ул. Вокзальная, 62  
Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый № 624255700001001171, площадью 0,2921 га (назначение – обслуживание зданий и сооружений), расположенном по адресу: Минская область, Несвижский район, г.п. Городея, ул. Вокзальная, 62. Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании: земельный участок, находящийся в водоохранной зоне водного объекта, код – 4,1, площадью 0,2921 га  
Начальная цена продажи лота 115 153,04 руб. (сто пятнадцать тысяч сто пятьдесят три рубля четыре копейки) с учетом НДС  
Сумма задатка – 5 757 (пять тысяч семьсот пятьдесят семь рублей)

**Продавец – Открытое акционерное общество «Гродненский ликеро-водочный завод», 230023, г. Гродно, ул. Виленская, 22, тел. 8-0152-72-22-32**

**Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 55-87-70**

Условия проведения аукциона: государственная регистрация сделки в течении 5 календарных дней с момента поступления предварительной оплаты, государственная регистрация перехода прав – после окончательного расчета и подписания акта приема-передачи имущества. Условия оплаты – в 2 этапа: в размере 50 % стоимости предмета аукциона в течении 3-х дней с момента заключения договора купли-продажи и 50 % – в течении 30 календарных дней после заключения договора купли-продажи. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 10 календарных дней с момента подписания протокола аукциона  
Номер р/с для перечисления задатка – Р/с BY44BLBB30120500833225001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка BLBBVY2X, УНП 500833225

**Аукцион состоится 20 мая 2020 г. в 11.00 по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3**  
Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения аукциона содержится на сайте организатора аукциона <https://grino.by/aukcion/>

**Заявления на участие принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 208, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница). Обед – с 12.30 до 13.18**  
**Последний день приема заявлений – 18 мая 2020 г. до 15.00**

**Телефон для справок 55-87-71 – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» <https://grino.by/aukcion/>**



### Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

#### ИЗВЕЩАЕТ ОБ АУКЦИОНЕ

**ЛОТ 1:** капитальное строение, инв. № 400/С-4486 (назначение – здание специализированное транспорта, наименование – мастерские), площадью 536,7 кв. м, расположенное по адресу: г. Гродно, ул. Карского, 4В  
Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 440100000001010536, площадью 0,4552 га (назначение – земельный участок для обслуживания мастерской), расположенном по адресу: г. Гродно, ул. Карского, 4В  
Начальная цена продажи – 210 000 руб. (двести десять тысяч рублей) с учетом НДС. Сумма задатка – 21 000 руб. (двадцать одна тысяча рублей)

**Продавец – Транспортное унитарное предприятие «Гродненский автотранс № 9», 230003, г. Гродно, ул. Карского, 4, тел. 8-0152-74-71-54**

**Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 55-87-70**

Условия аукциона – без условий. Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона  
Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка BLBBVY2X, УНП 500833225

**Аукцион состоится 21 мая 2020 г. в 11.00 по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3-209**  
Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона <https://grino.by/aukcion/>

**Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница). Обед с 12.30 до 13.18**  
**Последний день приема заявлений – 19 мая 2020 г. до 15.00**

**Телефон для справок 55-87-71 – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» <https://grino.by/aukcion/>**

Утерянный представительство Белгосстраха по Заводскому району г. Минска бланк страхового полиса по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу формы 2РН/2РП серии БЛБ № 2839626 считать недействительным. УНП 100122726

## МЯСЦОВАЕ САМАКІРАВАННЕ

РЕГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ № 15 ад 17 лютага 2009 года выдана

Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Заснавальнікі: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

Выдавец — рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда»

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.

Адказны за выпуск: АНУФРЫЕВА В. А.

[www.zviazda.by](http://www.zviazda.by)

e-mail: [info@zviazda.by](mailto:info@zviazda.by)

(для зваротаў): [zvarot@zviazda.by](mailto:zvarot@zviazda.by)

#### АДРАС РЕДАКЦИИ:

220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.

КАНТАКТНЫ ТЭЛЕФОН 287 18 31;

e-mail: [info@zviazda.by](mailto:info@zviazda.by)

Газета адрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 03.04.2009. 220013, г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 79/1.

Тыраж 14.804.

Нумар падпісаны ў 19.30 16 красавіка 2020 года.